


Ба 11451


ПІЛІЛ  
ПЕСТРАК


ВЫБРАННЫЯ  
ТВОРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ДАЧАРСТВУ

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МИНСК 1947







Ба 11451

ПІЛІП ПЕСТРАК

ВЫБРАННЫЯ  
ТВОРЫ





ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МИНСК 1947

Инт.1953  
Ба 11451

Бел. архив  
1934 г.

042009





## ПІЛІП ПЕСТРАК

Піліп Сямёнаўч Пестрак з'яўляецца таленавітym прадстаўніком той рэвалюцыйнай беларускай паэзii, якая зарадзілася і развівалася да 1939 года на тэрыторыi Заходняй Беларусi, акупіраванай панскаi Польшчай. Каб зразумець у поўнай меры матывы і характар творчасцi Пестрака, трэба прыгадаць тыя соцыяльныя і палітычныя ўмовы, у якiх жыў і тварыў паэт да 1939 года, пакуль Заходняя Беларусь не была вызвалена з белапанскай няволi і не ўвайшла ў склад Беларускай Совецкай Соцыялiстычнай рэспублiкi.

Піліп Пестрак нарадзіўся ў 1903 годзе, у палескай вёсцы Сакоўцы, у незаможнай сялянскай сям'і. Вясной 1914 года ён скончыў пачатковую школу, а летам таго-ж года пачалася першая сусветная вайна. Няменкiя полчишчы набліжаліся да родных мясцiн Піліпа Пестрака. Адзiнаццацігадовы хлапчук разам з сваім бацькам выехаў у бежанства. Апынуўся яны аж у Куйбышэўскай вобласцi, у сяле Максімаўка, дзе і жылі да 1921 года.

Пад гэты час разгарэлася польска-совецкая вайна. Драпежныя сілы Антанты нiяк не моглi пагадзіцца з iснаваннем совецкай дзяржавы і рушылі на яе легiёны Пілсудскага. Польскія паны, падбuxтораны і падтрыманыя Антантай, спадзяваліся заняволіць Украiну і Беларусь і зрабіць іх сваім калоніямi. Украiнскi і беларускi народ, абапiраючыся на моц рускага народа і Чырвонай Армii, мужна і герайчна змагаўся з інтэрвентамi: і адстаяў сваю незалежнасць. Праўда, сiлы ў гэтым барацьбе былі няроўныя: маладая совецкая дзяржава яшчэ не паспела паправіцца ад шматгадовой вайны, эканоміка яе была моцна падарвана, у той час як за плячымi панскай Польшчы стаялi магутныя капіталiстычныя дзяржавы. У выніку гэтага польскім панам удалося ўсё-ж такi захапiць частку Украiны і Беларусi.

У адпаведнасцi з Рыжскiм мiрным дагаворам бежанцы з гэтых захопленых панамi тэрыторый пачалi вяртацца на свае старыя месцы. Разам з сям'ёй паехаў у Заходнюю Беларусь і Піліп Пестрак. Нявецлiва і сурова сустрэла ўцекачоў iхняя радзiма, заняволеная польскiмi панамi. Хаты і гаспадарка былі нашчэнт разбураны вайной. Чакаць дапамогi ад ураду панской Польшчы не даводзiлася. Наадварот, гэты ўрад прыняў усе заходы, каб адабраць у беларускага народа тыя права, якiя яму былі гарантаваны мiжнароднымi дагаворамi, і як мага мацней прыцiснуць насељнiцтва Заходняй Беларусi.

Так, напрыклад, у сёмым артыкуле Рыжскага мірнага трактата было сказана, што Польшча забяспечыць беларусам усе права для свабоднага развіцця іх культуры і мовы, што яна ўнутраным законадаўствам забяспечыць таксама права ўсіх нацыянальнасцей культывіраваць сваю мову, арганізоўваць на гэтай мове школы, развіваць культуру і засноўваць з гэтай мэтай таварыстыў і саюзы.

Таксама цвёрда і выразна былі вызначаны права беларускага насельніцтва і ў эканамічнай галіне.

Але як толькі быў падпісаны Рыжскі дагавор і панская Польшча заўладала тэрыторыяй Заходняй Беларусі, яна самым вераломнім чынам растаптала ўсе свае ўрачыстыя дэкларацыі і самым зверскім чынам пачала распраўляцца з беларускім насельніцтвам.

Польскія шавіністы пачалі ствараць «тэорыі», што Беларусь — гэта «пераходная тэрыторыя ад Расіі да Польшчы». Нейкі Студніцкі пісаў: «ні ад якім беларускім народзе не можа быць і размовы, таму што беларусы не маюць ніякіх уласных традыцый». З гэтых тэорый рабіліся практычныя высновы, што, — як пісаў Ст. Грабскі, — «адно цяпер трэба, каб «тутэйшае» (беларускае) сялянства стала польскім». Для гэтага, паводле думкі польскіх палітыкаў, трэба каб палякі не стваралі самі штучнага «беларускага пытания» і каб беларусы Заходняй Беларусі былі далей ад беларускага цэнтра — ад Мінска.

На гэтыя пасяганні польскіх паноў на соціяльныя і нацыянальныя права беларусаў Заходняя Беларусь адказала шырокім народнымі паўстанніямі і партызанскай барацьбой. На працягу 1921—1925 гадоў гэтых паўстанніў было некалькі тысяч.

Паўстанні з кожным годам набывалі ўсё шырэйшы размах. Яны албываліся пад сцягам соціяльнай і нацыянальнай барацьбы. Змаганне вялося супроть польскіх памешчыкаў і фабрыкантаў, супроть паліцыі і асаднікаў, за зямлю, за беларускую культуру і школу. Часта змаганне набывала выгляд сапраўднай грамадзянскай вайны.

Польскія памешчыкі пачалі бязлітасна распраўляцца з беларускім народам. Ва ўсёй Заходняй Беларусі было абвешчана ваеннае становішча; былі ўведзены ваенна-палявыя суды; войска і паліцыя былі падвоены. Пачаўся люты масавы белапансki тэрор.

Піліп Пестрак, пазнаўшы ў совецкай Расіі сапраўдную народную свабоду і сустрэўшыся ў панская Польшча з нечуваным белапанскім тэрорам, не мог, зразумела, абыякава глядзець на гэта і не мог памірыцца з існуючым ладам. Вярнуўшыся ў Заходнюю Беларусь, ён вымушчаны быў шукаць кавалка хлеба і пайшоў працацаць на лесапільны завод. Там ён спазнаў уесь смак падняволійнай працы і нялюдскіх здзекаў. Панская парадкі страшна гнявілі Піліпа Пестрака, і летам 1924 года ён вырашыў уцячы ў Савецкі Саюз. На граніцы яго злавілі, этапным парадкам прывялі дахаты і месяц трymалі пад арыштам.

Піліп Пестрак зразумеў, што выйсця трэба шукаць у рэвалюцыйнай барацьбе. Праўда, народныя паўстанні ў Заходняй Беларусі пад гэты час быў задушаны польскімі ўладамі, але барацьба беларускага народа супроть соціяльнага і нацыянальнага ўціску не спынілася.

У Заходній Беларусі разгарнуўся масавы рэвалюцыйны рух.

У гэтым рэвалюцыйным руху чынны ўдзел прынаў і Піліп Пестрак. У 1927 годзе, пасля вялікай і бурнай дэманстрацыі ў Косаве, ён папаў пад следства і поўгода сядзеў у турме. З гэтага часу пачынаецца яго доўгі шлях па этапах і турмах панскай Польшчы. Але праследванні не зламалі рэвалюцыйнай волі Пестрака. Вышаўшы з турмы пасля першага арышту, ён зноў акунуўся ў рэвалюцыйную работу, за што ў 1929 годзе быў арыштаваны другі раз і засуджаны на пяць год зняволення. Адбыўшы іх, Піліп Пестрак толькі пяць месяцаў папрацаваў на волі і трапіў ізноў у турму, у якой праседзеў ужо шэсць год, аж да прыходу ў 1939 годзе ў Заходнюю Беларусь Чырвонай Арміі.

Літаратурную дзеянасць Піліп Пестрак начаў у 1927 годзе. З гэтага часу і да 1939 года адзінаццаць год ён правёў у турме. Астатнія гады былі прысвячаны гарачай рэвалюцыйнай барацьбе на волі. Усё гэта паклала свой адменны адбітак на творчасці Пестрака, паставіўши яе некалькі асобна ад творчасці іншых рэвалюцыйных паэтав Заходній Беларусі.

Вышэй было ўжо адзначана, як бязлітасна распраўляўся польскі буржуазны ўрад з беларускім насельніцтвам і яго свабодалюбівымі ўмкненнімі. У далейшыя гады праследаванні беларускага народа ў Заходній Беларусі не спыніліся, а яшчэ больш узмацніліся. Ад працоўнага сялянства гвалтоўна адбіралі зямлю і перадавалі яе асаднікам. Беларускіх рабочых не прымалі на працу. Былі зачынены ўсе беларускія школы.

Пад такім-жя нечуваным прыгнётам знаходзілася і беларуская літаратура і прэса. Па-першае, беларускія выданні не мелі ніякай фінансавай базы. Яны выдаваліся на тыя мізэрныя сродкі, якія збирала ў добравіх ахвотных парадку беднае, аграбленое панамі беларуское насельніцтва. Па-другое, амаль кожнае выданне на 2—3 нумары па той ці іншай прычыне, а часцей за ўсё без усякіх прычын, канфіскавалася і зачынялася. Пры гэтым, паводле закону, нёс адказнасць не толькі рэдактар і выдавец, а і ўсе іншыя работнікі, якія мелі тое ці іншае дачыненне да газеты, — сакратар рэдакцыі, загадчык аддзела, выпускаючы, нават наборшчык. Праследванне беларускага друку урадам панскай Польшчы праводзілася сістэматычна.

У такіх умовах жудасных рэпрэсій супроць беларускай школы, культуры і друку зараджалася і развівалася ў Заходній Беларусі беларуская мастацкая літаратура. Я гавару «зараджалася» таму, што пад час акупацыі Заходній Беларусі панскай Польшчай там не заставалася ніводнага больш-менш вядомага беларускага літаратара. Выдатныя беларускія пісьменнікі, як Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля і іншыя з старэйшага пакалення жылі і свабодна працавалі ў сваёй роднай дзяржаве — Савецкай Беларусі.

Такім чынам рэвалюцыйная літаратура Заходній Беларусі не мела сваіх непасрэдных папярэднікаў на акупіраванай тэрыторыі. Яна зарадзілася на выдатных рэвалюцыйных традыцыях нашых класікаў і развівалася пад уплывам савецкай літаратуры. Яе выклікала да жыцця рэволю-

цыйная барацьба беларускага народа супротык белапанскай акупацыі. Не выпадкова, што прыход у літаратуру першых рэволюцыйна-дэмакратичных пісьменнікаў Заходняй Беларусі супаў з новым масавым уздымам народнага руху ў 1925—1926 гг. Гэта літаратура тварылася амаль поздольна і развівалася ва ўмовах жорсткай класавай барацьбы. Пісьменнікі яе гуртаваліся вакол рэволюцыйных беларускіх легальных і падпольных выданняў. Творы іх часта пашыраліся і праз рукапісныя лістоўкі і часопісы.

Асноўнымі матывамі творчасці рэволюцыйных пісьменнікаў Заходняй Беларусі таго часу былі матывы беднага сялянскага жыцця. У ёй выказваліся заклікі змагацца з нядоляй-ніволай, але яны насілі вельмі часта агульны і досьць абстрактны характар. Замест канкрэтнага паказу сялянскага жыцця, мы бачым у многіх тагачасных творах пісьменнікаў Заходняй Беларусі развагі аб сялянскай нядолі ў «нашаніўскім» духу.

У творчасці Піліпа Пестрака матывы сялянскага жыцця маюць зусім іншыя характар. У яго творах, поруч з проблемамі вёскі, закранаўца і агульныя проблемы жыцця, проблемы барацьбы і вызвалення, проблемы будучыні Заходняй Беларусі. Прычым, усё гэта праломлена праз прызму погляду свядомага рэволюцыянетра-прафесіянала. Своеасаблівы каларыт паэзіі Піліпа Пестрака надаецца таксама вершы з турэмнага жыцця. У іх апісаны і доўгія турэмныя ночы, і хада па этапах, і галадоўкі вязняў. і няўтольная і нязломная іх прага да волі.

Чуеш, птушкай щабечча лазур...  
Да акна падыйдзеш, гэтай песней праняты,  
І далёкую сінь пацалуеш праз краты,  
У сэрцы здушыш бунтарства слязу.

Натаміушыся праз доўгія гады ў турэмных адзіночках, паэт з вялікай сідай перадае радасць выхаду на волю. Якімі светлымі вачымі глядзіць ён на прыроду і на ўесь навакольны свет!

Іграе вецер на скрыпцы мелодыю ранку.  
Жытнія струны звіняць.  
Пералівам флейты-крыніцы  
Альшаннік пле безустанку.  
А ў небе — стрэлы сонца шумяць.

Пестрак любіць і глыбока адчувае прыроду, як чалавек, які доўга тужыў аў широкіх прасторах селавых дарог, аў каласістых нівах. Але ў яго німа эстэцкага любавання прыродай. Карціны яе ў паэзіі Пестрака насычаны соцыяльным зместам. Вось, як прыклад, некалькі строф з цудоўнага верша «Дарожка».

Дарожка з вербаў выбегла,  
Памчала за сяло,  
Як быццам з дому выгнану  
Бяздолле павяло.  
Ляцела, прыпінілася,  
Пыгнула за масток,  
Мураўкай пакашлася,  
Нырнула ў лясок.

Далей гэты зварушлівы вобраз, дарожкі выклікае ў паэта асацыяцыі, звязаныя з соцыяльнымі пытаннямі і надзеямі на лепшую будучыню:

І ў далі акунулася,  
Як з ношкай, пабрыла,  
Прыстала, аглянулася,  
Слязамі заплыла.  
Жабрачкай-папрашайкаю  
У шырокі свет пайшла,  
Ніскончанаю байкаю  
Ты гора панясла.  
Калі ў капитан адзенешся,  
Лахманная сям'я?  
Калі-ж баражкай вернешся,  
Дарожанька май?!

Піліп Пестрак не толькі ставіць пытанне, калі Заходняя Беларусь стане баражкай. Ён дае на гэта пытанне і выразны адказ. Будучыня ў яго не абстрактная, а мае канкрэтныя і выразныя абрысы. Гэта асабліва выразна выказана ў вершы «Сон аб аграноме».

Люд-пролетар, люд песні-працы,  
Заб'е прыгоннае пракляцце,—  
Па рэках новых і па шынах,  
Уздыхнуўши вольнымі грудзьмі,  
Сталёвым туркатам машины  
Па пушчы рэхам загрыміць!  
І ўторыць будзе перабоўны  
Крыніц радзімых спеў турбіны!..  
Як будуць змыты ўсе сляды  
Амшэлай, дэікай, горкай плесні  
Краіны нашай, век забранай,—  
Прыду праменныя я тады  
З той падарожжы барацьбянай  
На свята трактарнае песні.

... б'ючы паходным, смедым крокам,  
Сустрэне песняю мяне  
Круглавіды, сінявокі,  
Расмейяны і жывавы піонер.

Грунтам для гэтых спадзяванняў і веры Піліпа Пестрака з'яўлялася нязломная воля працоўных мас Заходняй Беларусі, іх змаганне супроты польскіх паноў. Эпітэт «барацьбянай Беларусь» у Пестрака невыпадковы. Паэт на працягу ўсёй сваёй творчасці паказвае, што народ Заходняй Беларусі не скарыўся перад панская Польшчай, а вядзе нястомннае змаганне за сваё вызваленне. Апісваючы, як і іншыя паэты, цяжкую сялянскую працу, Пестрак не абмяжоўваеца канстататыяй гэтага факту; ён паказвае, як у грудзях аратага ўздымаецца «наш сялянскі зямельны бунт».

З твораў Пестрака селянін выступае не як пакутнік пакорны, а як дужы працавік і нязломны змагар. У вершаваных радках паэта б'еца за тоены бунт сялянства супроты паноў. Мы адчуваєм у іх перавагу селяніна над панам і яго вялікую соцыйную і рэволюцыйную сілу. У адным з вершаў, паказваючы касьбу, Піліп Пестрак гаворыць:

Бачыў пан, як вялі атаку  
Сталлю звонкай за радам рад;  
Прыдзе час—ператнём і гарляку  
І той панскі падвойны карк.

Адменнай рысай паэзіі Піліпа Пестрака з'яўляеца яшчэ тое, што ў ёй паказваеца не рэволюцыянер-адзіночка, а рэволюцыянер-народ, рэволюцыйны масы Заходній Беларусі. У вершы «Дала мне кашы картаплянай» у вобразе простай сялянскай жанчыны з вялікай сілай выказана тое спачуванне, якім акружала сялянства сваіх змагароў.

Як там дзвярыма хто забразгаў,—  
На кожны стук,  
На кожны рух  
Ты ў вокны жавава паглядала,  
Ты за мяне дазор вяла.  
Мяне—паўстанца—сцерагла...

І ў гэтым адменнай рысе паэзіі Піліпа Пестрака. Ён паказвае не толькі пакуты працоўных Заходній Беларусі, але і іх упартую барацьбу з беларускімі акупантамі. Ён нястомна кліча да гэтай барацьбы. Яго заклікі часамі носяць публіцыстычныя характеристики, але яны заўсёды насычаны канкрэтным палітычным зместам. Паэтычная стыхія Піліпа Пестрака—паэзія працы, пафас народнай барацьбы, светлы і глыбокі аптымізм. Яму па праву належала цудоўная радкі, у якіх ён характеристызуе сваю паэзію:

Для ніў запушчаных я знаю песню сонца,  
Для душ абужданых я знаю гімны зор.

Адменны, глыбока рэволюцыйны змест паэзіі Пестрака патрабаваў і адменных, новых сродкаў паэтычнага выражэння. Піліп Пестрак—паэт-трыбун. Адгэтуль і вобразная сістэма яго твораў мае ўзвышаны, аратарскія характеристики. На ёй выразна адчуваеца ўплыў Маякоўскага.

Вечар апаў.  
Груз цемры кладзеца на плечы.  
Куды пайду? Якім слупам  
Я занису цяжар свой чалавечы?

Як бачым, у гэтых радках адчуваеца нават не ўплыў Маякоўскага, а непасрэднае перайманне яго. Аднак трэба сказаць, што такіх мясцін у Пестрака няшмат. Ён вучыўся ў Маякоўскага, але стараўся заставацца і застаўся арыгінальным.

Характэрнай асаблівасцю яго творчасці з'яўляеца складаная і шырокая метафора. І тут мы знаходзім у Пестрака вельмі цікавыя і сапраўдныя паэтычныя вынаходкі, як напрыклад:

Па раўніне гладкай  
Шырыні нябес  
Месяц-серп украдкам  
Хмарак жне пакос.

Але імкнучыся даць яркую і складаную метафару, Піліп Пестрак часта залішне абцяжарвае яе. У яго творчасці мы сустракаем такія нечаканыя і далёкія асацыяцыі, як «ірдзісты подых ветрыку», як «скрыгат-піск журбы», як «крыніцы сіл», якія выліваюцца «гарой».

Недахопам паэтычнага стылю Пестрака з'яўляеца таксама і вельмі заблытаная інверсія накшталт: «бяроз на ўскрайне задума расставання», «мы з нашых сіл крыві», і падобныя.

Нарэшце, яснасці: і зразумеласці паэзіі Пестрака шкодзіць часта залішнє награмаджэнне метафор, эпітэтаў і іншых, часта дыяметральна проци-

леглых азначэнняў да аднаго і таго-ж паняцця. У якасці прыкладу гэтага можна прывесці такія радкі:

Бяднячы хлеб,  
хлеб паншчынай краіны,  
Чорны жарнавік, вяночна-каласны.  
Мятлічны спадчынік той наядзі-мякіны,  
Падспорнік зельнае, зацірачнай вясны!

Усе гэтыя недахопы паэтычнага стылю Піліп Пестрака маюць сваё тлумачэнне. Піліп Пестрак імкнуўся не толькі зместам, а і ўсёй пабудовай верша супроцьставіць сваю пазіцию той панылай і плаксівай творчасці, якою прабаўляліся эпігоны горшых узору «нашаніўства». Паставіўши перад сабой такую мэту, Піліп Пестрак пераходзіў часамі цераз край. Але поруч з гэтым ён дасягнуў і безумоўных перамог: яго пазія глыбока рэволюцыйная і аптымістичная зместам і ў адпаведнасці з гэтым арыгінальная і яркая па сваёй форме.

Вызваленне Заходній Беларусі і ўз'еднанне яе ў адзінай Беларускай Савецкай дзяржаве раскрыла перад рэволюцыйнымі пісьменнікамі Заходній Беларусі самую широкія магчымасці для іх далейшай працы і росту.

Піліп Пестрак прывітаў гэту радасную падзею ў жыцці нашага народа ўсхваляванымі і ўрачыстымі вершамі:

Рубеж крывавы змыт. Дзяржаўны крок грыміць.  
Свабодных дзён краса у зорах пяцікутных  
Да сонца сцеле шлях для радаснай зямлі,  
Руйнуне ўсе сляды народнае пакуты.

Усім сэрцам сваім вітаючи разняволенне народа Заходній Беларусі і далучэнне яго да творчага соціялістычнага жыцця, паэт ад імя гэтага народа і ад свайго ўласнага ўрачыста абяца:

Мы не забудзем дня, калі шумлівым ходам  
Ішлі байцы... Як расцвіла зямля!..  
Вясна мая! Шумі-ж ты карагодам,  
Каб кожны міг цябе у песнях праслаўляць.

І Піліп Пестрак стрымаў сваё слова. Ен актыўна ўключыўся ў літаратурны рух Савецкай Беларусі, услаўляючи сваімі вершамі новае, соціялістычнае жыццё, за якое ён змагаўся і аб якім марыў доўгія гады.

Напад фашысцкай Германіі на совецкую краіну перапыніў мірную працу беларускага народа. Піліп Пестрак, не паспейшы эвакуіравацца, ідзе ў партызанскі атрад. Зброяй і паэтычным словамі ён змагаецца супроць німецкіх акупантаў. У радках яго вершаў грыміць ратная слава совецкіх байкоў і партызан:

Пушчай, дарогай, палянай  
Рэха удараў шуміць;  
Гэта гримяць партызаны—  
Сыны беларускай зямлі.

Як і ўсе совецкія людзі, Піліп Пестрак цвёрда верыў у сілы свайго народа і ў яго перамогу над ворагам. Гэтай верай пранікнуты і трагічныя («Маці»), і герайчныя («Рыцар айчыны»), і жырчынай вершы паэта, напісаныя ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Знаем мы,—прашумяць аблакамі  
Нашы дні—баявны труды,  
Будзе свята і ў нас, і тады  
Першы Май прамянець будзе з намі.

У напружанай герайчнай барацьбе з ворагам совецкі народ атрымаў сунетную перамогу. Піліп Пестрак сустрэў яе і ўславіў вершамі, у якіх з найбольшай сілай выявілася яго пачуццё гордасці за свой народ і пачуццё яго непарушнай сыноўнай еднасці з народам.

Вялікая закончана дарога  
У громе бітваў, гора і ахвяр,  
І прамяністая над светам перамога  
Усёй людскасці нясе шчаслівы дар.

• • • • •  
І ў гэтай святасці вялікай, пераможнай,  
Калі шуміць совецкая зямля,  
Я чую сэрца Беларусі роднай,  
Дзе свеціць Сталіна вялікае імя.


Пасляваенныя вершы Піліпа Пестрака прысвечаны ў пераважнай сваёй большасці аднаўленню нашай краіны. Яны актуальныя і напісаны з пачуццём, але паказ творчай, будзінчай працы нашага народа не знайшоў у іх яшчэ свайго поўлакроўнага адлюстравання. У гэтым сэнсе значна выгадней вылучаюцца апубліканыя Пестраком урыўкі з яго паэм «Сын Кастрычніка», дзе вельмі важная тэма дружбы народаў распрацоўваецца значна глыбей і цікавей. У гэтых урыўках заўажаецца і больш рашучы паварот паэта да мастацкай прастаты верша. Праўда, гэты паварот наглядаўся ўжо і ў іншых вершах Пестрака, напісаных пасля 1939 года, але ў згаданых урыўках ён аформіўся ўжо больш выразна. Трэба спадзявацца, што Піліп Пестрак, не трацяны арыгінальнасці і метафорычнасці верша, дасягне ў сваёй далейшай рабоце і сапраўднай паэтычнай прастаты.

Піліп Пестрак працуе ў літаратуры двадцать год. За гэты час ён прыйшоў цяжкі жыццёвы і творчы шлях. Яго вершы нарадзіліся ў агні рэвалюцыйнай барацьбы народных мас Заходній Беларусі, і ў іх пальхах і цепліцца гэты нязгасны агонь. Яго паэзія была новай не толькі па зместу, а і па форме. Свядома супроцьстаўляючы яе застарэлым канонам эпігонаў «нашаніўства», паэт дасягнуў немалых здабыткаў, але поруч з гэтым ён і абцяжарыў свой верш непатрэбнай «складанасцю».

Ва ўмовах совецкай рэчаінасці, не губляючы свайго пафасу і паэтычнай узімісласці, Піліп Пестрак паступова вызваляеца ад гэтай вычурнай «складанасці» і шукае простыя формы для выражэння сваіх пачуццяў. Совецкае рознастайнае і шматграннае жыццё жывіць яго паэзію свежымі сокамі. Можна спадзявацца, што ўпартая праца здольнага паэта дасци новыя багаты плён—глыбокі і свежы, арыгінальны і яркі.

Петро — Глебка

*1927—1939*



## ПАЭЗІЯ

Ты просішся ў дзверы маёй беднай хаткі  
Асенняю, ветранай, цёмнаю ноччу.  
А можа—не?  
Можа, гэта стогны маёй хворай маткі,  
Што там, у кутку цяжка-змрочным,  
Калышучы боль у поўсне,  
З дзеткамі разам ляжыць?  
Вечер дзіка пяе за акном,  
Па грушах, па стрэхах галосіць-шуршыць,  
Б'е крылом...

І глуха даносіца спеў адзінокі...  
То сціхне, парвецца,  
То жалем далёкім  
Ён бухне нанова,  
То ў сонныя згадкі  
Разам з ветрам зліецца...  
Можа, гэта песня майго п'янага бацькі?  
Гэн з гасцінцу: «Не шумі, дуброва»...

Ноч прыліпла да шыбаў, глядзіць у акно.  
То было так нядайна-даўно.

Ад згрызоты балочай  
Сэрца можа парвацца —  
Пад радзюжкай калючай,  
Боль нічым не сагрэт,  
Разам з ночкай асенняю плачу па матцы  
Я—загінены хлопчык-паэт.

Ноч прыліпла да шыбаў,  
махае крылом.  
Так! то было,  
было...

... Больш не трэба! не трэба! не трэба  
Тых кашмарных, бязвыхадных пут.  
Я даўно не малюся да неба,  
Я гадую ў души свай бунт!

Дай, паэзія, меч прамяністы,  
Слова-гарт, слова-кліч, слова-бой!  
Дай палёт мне арліны, агністы,  
Гімнам-полыменем біць да нябес!

Тых начэй векавое пракляще  
Кінуць громам у тых, каго знаю,  
Хто абуў жыщё нашае ў лапці, —  
У тую чорна-крыавую зграю!

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Снежань 1935 г.*

*ДНІ*

Дні пяюць перагудам мне сонную быль  
Аб няясных далёкіх імкненіях,  
І ў гарачых маіх лятуценнях  
Песні сумнай гудзе пераліў...

Дні ў пакінутым сэрцы маім будзяць жаль,  
Напаўняюць тугою глыбокаю,  
І пад сіней ў вятрах павалокаю  
Чаруе, заве мяне даль.

Дні нясуць мне знямогу—пакуту маю,  
Хоць цалуюць мяне ранкаў росамі,  
Грэюць сонца ласкавымі косамі,  
А я сумны... ў задуме стаю.

Дні хочуць ад песні мяне адараўцаць  
І ў ціне жыцця запляснелай  
Да штодзённасці здзеравянелай  
Ланцугом прыкаваць, прыкаваць!

*Вёска Сакоўцы.  
Чэрвень 1927 г.*

## МАЯЧЭННІ

Ціха, ціха ў маёй хатцы,  
Ночы ветранай глядзяцца  
Вочы чорныя ў акно.

Дожджык густа сыпле-мочыць,  
Мглой бляяваю заносішь  
Наша беднае сяло.

За акном шапоча думкі  
Мая вішанька-галубка,  
Родзіць спевы для души,

Праз аконца пазірае,  
Цемру хаткі разглядае,  
Разважаючы, шуршыць...

То адскочыць, гайданеца,  
Недзе ў цемру нахіненца,  
То прыціхне, то ізноў

Залапоча, пырсне ў шыбкі,  
Выпрастает стан свой гібкі,  
Сыпне роем шэптаў-слоў...

Прыслухаешся так чутка,  
Мая вішанька-галубка...  
Ці-ж не знаеш, што я тут?

Што не згінуў, што дарогай  
Іду, б'ючыся са знямогай  
У барацьбе за край і люд?

Ты не верыш? Прыціхаеш,  
У шыбкі стукаць пачынаеш, —  
Mo' цябе не разумеў?

Але-ж не... на сэрца ўпалі...  
Чую — дзедаўскія жалі  
Ты мне шэпчаш нараспей.

І з далёкага туману  
Ты прыносіш, адгадану  
Мною, казку сініх дзён,  
Стуль, дзе дожджык мочыць, мые  
Мае леты маладыя;  
Дзе атульваюць загон

Цемры мокрае прылівы,  
У ветры жаласным, гуллівым  
Шэпча чорная туга;

Дзе навісла слёзны хваляй,  
Разбіраўши зямлі жалі,  
Валакністая імгла.

... Ах, чаго-ж ты зноў прыщіхла,  
Да аконечка прыліпла, —  
Пазнаеш мо' чорны след?

Так, той самы след крываю, —  
Што свяціў лахманнай славай,  
Што пакінуў ўнуку дзед.

Ты трывожна так лапочаш...  
Ну, чаго, чаго ты хочаш?  
Ах, я знаю — не шумі.

Знаю, знаю, не забыўся,—  
Я-ж у беднасці радзіўся  
На пясчанай на зямлі.

Вартаўніца, расці стройна,  
Будзь вясёлай, будзь спакойнай,  
Думкай я лячу, лячу...

I за дзеда, і за бацьку,  
За пахіленую хатку  
Я адпомічу багачу.

Спіхні, спіхні, — хоць без хлеба,  
Мы не молімся да неба,  
Дык мінулым не трывож...

У ноч цёмную, глухую  
Думку я сваю гартую,  
Дык дазволь вастрыць мне нож.

Гродненскі астрог.  
Жнівень 1930 г.



### НАПЕРАД, ГЭЙ...

Да родных ніў пальеца спеў,  
Закліча ўсіх да працы.—  
Дагэтуль шчасця хто не меў,  
Ідзі яго шукаці!

І з гучным зовам зашуміць  
Наш лес многавяковы—  
Там сонца праўды заблішчыць,  
Асвеціць пушчы сховы.

Наперад, гэй, хутчэй, хутчэй,  
Да той жаданай мэты!  
Хай сонца блісне нам святлей,  
Асвеціць шлях асветы!

Дзе серы блішчыць, звініць каса,  
Дзе льеца пот крыававы,  
З рассветам змые ўсё раса,—  
Там будзе поле славы.

І на прасторах родных ніў  
Культуры сцяг паставім,  
Дзе кат мяжу сабе кляйміў,  
Там волю мы праславім.

Наперад, гэй, хутчэй, хутчэй,  
Да той жаданай мэты!  
Хай сонца блісне нам святлей,  
Асвеціць шлях асветы!

Бо з наших стогнучых грудзей  
Сэрца нікто не вырве.  
Яно пары сваёй дажджэ  
І вольнасцяю пырсне.

Не зрадзіць—не—яно таму,  
Хто ходзіць век сагнуты,  
Хто век цярпеў, служыў ярму,  
Насіў няволі путы.

Наперад, гэй, хутчэй, хутчэй,  
Да той жаданай мэты!  
Хай сонца блісне нам святлей,  
Асвеціць шлях асветы!

Мы шлях пакуты ад вякоў  
Слязамі акрапілі,  
І пад чужацкаю рукой  
Мы гарта души здабылі...

Уставай, галодны беларус,  
Служыць радзімай справе,  
Скінь з плеч прыгоны і прымус,  
Дабудзь дарогу к славе.

Наперад, гэй, хутчэй, хутчэй,  
Да той жаданай мэты!  
Хай сонца блісне нам святлей,  
Асвеціць шлях асветы!

*Вёска Сакоўцы.  
Май 1928 г.*

### *НАД НАМІ ВІХРЫ ВЫЮЦЬ...*

Над намі віхры выюць і лісцем дрэў лапочуць,  
І хмары чорныя варожа нам гудуць,  
І страх, і смерць, і барацьбу прадрочаць,  
І весткі ваяўнічыя нясуць...

Стогн людскае душы звініць праз віхраў бітвы,  
Нясеца ўдалъ, нястрымана ляціць,  
Не просьба гэта, не—не нудная малітва—  
О, то пратэст душы людское так грыміць:

«Мы — людзі, мы—арлы, мы ў вочы бога-Рока  
Пасмелі кінуць выклік і пратэст,  
І наш прызыў адклікнуўся далёка  
І новага жыцця ліе пра будны свет.

Ты, лёсаў наших пан, далоў-жа з п'едэсталам!  
Твайму насіллю смела будуем мы канец,  
Ты знай, што смерць табе ад наших рук насталам—  
Мы стопчам, разарвем паганскаі твой вянец!

Мы—людзі, мы — арлы! Гаворым табе ў вочы  
Пад буры свіст і рокат бурных хваль—  
Рассеем змрок тваёй паганскаі ночы  
І заклік падамо ў бушуючу даль.

Да нас прыдуць усе, хто у грудзях збалелых  
Нясе агонь добра, нясе нядолі крыж,  
Хто ў муках сэрц сваіх, стагнаннем ашалелых,  
Змагання грознага падняў трывожны кліч!

Радзіўся бунт у горы, што накіпаў ад веку...  
Цяпнер, парваўшы мур няволі векавой,

Нясе дары свабоды чалавеку,  
Кіпіць агнём над цёмнаю зямлёй.

Гарыць над светам, сэрцы запаляе  
І нішчыць дзён сатрапных духату...  
Мацуіся, брат! Зара ужо світае,  
І дні прыгожыя пад сонцам расцвітуць!

*Вёска Сакойцы.  
Лістапад 1928 г.*

## МАЦУЙСЯ!

(3 паэмы «Ганцы»)

Мацуйся, мой браце, ў крывавым змаганні  
За вольнасць радзімай забітай зямлі.  
Няўжо нам заўсёды бадзяцца ў стагнанні,  
Жыць тым, што вякі падняволля далі?

Змагайся, мой браце (не здайся ніколі!),  
За свой пад'ярэмны і змучаны люд,  
Што ў цемры абдаран кайданнаю доляй,  
Аплакваў у немачы бедны свой кут.

Мацуйся, мой браце, ты молад душою,  
Ты песню бунтарскую ў міг пераняў,  
Ідзі-ж непахіснай і смелай ступою  
Той самай дарогай, якой распачаў.

Мы—дзеці цяжкое мазольнае працы,  
Мы—дзеці адзінай рабочай сям'і,  
Свабоды і помсты ідзем дабівацца  
Цаною сваёй збунтаванай крыві.

Мацуйся! Хай ворагі нашы лютуюць,  
Хай рукі і ногі кутоць ў кайданы,  
Хай нам яны новыя здзекі рыхтуюць,—  
Агню ў нашых сэрцах не згасяць яны!

Па-новаму свеціць зары небасхіла,  
Нясе нам прыгожыя, новыя дні,  
Бо мы—маладая, наспеўшая сіла,  
Бо мы—светазорныя бліскі-агні!

*Гродненскі астрог.  
Кастрычнік 1930 г.*

\* \* \*

(З паэмы «Ганцы»)

Гэй, балоты!  
Гэй, лагі!  
І чароты,  
І шляхі!  
Кожны з песняй адклікніся,  
Сонцу стань і пакажыся!  
Трэба сілы гартаваць,  
Каб вясну смялей спаткаць.

Гэй, бядота!  
Гэй, галота!

Выйдзі з цемры на прасцяг,  
На высокія на горы,  
Ахіні ты зрокам зоры —  
Нам смеяцца шлях.  
Нам зайграюць ветрагоны,  
Запяюць нам песні буры—  
Нашы родныя загоны  
Скінучь змрок пануры.  
Небасхіл зарою новай  
Заірдзеўся ўжо для нас,  
З шумам кажа лес сасновы:  
— Час выходзіць, час!  
З хатаў цёмных  
На прыволле  
Гэй, выходзь,  
І заводзь  
Песню ў лад;  
Станавіся ў шчыльны рад,  
Як сцяной,  
Грамадой;

З громам песняй  
На прадвесні  
Кроч па славу,  
Што забраў нам смок крыавы,  
Што забраў нам вораг люты  
І скаваў ярмом пакуты.  
Чуеш—бліжыцца світанне?  
Тварам к сонцу — на спатканне!  
Глянь, палае ўсход, зарыцца!  
Гэй, народ, хутчэй спяшыцца,  
Каб паспесь  
Абдалець  
Цемру ночы!  
Наш сон прароцы  
Пачынае йрдзець.

Спеў галосны  
Загрымеў,  
У пушчы-нетры паляцеў—  
Шумяць асілкі-сосны...

*Пружанскі астрог.  
Ліпень 1929 г.*

## МОЛАДЗІ

Мы—зары палымнеючай раць,  
Мы—агонь непамернага бунту,  
Мы ідзем разбіваць, сэрцам ззяць,  
Руйнаваць свет стары аж да грунту.

Гімны ў сэрцах нясем і хвалюем  
Мора крыўды з падвалаў і хат,  
А ў грудзяx нашых мора бушуе,  
Помста-ненавісць — родны наш брат!

Мы прысуд пішам цвёрдай рукою—  
Дармаедам рыхтую канцы.  
У цемры стогнаў—мы з новай зарою  
Пераможнае песні байцы.

Стой, працоўна-гартоўная моладзь,  
Стой на варце вялікіх ідэй;  
Нас ніякія буры не зломяць,  
Не застрашаць юнацкіх вачэй.

Бо мы—моладасць, сіла, агонь.  
Бо мы— дынаміт для няволі.  
Мы—залог светла-будучых дзён.  
Кавалі той жаданае долі!

*Гродненскі астрог.  
Чэрвень 1931 г.*

*МЫ НЕ ПАМРЭМ!*

*(Падзеі лёху )*

Ці зараз надыйдзе світанне?

Ці хутка-ж яно заглянє?

Ноч...

Доўгая ноч...

І лёху сырое смактанне  
Палошчацца з цемрай глухой і плюгавай.  
Катоўская стража даўно  
Прышла паўтарыць свой здзек.  
Пытала: «Цо, ешчэ не здэх?»

Дня няма, — у лёху дня няма, —  
Толькі ночь...

І мохам зайневеў твар,  
І яму каменнью, яму ярма  
Мераеш крокам, як вошчупам:  
Раз-два, раз-два...

Адарваны. Не знаю. Дзе вы, таварышы?  
Холад гмаху навалены. Вільгаць. Падвал.  
І цемра хічоха мне ў очы пачварамі...  
Слухай, ночь,  
і на волю наш кліч падавай!

Недзе крокі таемна ў цішы засычэлі.  
Знаю, — то крокі тэрору.  
Глуха бразнью ланцуг, і завесы дзвярэй зарыпелі  
Жудасцю чорнай  
па калідоры...

І — ціша. То ціша тэрору  
Запала і цемрай шугнула ў грудзі...  
Слухай, ночь,  
і ў лёхах мы прагнем прастору,  
І ў лёхах пяям мы, і славім, і будзім!

Мокрым холадам моршчыцца цемра,  
Сліззю каравай сэрца дзярэ,  
І варта груганская крокамі дрэмле...  
Надарма! Надарма!  
Мы не памрэм!

Нож маёй думкі маланкуе іскрай,  
Творыцца радасць помснага дня.  
Знаю, — выйду вясною шумлівалістай,  
Каб тысячи мук,  
як сцягі, падняцы!

*Гродненск: астрог.  
Кастрычнік 1936 г.*

## НАШ МАРШ

Нас зараз звяжуць. Мы пайдзем  
Спякотай дзён да зорнай мэты,  
Цярністым шляхам пабрыдзем  
У гарта адзеты.

Трымайся стройна!  
Хай кайданы звіняць,  
Няхай агні ў грудзях бурляць,  
А ногі — хай ідуць спакойна!

Шабляў бліск  
І ляск капытаў,  
Нагаек свіст  
У руках наймітаў —

Не страшны нам!  
Мы шлях цярэбім к новым дням...

Мы чуем—  
Полымя вачэй  
Яшчэ прарвецца ў бунт магутны,  
Яно маланкамі бічэй  
Разрэжа тых,  
Хто сплёў нам путы.  
Нас недарма зямля паслала  
У навальнічны авангард —  
Цярплівасць нам дала і гарта  
І наказала:  
«Бысь  
Інжынерамі барыкад  
І трон  
Валіць  
На скон».  
З адвагай, горда,  
Непакорна  
Сей іскры ворагу на страх,  
Хадою — цвёрда,  
Сэрцам — зорна!  
Гучней, наш марш, вышэй, наш сцяг!

Гродненскі астрог.  
Красавік 1931 г.

## ГАДЗІНА МУКІ

Вечар апаў.  
Груз цемры кладзецца на плечы.  
Куды пайду? Якім слупам  
Я занясу цяжар свой чалавечы?

Праз краты ноч плыве.  
Савінымі вачымі садзіцца па кутках.  
І ў гэтай цемры йдзе спрагнёны чалавек  
Праз ночы змрок,  
з пабудкай ранняга гудка.

Адзіночка-труна.  
І голага, жывога сэрца трэпет  
Кляшчамі сціснула турма,  
І сочыцца крыві гарачы імпэт.

Сіроцтвам шэпчуцца хвіліны.  
Пад ношкою цярпення — о, не згінай пляча!  
Хоць п'яўкамі варушаць свежыя маршчыны,  
На твары мукаю кладуць сваю пячаць.

Пераклікі-свісты там, за перавалам,  
Дзе насыпам праходзіць ракавы рубеж,  
Праразаны слупамі вяльможнаю навалай  
На нашай ростані ў вялікай барацьбе.

За рубяжом Усход гарыць зарою.  
Смялей на перавал! Ў напружанай вандроўцы  
Я захлябнуся ўласнай кроўю  
І там, на вышыні, яе змяшаю з сонцам!

Вось і адпачынак мой півучы.  
Ліпа над крыніцю шуміць.  
Прыпадаю вуснамі да вады жывучай:  
Уталі, радзімая, — спрагнёнага прымі.

*Гродненскі астрог.  
Студзень 1937 г.*

## ГОЛАД

Як у магіле.  
Таплюся ў пух зямлі.  
Утомленасць цішай зaimгліла,  
Застылі галодныя жылы,  
Ціхім агнём замярлі.

Думка растала. І толькі шырокая неба  
Рассявае свой зорны спакой  
Нада мною. І, здаецца, нічога не трэба—  
Хай ветрык ласкае спрагнёную кроў.

Нішто не трывожыць аб задусе ўчарашний,  
Аб заўтрашний спёцы задума маўчыць—  
Я ў немачы ціхай, застылай, бясстрашний  
Зорам палаочым грудзі распластаў,  
Даў пяску астудзіць жар,  
што нёс на плячы.

Нехта прамовіў: «Сусвет велічавы...  
Пясок—дно марское...» Таварыш, пакінь!  
Хай мука адхлыне ў пафосе-маўчанні,  
Знаеш, голаду рytм зачмніе вякі.

Голад напых паходаў, голад чорна-сухарны,  
Жар задухі для сэрца, ненавісці разгон—  
О, не думай, наш шлях не пясчанай Сахары,  
А мы—не чужаземны легіён!

Знаем іншы аазіс сярод іншай пустыні—  
На ёй плавяцца думы чалавечых падзей —  
Голад песняю стаў, рукі ў роспач застылі,  
Моц праклёну на вуснах крывавіць з грудзей!

Слухай плёск свайго сэрца, глухі і далёкі —  
Гэта-ж горны паток на дне пропасці тлее —  
Гракнуць громы-маланкі, рухнудь буры-налёты,

Морам хлыне падземнік, скалаў моц абдале,  
Мук галодных пажар бухне ў свет агнявеяй, —  
І нап'еца зямля пасля доўгай спякоты.

А цяпер памаўчы. Перамогі зарукаі —  
Шлях кайданнае спёкі—адлор душ на уразы,  
Вухам ляж да зямлі, расхілі зорам руکі —  
Сагай дзіўнай далёка пад сэрц нашых стукі  
На пустыні пад сонцам крынічыць аазіс.

*Гродненскі астрог.  
Май 1937 г.*

## РАЗВІТАННЕ

Я сягоння выходжу на волю,  
Сонцам разгладжу маршчыны на твары,  
А ты застаешся у сценах няволі,  
Мой дарагі, мой ты добры таварыш!

Шэраг доўгіх, панурых гадоў  
Будуць піць твае косці вільгаць астрожную,  
Думкі крылатыя, непераможныя  
Вячэрній  
прайдуць чарадой.

І не раз, і не раз засміяцца вясна,  
Далі сінія звонка на скрыпках зайграюць;  
І запеніцца кроў, бурна хлыне яна, —  
Так патокі прадвесні снягі разрываюць.

Ты пачуеш, як птушкай шчабечча лазур...  
Да акна падыдзеш, гэтай песняй праняты,  
І далёкую сінь пацалуеш праз краты,  
І набегшую здушыш слязу.

... Мільярды праносяцца дум...  
О, дайце мне сілы! Я сэрца агнём  
З грудзей сваіх вырву, на меч насаджу  
І з паходняю рушу: за мной!

Меч вышэй! Гэта сэрца гарыць,—  
Хай палае!  
Гэта з цемры-задухі ідуць мільёны,  
А полымя сэрца імnoch рассякае,  
Сірэны гудуць, — гэта валяцца троны.  
Шлях праменны світання ляжыць...

У маёй адзіночкы чатыры сцяны, —  
Ці-ж можа змясціцца ў іх сэрца-паходня?  
Таварыш, на волю іду я сягоння,  
На шлях пераможнай вясны!

Там, у дымах жарэл-каміноў,  
Спей рабочы пабудка грае,  
Там, на прасторы шырокіх шляхоў,  
Сцяг чырвоны на стрэхах агнём расцвітае!

Там думкі твае і свае запалю,  
Там мора любові к табе расхвалюю,  
Мукі, жаданні твае там пачуюць,  
Учу́шы астрожную песню тваю.

Ты не гаворыш—задумна маўчыш,  
Мо' павагі расстання не хочаш трывожыць?  
Руку дай, таварыш,—зазвінелі ключы,  
Адчыніліся дзверы: «Выходзіць!»

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Сакавік 1936 г.*

## НА ВОЛЮ

Турма ў цішы змроку прыплюшчыла вочы,  
Бразнулі ў браме замкі заржавелыя,  
І восень сырой агнявокаю ноччу  
Дыхнула мне ў грудзі збалелыя.

Горад снаваў свае сеці-зігзагі;  
З імглы агнявой,  
Як з пажару,  
Рад фабрычных, як здань, каміноў  
Замаячыў закопчаным тварам.  
Як ад смагі  
Упіваўся мой стомлены зрок!..  
З туркату-шуму прарваўся,  
У вышыню ўзляцеў, абарваўся,  
Зблудзіўшыся недзе, гудок...

Да лёту, браты, да шырокага лёту!  
Арлом маладым шыбануць ў паднябессе —  
паплыць, —  
Атракнунца ад зморы,  
Грудзьмі захлябнунца,  
душой адпачыць,  
Распластаўши крылле  
на хвалях прастору.

Іду —  
Па дарожках, па прасёлачках,  
Плятусь,  
плятусь,  
плятусь —  
Прыхілі-ж мяне, мая долечка,  
Барацьбяная Беларусь!

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Снежань 1935 г.*

\* \* \*

Іграе вецер на скрыпцы  
мелодыю ранку.

Жытнія струны звіняць.  
Пералізам флейты-крыніцы  
Альшанік пяе безустанку,  
А ў небе—стрэлы сонца шумяць.

Вышэй і вышэй — угару  
Трэпеты-крыллі!  
У бяздоннай лазуры  
Цымбаламі сыпле  
Жаўрук.  
Звон касы...  
У вянок  
Плятуца  
пакосы...  
Вяршынямі гордай красы  
У неба пнуцца —  
Ах, як я вас бачыў даўно!—  
Вышэй і вышэй, мае родныя сосны!  
Іду...  
Я—падарожнік пастаянны,  
З знакамі кайданнымі  
На руках.  
Прастор, прымі,  
Загой мае раны,  
Прытулі  
Свайго бедняка.  
Прастор радзімы мой!  
Люблю цябе  
любоўю яравою,  
Яна квітнене зеленню аўсоў  
І сенажацяў  
кменнаю травою,—  
Так любіць толькі можа  
Дзіця.

Меру крокам час той,  
Калі люду вольнаму  
Пастаўлю на стол  
Хмелю-красы тваёй  
Я чару поўную—  
Дар майго лета  
Ланцужнага,  
Вясны маёй  
Лапцюжнай,  
Як дар неўміручы паэта.

Вільня. Астрог Лукішкі.  
Сакавік 1936 г.

\* \* \*

Гоман ночы свае чары рассеяў...  
Сыпле росы крынічны альшыннік,  
Сон палёў цуды-мары навеяў,  
Сон абняў гнуткіх вербаў галіны.

Месяц пырскае золата іскры  
На халодныя буйныя росы,  
Сваю зелень валос дробналістых  
Расплялі прыгажуні-бярозы.

Жыта спіць. Қаласы нахілі  
Веі сну над спачыўшай зямлёю,  
Ласкі ціхай павевы паплылі,  
Цалаваліся з цішай начною.

І туманы дымком шапацелі,  
Распляваліся ў ціхім прасторы,  
Сны ў палетках нячутна ляцелі  
Да ласкавых, засмучаных зораў.

Гэта сны зорнай ночы —русалкі,  
Што іскрыстаю щатай ляглі  
Па балотах, палях неабнятных,—  
З фарбаў дзіўную казку сплялі.

Хто мне друг,—прынясі сон жаданы  
Для маёй безадказнай тугі,  
Расскажы мне, душою адданы,  
Аб чым родныя сняць берагі.

Я заву к сабе шчырыя вочы,  
Поўны зор, на расянай мяжы,  
Я шапчу ў глыбіню зорнай ночы:  
«Ты прыдзі... Ты прыдзі, памажы...»

Гродненскі астрог.  
Чэрвень 1930 г.

### МЫ З ТАБОЮ ІДЗЕМ

Мы з табою ідзем да світання  
Па разлогах пахучых палёў.  
Я цябе аbnіmu, уквячу красаваннем  
Маладых, палымнеючых сноў.

На утомленых веях тваіх  
Матылечкам світанне мігоча, —  
Гоман ночы глухое заціх,  
Яшчэ воддалі бор свергатаці не хоча.

Ветрык мораку пасмы нагнаў, зварушыў  
І абняў твой красуючи стан,—  
Разаслаўся далінай, паволі паплыў  
Малачай—маладжавы туман.

Я вачэй тваіх сінь прыбяру, асвяжу  
Каляровай сцюдзёнасцю рос,  
І на скроні твае смутак свой палажу,  
На чароўнасць шаўковых валос.

Знай усё,—што у сэрцы сумненняў няма,  
Што у ім ты не знайдзеш дакору;  
У сумненнях сваіх будзь разумнай сама,  
Ці спытайся вось гэтага бору!

Святкаваць будзе зноў прыдарожны румянак,  
Сакавіты, духмяны і горкі,  
Аж пакуль не зірне ў сінь туманную ранак  
І не згаснуць дрыжачыя зоркі.

У белі твару твайго буду ночы шукаць,  
Што яшчэ не сагнала світанне;  
Я цябе аbnіmu на расстанні,  
Там, дзе сосны старыя скрыпяць.

Праз світанне, праз сінню ймглу  
Пойдзем ў свет, патанулы у крыўдзе,  
Пойдзем к дню мы, цвярозаму, жорсткаму дню,  
Каб вучыцца не толькі любіць,  
Але так-жа умець ненавідзець.

*Гродненскі астрог.  
Чэрвень 1931 г.*

## ДАРОЖКА

Дарожка з вербаў выбегла,  
Памчала за сяло,  
Як быццам з дому выгнану  
Бяздолле павяло.

Ляцела, прыпынілася,  
Цыгнула за масток,  
Мураўкай пакацілася,  
Нырнула у лясок.

Зялёнаю красуняю  
Трашчала па сучках,  
Пастушкаю-пявунняю  
Шутнула па кустах.

З лясоўка ў жыта роўнае,  
Як хваля, паплыла  
І жнейкаю працоўнаю  
Далёка жаць ішла.

То хусткаю квяцістаю  
Між хваляў прамільгне,  
То дужкай залацістаю—  
Сярпом на міг блісне.

А як за жытам вольная  
Дыхнула сенажаць,—  
Цябе яна, прасторная,  
Ляцела абнімаць.

То стан твой стужкай красачнай  
Абніме-абаўе,  
Прытуліцца, як ласачкай,  
Вянок табе саўе.

І так пляла-старалася  
Дзяяочки твой прыбор,

Пакуль аж не скавалася  
У далёкі цёмны бор.

Ішла ты борам, сумная,  
Дзіц'ячаю пятой,  
Прыціхлая, задумная,  
Забытай сіратой.

Бор ціхім шумам дзедаўскім  
Яе благаслаўляў,  
І, як-бы нешта ведаўши,  
Нічога не казаў.

Як з бору ў поле, шчырая,  
Разбегшыся, пайшла.  
Махнула птушкі крыллямі,  
Ляцела, як страла.

А потым бабкай згорбленай  
На горку—ў добры час!—  
Там дзед-гасцінец з торбаю  
Бандураю брынчаў.

А ў далі акунулася,  
Як з ношкай, пабрыла,  
Прыстала, аглянулася,  
Слязамі заплыла.

Жабрачкай-папрашайкаю  
Ў шырокі свет пайшла,  
Няскончанаю байкаю  
Нядолю паняслася.

Калі ў капитан адзенешся,  
Лахманная сям'я?  
Калі-ж багачкай вернешся,  
Дарожанька мая?

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Сакавік 1936 г.*

## НЁМАН

Цябе вітаю, Нёман родны,  
Тугі народнае рака,  
У тваіх зялёных тонях водных  
Струменіць скарга бедняка.

Па гладкай плыні ў даль гляджуся  
І п'ю задуму берагоў,  
Замерлі дзе ў лясістай глушки  
Грамады-перавалы гор.

Знямелы, здзіўлены, трывожны  
Стаю, заслуханы ў цябе,  
Квяцісты лук—залом твой кожны  
Жальбой расстання ў грудзі б'е.

Шчабечаш зеленню птушынай,  
Хвалюеш маладосці сон,  
І льецца борам стеў дзяўчины,  
І грае рэха ў перагон...

Сыпнуўшы косы залатыя,  
Блакіт на дне тваім заснуў,  
Калыша ў сэрцы далі тыя,—  
Загонаў плужную вясну.

А дзе абдзёрта нэндзай вёска  
Страхой прыпала да цябе,—  
Шуміш сіротлівай бярозкай,  
Ракочаш ласкаю ў журбе.

А дзе абрывы грудзі ціснуць,  
Стром агібаеш, як крылом,  
Бурліш і пенішся, хвалісты,  
І рвешся бунтам напралом!

Далёка ціхнеш адталосам,  
І там, дзе нізка над вірком

Тужлівых дум павіслі лозы,  
Нячутна плачашся цурком...

І заміраеш ў пушчы грознай,  
Сніш сон бізуннай старыны,  
Як мукі ран у долі слёзной  
Няслі сярмяжныя сыны.

А з пушчы выплыўши, памкнуўся,  
Як лебедзь белы з аблакоў;  
Як вочы дзетак Беларусі,  
Смяешся хвалій васількоў...

... Гляджу. А ў сэрцы штось глыбока  
Шапочка, пеніцца, кіпіць,  
Плыве з прастораў дум шырокіх,  
З народных просіцца крыніц.

Ці з лугавых дзён салаўіных?  
Ці з долі—мачыхі ліхой?  
Ці з дзедаўскіх начэй лучынных  
Імглістай восені глухой?

Ці з тых дарожак каліястых—  
Тугі прыгоннае зямлі?  
Ці з песні маци над калыскай  
У вечар сцюжнае зімы?

Не знаю, скуль плыве, а толькі  
Сны ўюцца хмелем-дзеразой;  
Кіпіш мне, Нёман, быллю горкай,  
Шуміш народнаю слязой!

Цяпер спрагнёнымі вачыма  
Плыву і п'ю тваю красу,  
З астрожнай ношкай за плячыма  
Прывет байшоў табе нясу.

Калі-ж у гулкім хвалій гудзе  
Крыававы боль раскалышу?..  
Ці на успененая грудзі  
Я галаву сваю злажу?

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Сакавік 1936 г.*

\* \* \*

Ты збудзі мяне, маці, рана,  
Як пачнуць выганяць кароў,  
Хоць ад працы хістаюся п'яны,  
Але думкаю смел і здароў.

Я сягоння на панскім полі  
Даў касой маладзецкі мах  
І мілую свае мазолі  
На сваіх маладых руках.

Бачыў пан, як вялі атаку  
Сталлю звонкай за радам рад;  
Прыдзе час,—ператнем і гарляку,  
І той панскі падвойны карк.

Я назаўтра з плавучай зарою  
Выйду ніўку сваю араць,  
І, упёршыся ў плуг рукою,  
З жаўрукамі прастор апяваць.

Будзе конік ісці, нагінацца,  
Баразніць наш пясчаны грунт,  
І ў грудзях маіх будзе ўздымацца  
Наш сялянскі зямельны бунт.

Я да бору крычу — адгукніся!  
Я паўстанчую песню вяду;  
Ты гусцей сваёй шатай акрыйся,  
Бо не раз к табе ў госці прыду.

Маці, маці, пакінь надрывацца,  
Пра бясхлебіцу вечна ныць,

Сілы ёсьць, каб з бядою змагацца,  
Як-жа хочацца верыць, любіць!

Як вярнуся я з поля, спацеўшы,  
Збрую, лапці павешу на кол,—  
Ты, заціркай мяне сустрэўшы,  
За сасновы пасадын стол.

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Люты 1936 г.*

\* \* \*

Ты і я на возе  
Пахнучага сена.  
Вечар па дарозе  
Пыл румянку сее,  
Запаху туман.  
І цвіце курган  
Кветкай сосен пышнай,  
У воблачкі прыбран.  
Знемаглася,—спіш ты?

Па раўніне гладкай  
Шырыні нябёс  
Месяц-серп украдкам  
Хмарак жне пакос.  
Астраколам бор  
Дакрануўся зор,  
Думай чорнай сіць,  
Дыхае ў прастор.  
Ах, устань, не спі!..

Стужкаю ружовай  
Ноч зара вітае,  
З кожным павяяннем  
Косы расплятае.  
Груши ціхі сум,  
Жар пясчаных дум  
Сэрцу б'юца весткай  
Аб сіроым дню.

Ты не спіш?—Прыгледзъся!  
У змучаныя грудзі  
Лубінам дыхні,  
Канюшынным згудам  
Высні дум вянкі,  
Зашумі, заліся  
Бяроўкай густалістай  
І песняю даліны  
Затужанай краіны!

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Чэрвень 1936 г.*

### АГУРЭЧНЫ УКРОП

Лета колам скрыпіць, лъеща потам,  
Агадзённаю спёкай бзыць,  
І гумно адчыніла вароты,  
Урачыста прыймае вазы.

У старонку рукој працевітай  
За снапом укладаецца сноп,  
І, палудзенным квасам абліты,  
Пахне хлеб, агурэчны укроп.

Гэй, палуднаць пара,—паспяшайма!  
Хай і конь-небарак адпачне;  
Чэсць работніку! Ён-жа нядарма  
Носіць шчасце нам па баразне.

А падстрэшныя сені пацёмкам  
Льюць прыемны струмень-халадок,  
І вішнёваю зеленню стромкай  
Заглядаецца ў дзверы садок.

Вось і ластаўка фыркнула ў сені...  
Белагрудачка, стой, не ляці!  
Нам на стол сонца ранняга зелень—  
Песню летнюю прашчабячы.

Не ляці, аставайся тут з намі,  
Весялей будзе есці з табой  
Наш укропісты квас з агуркамі,  
Ахалоджаны свежы хлябок.

Вось і ён. Маці боўтае ў місе,  
Хлеб паломаны, лыжкі ў руках,  
І укроп—моцны водар квяцісты—  
Гойць лекам нутро бедняка.

Дзеці квасным румяніцца хлістам,  
І, здаецца, на вузкай зямлі

Новым буйным снапом қаласістым  
Рунь-надзеі сям'і расцвілі.

Ці-ж надоўга, гаруннікі працы,  
Мы пазбудземся ўбогай вясны?  
І ці чорны хлябок сам аплаціць  
Нашы летне-укропныя сны?

У хмарны дзень на падворку сабакам  
Падатковы завые сцягач  
І штыком наш гаротны дастатаک  
З-пад страхі распачне выцягаць.

З плачам дзетак заклякнецца ў сэрцы  
Шчэбет ластаўкі—летні захоп,  
І з апошнім снапом адрыгненца  
Агурэчны квяцісты укрол.

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Жнівень 1936 г.*

## ГРЭЧКА

Калі сонца вясну лугавую  
Сее росамі траў на раллю,  
Я на грэчку сваю медавую  
Сваіх песьенъ жывіцу пралью.

Ах ты, грэчка, мая прыгажуня,  
Ты пясчанай зямелькі краса,  
У палях разаслалася рунных  
Белі пышнай твая паласа.

Пазалотаю сонца мігціца  
Тваёй плыні убор малады,  
Нібы ў свята ідзе маладзіца,  
Сцеле поступам лёгкай хады.

І румянимі шчок белахустымі  
Парассыпаны дробны узор,  
І смяюща дзіцячымі вуснамі  
Твае кветачкі ў капельках зор.

У поўдзень сонечны дрэмаю соннаю  
Ты калышаш палетка павеў;  
Песня працаю пчол ціхазвоннаю,  
Набрынялая мёдам, плывеш.

А заплыўши на горку паўднёвую,  
Там купаешся ў золаце хваль,  
Грудзі пышныя, бела-шаўковыя  
Расхінаеш на сонечны сквар.

Я прыходжу штодня устрывожаны  
Аглядаць маладжавы твой рост,  
Ці галінак, кусціста-разложаных,  
Не парваў які віхар-налёт?

Можа бура зламала навалаю?  
Ці падмыла дажджу плюхата?  
Ці ліхою начною аблаваю  
Конь чужацкі цябе патаптаў?

Вось іду, поўны шуму зялёнага,  
Аж туды, дзе дарожка пайшла,  
Дзе да бору красуюча-цёмнага  
Ты шаўковую бель панясл�а.

Ідучы так, табой асалоджаны,  
Я зайду аж да панская мяжы,—  
Там, бізуннаю мукай прыгвожджана,  
Наша доля вісіць на крыжы.

*Гродненскі астрог.  
Студзень 1937 г.*

## КАЛАСЫ

Паве ветрык подыхам ірдзістым  
! сіхне. Перашэтамі калышуць каласы.  
Ружовасцю ў прасторы ранкам залацістым  
На хвалі-грабяні кладуцца паясы.

І марыць зямля.  
Рассветнай цішыні прабудны дзень ічаслівы  
Пяе  
расістая ралля  
Цяжарнай поўнюю зярнят паспелай нівы.

Сыны зямлі ў сваім сялянскім поце  
З тужлівай песняю вядуць тут ніўны лад  
І губяць прагу дум у спадчынным балоце,  
Сяўбой зярнятнай лъюць засмучаны пагляд.

І з году ў год зямля ўспрыймае смагі  
І дзесям зрэбнай ласкі на бульбяным дабры  
Дарожкаю-званочкам раздоліць на прасцягі,  
Каб радасцю калоснай палетак абдарыў.

Каб сіне-ветраным, расхваляваным жнівам  
Надзеі жменныя, сабраныя сярпом,  
Занеслі жнеі ў дом, з уцехай нівы,  
Зярністым золатам — развесістым снапом.

Калі крынічны шум з расы туман падыме,  
Дзіцячы сон абудзіць касулісты каток, —  
Скарынкай свежаю запахне хлеб у дымах  
І хатній рупнасцю асвеціцца куток.

Бяднячы хлеб,  
хлеб паншчыннай краіны,  
Чорны жарнавік, вяночна-каласны,  
Мятлічны спадчыннік той наядзі-мякіны,

Падспорнік зельнае, зацірачнай вясны!  
Благаславёны дар зямлі пясчанай,  
Хлеб

з камяністых выссаных разор,  
Абласканы усмешкай гаспадарнай,  
Шчасліваю, дрыжачаю слязой!

Сканае летні дзень у парным небасхіле,  
Кароўкамі малочны распыліца пах,  
І люд цяжар грудзей аблегчана расхліць,  
У лёгкім сне забудзе бясхлебны заняпад.

І калі вечар жытні, аерна-сенажатны  
Зарою паплыве ў начлежную смугу,  
Старэцкай грушаю, маўклівай, каранастай,  
Вякі амшэлья над вёскаю ўздыхнуць...

І голас шэпча ў ціш нямым дакорам слова:  
Нашто пакрыўдзілі у курных днях вякі?  
Яшчэ й цяпер наш сон рве скарга-недамова,  
Калі ужо на шлях пайшлі вартаўнікі.

Збираю прозалаць задуманае нівы,  
Калосся струджаны, загарлівы цяжар,  
Тугой палетка шлю калосныя прылівы  
Туды, дзе церніць быт прыгонная мяжа.

Палетак, сумны сквар лапцюжнае пакоры,  
Ты слёз нявольніцкіх засмучаны ўладар,  
З далін балоцістых, далін хрыпліва-хворых  
На чорны быт кладзеш сухот іржавы дар.

Калі-ж прыдзе народнай зброй геній,  
Каб той набухлы боль маланкаю расцяць,  
І сыпне песенна-ажыўчыя праменні,  
Жалезнай працы ўздыме  
горды сцяг?!

Калі-ж зруйнуе ён палынныя сумежкі  
І новых вышле ў край змагарнікаў зямлі—  
Уладарны суд красліць,—  
Снью, пытаю ўсцяж,  
Удыхаючи ў душу румянкавыя сцежкі.  
Пытаю я, — калі?  
А каласы  
шасцяць...

Праклённым лёсам сплоджаны на свет,  
Расту  
з зямлі,  
Гадую сок душы на полымны расцвет  
Я — сын падстрэшнае, лахмание сям'і.

Іду адваяваць вякі,  
Ланцужных звенняў шлях далёкі  
Сабраць, скаваць у сталь магутнае руکі  
І спрамяніць той скарб загублены, —  
Панамі выссаныя сокі  
з зямлі  
задуманай.

Іду цвет радасці калоснай  
вясёлкай роснаю зайграць  
І грудзі ўсполыміць, што век здушыў,  
І там, дзе шчасце выбіў чорнай хмары град,  
Як молат-гарт,  
Распрыснуцца калёрамі души.

Праменным імпэтам раздвоенай старонцы  
Трывогай сэрца б'ю на каласны дазор.  
Для ніў запущчаных я знаю песню сонца,  
Для душ абуджаных я знаю гімны зор!

*Гродненскі астрог.  
Ліпень 1937 г.*

## *CACHA*

*Прысвячаеца Янку Купалу*

У полі, задуманым сінню шырокай,  
Дзе рунню хвалюе вясна,  
На ростані бітых шляхоў дальнезерокіх  
Стаіць адзінока сасна.

Асілкам карчастым, вяршыняй у неба,  
Да сонца струніць звонны шум,  
Карэннем крутым у пясчаную глебу  
Сваю затапіўши душу.

Раласта-плячыстыя крыллі-галіны  
Раскрыжаваны, як волата стогн,  
І зрокам, шыбающим стрэл, сакаліным  
У лёт абыймае прастор.

Па днях і па ночах палям гутарлівым,  
Дзе сцежкі прыгону ляглі,  
Струнна-былінныя дум пералівы  
Сцеле па руннай зямлі.

І рэхам мінуласці — шумам дубровы,  
Як рокат прышлай ракі,  
Як лірнік забыты, нахмурыўши бровы,  
Думаю мерыць вякі.

Чые-ж гэта дні па шляху сцягам веюць?  
Скажы аб вяках, не маўчи:  
У тупаце конным, у пыльнай заве  
Чые зазвінелі мячы?

Ці дні Беларусі, далёкае славы,  
Забытай гісторыі дні?  
Ці польскай каронна-магнацкай навалы,  
Народнай душы кайданы?

Ці думаў палетак, у сум заняпаўшы,  
Што прыдзе народу вясна —  
Загінены, з нетры няволі паўстаўшы,  
К табе завітае пясняр?

Прышоў ён... у цернях народнага гора,  
Каб души ў ярме прамяніць,  
Каб задрыжаў, занямеў люты вораг  
І выпусціў з рук бізуны.

Наезніцкай моцы разбіт шал крывавы,  
Разбіты турмы ланцугі,  
І ў гімне народаў да новае славы  
Ідзе і краіна туті.

Разнось, вартаўнік, свае звонныя шумы —  
Радзімае ростані сны.  
Акрыляйся палётам, пясняр многадумны,  
Для слайней вялікай вясны!

Шумі-ж, вартаўнік, на палёт сакаліны!  
Хай сівыя думы твае,  
Раскрыжаваныя крыллі-галіны  
Раскажуць,—што стогн затаіў?

*Гродненскі астрог.  
Чэрвень 1937 г.*

### ПЕСНЯ АБ ДУБЕ

Што-ж прыстаў ты у задуме,  
Дубе, пушчаў валадар?  
Чые слухаеш ты думы,  
Чые-ж песні лъюцца ў даль?

Як-бы вышаў з гушч глыбокіх,  
З краю пушчы ты стаіш  
І ў палетак сіневокі  
Зрокам стомленым глядзіш.

Вачэй цёмных, лесуновых  
Тваёй гушчы чорны бліск,  
Развіхрылісь твае бровы  
І насунуліся ўніз.

Твае кудры папляцены  
Навісаюць, робяць схоў  
З-пад зялёнае кароны  
Мохам сівых валасоў.

На тваіх амшэльых зморшчках  
Закляйміліся вякі,  
Нібы ранаў след глыбокі  
Перажытае тугі.

Пушчы гоман многадумны  
На тваім чале застыў  
І суровасцю разумнай  
Валадарскі твар пакрыў.

Як-бы вышаў на прыволле  
Роднай пушчы багатыр  
Разгуляща на раздоллі,  
Аглядзеці даляў шыр.

Што-ж ты ўбачыў, мудры дубе,  
У сіяй далі родных ніў,  
Дзе пячаць нядолі-згубы  
Лёс крывавы налахыў?

Што-ж ты рукі выцягаеш  
Да задуманых бяроз,—  
Ці-ж заўсёды ты збіраеш  
Песні ростанных дарог?

Бачыў, слухаў ты вякамі  
Свісты панскіх бізуноў,  
Як шырокімі шляхамі  
Люд закованы ішоў.

Ах, пачуў ты,—паланення  
Надышоў урэшце скон,  
З панскіх пут за вызваленне  
Лъещца бурны, бойны звон.

Гукні-ж свістам, гукні зовам  
Над шумліваю вясной,—  
Раць магутная гатова  
На апошні смертны бой!

*Гродненскі астрог.  
Люты 1930 г.*

## ТЫ И Я

(Верш з падполя)

Пушча. Снег. І ты. Едзэм.  
Ты-б хацела мне нешта сказаць,—  
Мае сцежкі жыццёвяя зведаць  
І душу мне сваю паказаць.

Не трэба, не трэба, я знаю—  
Проста шчырае сэрца тваё;  
У думах буйных, шырокіх без краю,  
Мне яснела тваё харство.

Думкі хвала за хваляй прыходзяць...  
Бачу,—чуеш іх кожны прыліў;  
З майго твару астражную копаць  
Развяваеш паглядам сваім.

Чую дотык бяздоннае ласкі...  
Але слухай,—яшчэ не пара,  
Каб пачаць тую дзіўную казку,  
Што пяе пры світанні зара.

Бачыш, пушчы аснежанай сховы,  
Бачыш, стрэхі, галодныя дні...  
Ты і я, — я і ты, — гаррам слова  
Распаляць будзем бунту агні!

Ты згаджаешся і расквітаеш,  
Цінеш руку і хочаш ісці;  
Мае думкі, як песні, вітаеш,  
Хочаш разам з сваім сплясці.

Гарт падполя слядамі суроўмі  
І твайго дакрануўся чала:  
Паміж стройна ляжачымі бровамі  
Пячаць мукі—маршчына лягла.

Надарожнаю дышаш легендай,  
Знаюць вёскі цябе і лясы.  
Ні на што не змяняю, ты ведай,  
Я тваёй задушэўнай красы!

Пайду я, пайдзеш ты, пайдзем разам...  
Я—туды, ты — сюды: у народ;  
Там заложым, збудуем, там скажам,  
Там парушым і пусцім у ход.

Як зыйдземся пад стрэхамі вёскі  
Справу здаць з неудач і пабед,—  
Расцалую твой твар комсамольскі  
Я—пуританін-аскет.

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Снежань 1935 г.*

## НА ВЕТРЫ

(Верш з падполя)

... Яшчэ адно слова—пастой,  
Пачакай, залаціставалосая!  
Перад намі-ж, здаецца, прастор,  
Вечер сіняю хвалю хлёстаем.

Я па днях цэлы тыдзень ляжаў у гумне,  
А ночамі мерыў падпункты,  
І стрэхі шапталі паролямі мне,  
Раджаліся песні і бунты.

І ты перамерыла многа дарог —  
О, знаю цябе, залаціставалосая!  
З вёскі ў вёску ідзеш маладою зарой,  
Змагарская, шчырая, простая.

Ці-ж можна праісці і цябе абмінуць,  
У глыб вачэй не зірнуць думай песеннай?  
Змагарская, шчырая, — ты-ж сееш вясну  
Шляхам бойным, шырокім, залесенным.

Ціхім вокам глядзіш на мяне, як маўчу, —  
Адгадаць хочаш сэрца пачыны.  
Змагарская, шчырая, — я проста хачу  
Рассмияцца тваімі вачымі.

І непатрэбна нам белай акацыі—  
Я з ружаў песьень табе не пляту.  
Мы ў шуме крывавых пацыфікацыяў  
Бліснем іскрай пратэсту на смелым ляту.

Бліснем іскрай на ветры бушуючай хвалі,  
Дзе крою ѿ апышканы сіні прастор,  
Дзе людскія вочы ў сабе захавалі  
Полымя гарту на панскі тэрор.

У краіну вяснянью думкі лятуць...  
Люблю тваё слова, так блізкае, роднае,  
Багаццем души тваёй зорна цвіту,  
Плыўучым з крыніцы змагарска-народнае.

Бунтарыцца будзе скрываўлены люд,  
І борам шугне яго песня галосная...  
Бывай! Не раз я успомню цябе  
І ласкаю душу сваю напаю,  
Як на ветры цяпер,  
Табой, залаціставалосая!

*Гродненскі астрог.  
Снежань 1936 г.*

## ПАД РОДНАЙ СТРАХОЙ

(Верш з падполя)

Дала мне кашы картапляней  
І кубак малака.  
Хлеб чорны кроіла рука,  
На стол мне клала незасланы.  
Я еў,  
На шэррась хатнюю глядзеў  
І чар тваіх дзявочых рухаў  
Душой утомленай лавіў  
І ціхім сэрцам слухаў.

А ты  
Стаяла вішняй нада мной  
І шчырай матчынаю ласкай  
Журботу роднай беднаты,  
Гатову выліцца слязой,  
Вачыма ў сэрца пасылала.  
Як там дзвярыма хто забразгаў, —  
На кожны стук,  
На кожны рух  
Ты ў вокны жава паглядала.  
Ты за мяне дазор вяла,  
Мяне — паўстанца — сцерагла!

«Калі-ж канец мучэнням нашым?  
Калі-ж пазбудземся паноў?»—  
З маўклівым і бунтоўным плачам  
Пыталася ты зноў і зноў.

І мой табе паліўся спеў  
Аб волі буйнай і магутнай,  
За што крывавімся цяпер,  
Ланцужных дзён зрываем путы.

З табой, ласкаваю, ішоў  
Я з цёмнай хаты на прыволле,  
Зямлю абшарнікаў дзяліў,  
З астрогаў усіх асвабадзіў.

І люд працоўны горда вёў  
З задухі-цемры падняволля.  
Шумеў над намі сцяг чырвоны  
І прамянліў паход мазольных.

Ты слухала, душой ірдзела,  
Чырвонай мальваю расла  
І тварам шчасна харащэла,  
Са мною крок у крок ішла.

Іграў усмех твой мімалётны—  
Далёкі, блізкі, быстралётны.  
Усмех, усмех... як жаль расстання,  
Як трэпет блізкага вітання...

Гадуй для катаў бунт-пракляцце!  
І гарп віхурыстых надзеяй  
Нясі разорай-паласою.  
І ў час бязлітасных распяццяў,

Галубка родная, прыдзі,  
Паўстанцам хлеба прынясі  
І думкі мужныя сагрэй  
Сваёю ласкаю-красою.

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Красавік 1936 г.*

### *МОЙ РАМАНС*

Цвіце вясна, а мой раманс  
Расплыўся быллю над зямлёй,  
Як кучараўсты туман,  
Вячэрнім шэпчацца былём.

Настрой души звініць: люблю  
Бярозы ўзых над галавой.  
Маю юнацкую жальбу  
Зяленіць рунна травой.

Бярозы іншай чую ціш,—  
Лісцё валос кранула скронь.  
Імглою месячнай ляціць  
Павеву зорны, ціхі сон.

І твару бель, і пах валос,  
І вочы кажуць: «Маладзей,  
Бо вечер жару не разнёс  
З тваіх расхрыстаных грудзей!»

Нашу я моладасці спеў,  
На сэрцы зорныя сляды,—  
П'ючы з жыцця любоў і гнеў,  
Я буду вечна малады!

*Гродненскі астрог.  
Люты 1937 г.*

### ПЕРШЫ СНЕГ

Снег пушысты, бадзёры, крамяны  
Ціхай беллю празрыстаю лёг,  
Дрэвы, хаты ахутаў, рахманы,  
І застыў на шырокіх палёх.

Першы снег—гэта сэрцу навіна,  
Гэта—раны прыкрыла зямля,  
Гэта—з жартам прыбегла дзяўчына,  
Смех пры студні і скрыл жураўля.

Гэта—цішы пушыстае шэпты,  
Гэта—зімні ўрачысты прыход;  
Яна байкі кудлатыя лепіць  
З кучараўых дэіцячых пяшчот.

Я не знаю, ці ў жавасці ранку  
Беднасць быту да сэрца ўтуліць,—  
Шэра-хатнюю, нудную сварку  
У голас радасці снежнай разліць?

Ці пайсці захапіцца абшарам,  
Дзе снягі ў небасхіл завяло,  
Ці яе разрумяненым тварам,  
Пухам сноў—залацістых валос?

Мае думкі—лятучая тройка—  
Рвуцца ўдаль гурбы снежныя рваць;  
Я лячу у прасторы шырокай,  
І са мной разрумянены твар.

... Ах ты, цесная, ах ты, краіна!  
Для каго-ж разлягліся шляхі?  
Хто-ж на моц тваю немач накінуў?  
Хто-ж на быт налажыў ланцугі?

Для каго-ж так прыціхлі бярозы  
У пушыстых і мяккіх катках?  
Для каго ў гэтай цішы цвярозай  
Сінь узорысты іней заткаў?

Ах, я знаю, навошта пытанні?  
Зрок душы крыўдай гэтай спяшыць  
Па народную сілу, сталтаную  
У запляснелай, крывавай іржы.

Дык скачы, мая тройка, ахвоча,  
Бі румяным размахам мацней!  
Зашчабечуць мне ластаўкай вочы,  
Снег раскацісты пырсне дружней!

Залаціста-хвалістая думкі  
Расцвітуць сочным вершам у сне,  
Прыбяруцца пушыста ў лятункі,  
Што прынёс чарадзей—першы снег.

*Гродненскі астрог.  
Студзень 1939г.*

### ЦІХІ ЗРОК

Ціхі зрок на узор маіх песенных дум  
Рассявае забытую быль зорных сноў...  
І ці радасць, ці жаль для души ў іх знайду?  
Ты пайшла... Я шукаю слядоў тваіх ног...

Чую, — у нетрах души абудзіўся тытан,  
Хоча рваць, хоча біць на кускі ланцугі.  
Голас жалю крычыць: «Не будзі, перастань!  
Не будзі скамянелай тугі!»

Што-ж зраблю, калі ў скрыгаце-ціску журбы,  
Што на сэрцах у нас напісаў круты лёс,  
Ноч па ранах маіх, ранах дзён барацьбы,  
Сцеле шоўкам тваіх залацістых валос.

За слядамі лячу, — ах, нашто, не пытай!  
Звону струн залатых, я прашу, не парvi, —  
Будзе ў песнях кіпець і душой трапяташь  
На шумлівы прастор жар мяцежнай крыві.

Можа вораг нагой стопча грудзі твае,  
Як захоча зламаць нашай моцы красу.  
Я твой боль пераможны не буду таіць,—  
Ціхім зорам на росстані ўсё раскажу...

Як не верне цябе наш крыўдзіцельны рок,  
Не паслухаеш больш маіх дум і знямог,—  
Мой задуманы, ціхі, засмучаны зрок  
Будзе кветкі збіраць па слядах тваіх ног.

Гродненскі астрог.  
Жнівень 1939 г.

## МАРШ

Крок у крок, патомкі комунараў,  
З праклёну дзён будуем свой размах,  
З агню грудзей, з пружыністых удараў  
Будуем

марш.

У нашым маршы моц грыміць далёка,  
Звіае ў шлях народныя рады.  
І разаб'оцца ў пыл варожыя налёты,  
Развеюцца,

як дым.

Крывавым полыменем абняты небасхілы.  
Ідзем. Зямля дрыжачая гарыць...  
Мы для зямлі будуем ритму сілы,—  
За ўладу,

змагары!

Хай з душ бунтарскіх пырснуць  
На свой праклённы лёс,  
Як вогненныя іскры,  
Крышталы

людскіх слёз.

Нам будучыні спеў іграе сінню неба.  
Каваць ідзем з Парыжа, Ленінграда  
Сон залаты вясны аб вечным хлебе  
І песціць

радасць.

На скон бізуннай і раз'юшанай нагонцы  
Цяпер для нас развогніўся простор;  
Мы з наших сіл крыві будуем марш да сонца  
Пад гімны

зор.

мы носім гарг золаткалёрных даляў,  
Мы любім. У бязмер праменіцца наш зрок.  
Мы іскрым трэпет часаў, куем з гартоўнай сталі—  
Крок  
    у крок!

*Гродненскі астрог.  
Май 1938 г.*

### СОН АБ АГРАНОМЕ

У плыні месячнай ноч сцеле перламі расы,  
Звініць крыніца аб карчы,  
У чаротных далях змрокі трэплоць валасы,  
А пушча  
маўчыць.

Дзіч і шорах крочаць,  
Гоняць шэлест асакі,  
А пушча ўвокал вокам сочыць,  
Дзе загараюца на травах светлякі.

І што-ж ты тоіш, пушча?  
Што ў сваіх нетрах захавала?  
Каму калыскаю была праз век прыгонны,  
Скажы, каму  
ты песні шумныя пяяла?

Звініць крыніца аб карчы...  
Скажы мне, пушча, не маўчи.

Твае мне ведамыя сны,—  
Я знаю, сніш ты згубу гору.  
Тут кожны корч, і кожны куст,  
І шопат кожнае сасны

Душою нашаю гавораць —  
Душой народна беларускай,  
Што лахманом трасла вякамі  
Над паншчынай палоскай грузкай,  
Над шляхам, плыўшым жабракамі;  
Душой, раздзёrtай ад трывог,  
Раскрыжаванаю на ростані дарог!  
І разам з пушчай сню  
Аб родным аграноме большэвіцкім,  
Які народную вясну  
Уквеціць сонечнымі лісцьмі.  
Калі зары чырвонай шквал

Змяце сляды навалы панскай,  
Свайм праменнем стрэльне ў лоб  
Усёй заразе акупанцкай,—  
Не будзем, пушча, гараваць,  
Лятунак наш не будзе сном:  
Ударны прыдзе аграном,  
Збярэ сыноў сям'і батрачай,  
З-пад цёмных стрэх збярэ паход  
І на штандары ён назначыць:  
«Усё для народа  
і ўсё праз народ...»

Рухавіком, нібы стралой,  
Пратне балоты, мхі і лозы  
І разам з плесняй векавой  
Затопіць муکі, здзекі, слёзы.  
Квадратуў выкрасліць узор,  
Малюнкам кіне на прасторы  
І, як вянкамі-дзеразой,  
Палеткі новая прыстроіць,  
Шасою блісне з краю ў край,  
І край наш стане, быццам рай.  
Люд-пролетар, люд песні-працы  
Заб'е прыгоннае пракляцце,—  
Па рэках новых і па шынах,  
Уздыхнуўшы вольнымі грудзьмі,  
Сталёвым туркатам мышыны  
Па пушчы рэхам загрыміць!  
І ўторыць будзе перабіўны  
Крыніц радзімых спеў турбінны!..

Як будуць змыты ўсе сляды  
Амшэлай, дзікай, горкай плесні  
Краіны нашай, век забранай,—  
Прыду праменны я тады  
З той падарожжы барацьбяной  
На свята трактарнае песні.

І на чале брыгад змагарных,  
У паходзе—чырвані штандарнай,  
У дзень квітнення прамяністы,  
Дарогай — беллю камяністай,  
Б'ючы паходным, смелым крокам,  
Сустрэнэ з песняю мяне  
Круглавіды, сінявокі,  
Рассмеяны і жававы піонер.

Гродненскі астрог.  
Люты 1937 г.

НА ФРОНЦЕ  
(Верш з падполя)

Бярозы шумяць галалёдам,  
Ноччу цёмнай ахутаны шлях.  
Іду з песняй душы, нясу слова свабоды,  
Іду ў гушчы, працоўныя гушчы народу,  
А ў сэрцы —  
сцяг.

Ноч—ламочніца мне. Я ўжо многа прайшоў  
Па акопах узброеных душ,  
Расставіў пасты, ў поле выслаў ганцоў,  
І пле мне гудком тэлеграфных слупоў  
Кіпучая,  
родная глуш.

І ў небе, і ў думках — зоры,  
Гэта бліск комсамольскіх یачэй.  
Гэн, на варце трymаюць дазоры  
І хвалююць душу гарачэй...  
Рэволюцыі кузня агністая—  
Шум бяроз... Не, то падпольшчыны шум  
Раздзымухае, кіпіць, сыпле іскры  
Авангардных  
дум.

Жалезны наказ дысцыпліны  
Нясі,  
не падарві,  
Пільна мер трэпет кожнай хвіліны,—  
Вось наш пераможны дэвіз!

Толькі той мае очы адкрытымі,  
Толькі той можа правільна плыць,  
Хто умее ў агні самакрытыкі  
Усе грахі свае смела спаліць,

Хто на кожны удар свайго ворага  
Чулым вухам адмервае час,  
Каб атакаю руху народнага  
Выстрал даць  
гураганны,  
Авангардную руку дзяржаць пастаянна  
На пульсе  
мас.

Іду. Вёскі ў полі рассыпаны,  
Уцякаюць у снежную даль,  
Стрэхі снегам марозным прысыпаны,  
Ноч старожаць. І чую,—куецца,  
Чую,—трэпетам-іскрамі б'еца,  
Гартуецца збройная сталь.

І агні, і агні перахрэсткамі  
Рассякаюць прасторы, дрыжаць;  
Як на фронце, мігаюць пражэктары,—  
Хаты фронтам-дазорам глядзяць...

Мы-ж вядзем наступленне  
Кожны час, кожны дзень, кожны міг,  
І у вогненным гарце цярпення  
У сэрцах наших расце большэвік.

Рэволюцыі крочыць паход...  
Помню чорны той чуб, царскай зграй раскляты,  
На грымасе стыхіі распяты,  
Нахмураны,  
У дыме наганаў закураны,—  
Дзевяцьсот дзвесятнаццаты год!..  
... Але стой... Нейкі шум... Палазы скрыпяць гурбай.

Глянь, падводы віруюць патокам,  
Пену снежную храпы конскія льюць.  
Ага! Гэта-ж едзе вясковая бульба  
Ткачам  
Беластока.  
Стань, салдат, і аддай салют.

Знаю я,—бульба бомбаю трахне  
У твар фашизма здзічэлы, клыкасты,  
Будзе зброяй работнікам трапнай,  
Калі мускул напнецца жылясты.

Фронт адзіны, як буралом,  
Развіваецца ў барацьбе,  
Вяжацца цесным вузлом  
У сэрцы кіпучым КПЗБ.

А далёка-далёка  
Яснасць ў неба шыбае,  
*Mirae,—*  
Гэта горад  
Страйкам палае,  
Раздувае гарно, гучыць молат,  
Заржавелы ланцуг разбівае.

Дык шуміце, бярозы, мне маршам,  
Пролетарскі гудзе бранявік,  
Б'е трывогі. Спяшай стаць на варце,  
Агітатар—салдат—масавік!

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Май 1936 г.*

## НА СМЕРЦЬ БАРАЦЬБІТА

Кроўю уласнай хусцінку змачу,  
Болем песні,—як сцяга жалобай,—  
Да сэрца зарою прыпну  
І пайду за тваім, браце, гробам.

Шарэнгі шумяць. Брук. Удары.  
Барыкаднік, ты не адзін!  
Чуеш, чуеш, лапочуць штандары,  
Чуеш, родны наш ленінскі сын!

Усміхніся да іх. І з ранаў крывавых  
Хай пырсне патокам любоў!  
Мы твае справы знаем, мілуем,  
Пясняр табе ўдарыць па струнах аб славе—  
Хай горда квітнее  
рабочая кроў!

Хай струны у сэрцы агніста клякочуць,  
Хай penaю-віхрам магутна бурляць,  
Хай бунтам старонцы ланцужнай ракочуць  
І помстай для катай хай грозна шумяць.

Чуеш, браце, над нашым паходам  
Птушка ўзляцела, як госьця далёкая?  
Цвірыкнула, нізка апала над гробам  
І ўзнялася высока пяявуння залётная...

Можа вестку нясла аб вясне?  
Не,

не...

... Недзе ў полі песня вітаецца,  
Недзе мілую радзімы простор,  
Недзе маці аб сыну пытаецца,  
Недзе слязамі тчэ ў сэрцы узор.  
Можа ў паліці, можа за кратам?  
Мо' ўжо адважны і век свой аджыў?

Мо' закатованы шпіцлямі-катамі  
Сын галаву сваю горда злажыў?

Маці, не плач! Са сцягам ў руце  
Сын грудзі падставіў дваццацілетнія,  
Грудзі ахвярныя, думы заветныя  
На вуліцы  
    ўчора  
    ў бай барыкадным.

Ціша у сэрцах.

Ціша.

Штурм-бунт штандары калыша,  
Сэрц барыкадных паход  
Любою лазурнаю дыша.

Не, то не стогн,  
То—штурму звон  
Грудзьмі пракладае свой ход.  
Ціша у сэрцах.

Ціша.

Хіляцца нізка чырванню-хваляй,  
Хіляцца нізка над сэрцам удалым,  
Хіляцца нізка над сэрцам прастрэленым—  
Над падпольнікам з арміі Леніна —  
Хіляцца

нізка

штандары...

Хіляцца нізка бярозкай пахілай,  
Над барацьбіта чырвонай магілай.

За глум, за голад,  
За тысячи мук,  
За грудзі сына, раздзёртыя кулямі,  
Узгадаваныя днямі панурымі,—  
Маці, ўздымаем мы наш серп і молат  
Мільёнам мазольных, гартоўных рук!

Вільня. Астрог Лукішкі.  
Май 1936 г.

## ПАСЛЯ ПРЫСУДУ

Сэрца, не кіпі. О, не—я не сплю,  
Лячу ў прадонне небыцця.  
Прадонне не шапчы,  
Што я, загінены, цярплю,—  
Ты лжэш! Маўчи!  
Бо я іду  
на шумнай дарозе жыцця!

Ціха на дне—цемра, імгла...  
Распластай крыллі, віхар,  
І пены накіп аж датла  
Уздымі майм вулканным дыхам!

Хваляў шум, буруны,  
Натоўпу вал, як гоман пушчы.  
Ці то кляткоуць бунту струны?  
Ці маяк свой зор прыплюшчыў  
І мору волю даў на штурмы?

Грапала песня...  
А, гэта ты  
З натоўпу бліснула усмешкай?  
Што шэнгаш мнэ? Дрыжаць лісты?  
Лапочуць над майм падстрэшшам?

—«Шляхам бярозы без краю  
Просяцца даллю: пастой!  
Ціхія зоры іграюць,  
Клічуць-завуць у прастор».

— Не спявай. Знаю,—люблю.  
Не плач. У дрыжачых струнах  
песень не згублю.

«Хто шумы бору распеніць?  
Зваліць народа турму?

Хто прыласкае цярпенні?  
Хто прыгалубіць зямлю?»

— Цярпеннем мост будую туды, дзе сцелецца  
краса,  
На бераг той ракі, а там—вясна.

«Там, па дарожках жабрачых,  
Вехі лахманных падзей  
У полі бярозкамі плачуць,  
Болем народных грудзей.»

— На нарах астрожных ляжу, прыкаваны,  
Распяты, бунтуюся ў сне,  
І сочацца кроўю, гарашь мае раны;  
За мной, прада мною гадоў чараду  
Ночка астрожная лічыць пры мне.  
Бывай!

Пайду.—  
Вачэй праменны  
Дагары!  
Маяк гарыць  
Над морам пенным.

Пружынсья, крок мой, цвёрда!  
Шумі,  
паход,—  
Хто-ж, як не мы,  
Галаву падыме горда,  
Каб узысці на эшафот?!

Гары, ў кім песні не астылі,  
У паходах-штурмах на Бастыліо!

*Вільня. Астрог Лукішкі.  
Красавік 1936 г.*

## БЯРОЗАНЬКА

(3 паэмы «Закатаўаныя»)

Ты, бярозанька кучаравая,  
Ой, чаго шуміш, маладжавая?  
Чаго хілішся, як былінчака,  
Пры дарожаньцы сірацінчакай,  
Над палосанькой з чорнай гірсаю,  
З кволым жыщечкам і мяліцаю?  
Ой, ці слёз тваіх хто не выплакаў?  
Ой, ці дум тваіх хто не выпляяў?  
Ці-ж, дарожанька, іх бадзячкаю  
Не нясла у свет ды жабрачкаю  
Па пясчаных тых па узгорачках,  
Густым ельнічкам і сасоннічкам?  
Ці-ж араты, сын ліхой панічны,  
Іх не выплакаў нам для спадчыны?  
Ці-ж не выпляяў спрагай цёманаю  
Спей жняі тугі ды бяздоннае?  
Ці-ж не думаў дум маладзец-дзяцюк,  
Як ішоў у свет пад салдацкі цюк?  
Ці-ж дзяўчына іх ці-ж не выліла,  
Замуж ідуучы за нямілага?  
Ах, прышлі часы з светлай славаю,  
А ты хілішся, маладжавая,  
Пры дарожаньцы, над палосанькой,  
Шэлтчаш болем дум сумным гонейкам.  
Не пазбыліся пана лютага  
Гоні родныя, ў жудзь закутыя.  
Идуць сыны на бой за свабодачку,  
А ты плачашся на іх долечку.  
Да грудзей зямлі схваліванаю  
Кроўю сцелешся скатаванаю.  
І лапочашся птушкі крыллямі  
Над нязнанымі над магіламі.  
Помсту вышумі, маладжавая,  
Ты, бярозанька кучаравая.

Гродненскі астрог.  
Сакавік 1937 г.

## БУРА

Прысвячаеца Юрку Кавалеўскаму, другу ў барацьбе, закатаванаму насмерць **у**  
Бельскай дэфензіве ў 1935 г.

Уздымае грудзі цёмны Нёман,  
У стогне буры хленича вал,  
Згінае з трэскам пушчы гоман  
Да гуку-рэву—бунту хваль.

Украдкам месяц, як паўстанец,  
Мінае перавалы хмар,—  
То зніжне ў цэмры, зноў прыстане  
І буры свой пакажа твар.

Трывогай—боем—адгалосам  
Равуць далёкія гуды,  
Гудзяць пабудкаю галоснай  
На збор вялікай грамады.

І гнецца пушча стогнам дуба,  
Праз буру шле свае ганцы,  
Пяюща ў хвалях клікі-трубы,  
Ідуць народныя байцы!

За кроў замучачых, нязнаных,  
За слёзы маці і бацькоў,  
За змагароў закатаваных,  
За здзек-бізун, за глум вякоў.

Уздымі-ж ты, Нёман, помстай страшнай  
Краіны вёскі, гарады  
І крою катаўскаю-панской  
Свае напоўні берагі!

Адтуль, дзе Буг мяжой памкнуўся  
Да ўсходу гоняў веснавых,  
Злучы ўсе сілы Беларусі  
На бой, нявольнік векавы!

Крыніцы сіл народнай зброя!  
Грудзей гарою вылівай!  
Шум! Разбойным свістам бору  
З карэннем шляхту вырывай!

*Гродненскі астрог.  
Люты 1937г.*

## ЛЯ ПАСІАНАРЫЯ

Пасля ліквідацыі вайны ў Іспаніі газеты  
паведамілі, што ля Пасіанарыя ад'ехала ў  
Мексіку.

Прагрымелі дні крыававай кананады,  
Не гучаць над фронтам залпы ярыя,  
Не ідуць на штурм грымотныя брыгады.  
І дзе-ж ты, дзе, ля Пасіанарыя?

Глядзі!  
Яшчэ дымяца вогнішчы Мадрыда,  
І рэхам—трэск, і шум, і тупат ног.  
А над усім павісла ворага агіда,  
Як чорны смок.

Ля Пасіанарыя!  
Праменны шлях цярэбім.  
У гурбах цел, гранатаў, карабінаў,  
У дымах пеністая Эбро  
Твой крык, твой бунт не згінуў.

Пароль!  
Сэрца на мячы палае горда,  
Хоць аддана дань чалавечаму ярму,  
Дань з песні і крыві — зары вясны народнай...  
Ах, чаму-ж, чаму?

Ля Пасіанарыя!  
Каваўся гнеў народны ў гарта паходаў,  
І грудзі рвалі шум, імпэт і рокат сэри.  
Пароль! Яшчэ скуецца сталь рэспублік і нарадаў,  
І бліснене сцягам сонечным вялікі СССР!

Глядзі!  
Дыміць Іспанія раздзерта,  
І попел іскраў жар збірае ў гром,  
А за табою ўслед—агністы бунт паэта  
З жальбою-болем строф.

Ля Пасіанарыя!  
Сякеры бліск цямрычнага Таледо,  
І там пад мурам смерць, — абыта кроўю скронь,  
Дарожны пыл застыў на твары бледным,  
А танкаў вал грымеў на ўвесь паўстанчы фронт.

Салют  
Трагічным дням карабінарыя!  
З магіл жывая б'еца вірам кроў,  
І рэхам люд:  
Ля Пасіанарыя!!!  
То крок —  
наш крок!..

*Гродненскі астрог.  
Ліпень 1939 г.*

## ПАД НОВЫ ГОД

Спяшу, абвеяны пушынкамі сняжынак,  
Да хаты — прывітаць паходу новы год, —  
Там недзе ўжо чакае маці на спачынак  
Сына — падарожніка па ростанях дарог.

Знаёмы снег і неба прытульна шэпчуць сэрцу  
Аб нечым перажытым, падстрэшным, маладым,  
І хочацца на момант у цішыні пагрэцца  
Там, дзе складаліся лахманнія гады.

Сплывае мяккі вечар сняжынкамі паволі,  
Ужо бліснулі агні... І новагодні змрок  
Склікае люд пад стрэхі ў беллю соннай поля  
Шапоча мне аб вехах пратоптаных дарог.

Вітай мяне, матуля! У хаце цёпла, лёгка,  
Пабелены і сцены, а на стале абрус,  
І ты сядзіш, чакаеш, схіліўшыся на локаць,  
Снуеш прывычную, гаротную журбу.

Умыюся з дарогі тым способам начоўным,  
А ты сарочку зменіш мне.  
Тады пагодлівы, душою цішы поўны,  
Забудуся на момант аб свеце, аб ярме.

Сустрэнем новы год хоць беднаю вячэрай,  
Але тваёй стараннай, на што здалеў дастатак,  
На што ў мазольнасці прыгнечанай і шэрай  
Прышлося мо' не раз ад немачы заплакаць.

З сваёй усмешкаю лагоднай і збалелаю,  
Як цені смяюха зайграюць на сцяне,  
З простым радком расчэсаных валос  
пад хусткай белаю  
І ў свойскім крамным капитане  
Сядзеш ты за стол і ласкай урачыстай

Абытмеш, як бывала, сямяйку увакол...  
Ужо няма усіх — пакрылі сон вячысты  
Дзярновыя магілы—пустуе бедны стол.

Дыміцца кvas з грыбамі, і запах сена кменны  
Аб дзедаўскай куцці варушыць успаміны,—  
Стары куток лахманны глядзіць яшчэ нязменны,  
Гаворыць аб часах прыгоннае даніны.

І гутаркаю ціхай поўніцца вячэра,—  
То пералівам суму, то радасцю надзеі,  
То жальбаю на лёс, то зноў нязломнай верай,  
Што і для нас надыдуць лепшыя падзеі.

Ты выкладаеш мне, матуля, быт счарнелы  
І жалішся, што сілы адняла знямога,  
А потым словам ціхім, украдчывым, нясмелым  
Пытаешся мяне: «А дзе-ж ты быў так доўга?»

Тады я раскажу табе пра свет шырокі,  
Пра наш забраны край заходні,  
Пра бунты беднякоў, пра панскія «вырокі»,  
Пра вольны край працоўных—пра вольны край  
усходні.

«Каб то-ж хутчэй, каб то-ж...»—вырвецца знячэўку  
З грудзей тваіх паспешна учеха і трывога,  
І ціхі снег зашэпча і стрэхам, і палетку,  
Што ўжо, здаецца, блізка світае перамога...

Сабраўшы ўсё з стала, старым сваім звычаем  
Ты сядзеш каля печы з задумай разважаць.  
Аб чым-жа думаеш? Што год стары канчаем  
І ў будучым якое будзем жыта жаць?

То спахмурнее твар, зацягнецца жудою,  
То блісне, як вячэрні восені прамень  
Праз шыбінкі акна, і вішні маладое  
Лісткамі-ценямі трапеча па сцяне.

То зякснене беллю світаючай гадзінкі,—  
Як ранак сонечны, апышканы расой,  
Галоднаю вясною будзіць да заціркі  
І кажа йсці па зелле няспелай паласой.

Аб чым-жа думаеш? Мо' аб красе сваёй дзявочай,  
Пратаўшай ні за што у замужы ліхім?

Аб долі той амшэлай, патоптанай, сірочай,  
Нікім не абароненай у забыці глухім?

А можа сняцца тыя зімнія парогі,  
Калі чакаеш ноччу, з тугой на сэрцы слізкай,  
Ты бацьку п'янага з нязнанае дарогі  
І слёзы льеш, сумуеш над калыскай?

Ці сніцца паншчыны бяздонная туга,  
Што спадчынай мякіннай кляймом лягla на сэрцы?  
Ці звон наезніцкі, найміцкі ланцуга,  
Што змагароў гняце ў няволі-паняверцы?

Ці думкамі ідзеш дарожкай на магілкі  
Аплакаць маладосьць дачкі сваёй, памершай без пары,  
Калі вясной цвітучай, як макавыя кветкі,  
Моладзь карагодам-шчэбетам гарыць?

Аб чым? Калі твае збалелыя маршчыны  
Заіскрацца маўклівымі, гарачымі слязьмі,—  
Тагды ўвесьсь боль вякоў затужанай краіны  
У грудзях дубровай, рэхам зашуміць!..

Як спіхнеш наракаць на долечку глумлівую,  
Аблегчана ўздыхнеш у смутку і трывозе,  
Тагды я песеньку спяю табе, тваю любімую,  
Пра ніцую бярозку, што долу хіліцца у полі пры  
дарозе...

Мацуйся, родная,—ты чуеш, снег па шыбінах скрабе  
І кліча нас на новыя шляхі!  
У каванні вольных дзён, у нашай барацьбе  
Не зломіць нас наезнік, не зломіць пан ліхі.

Не раз, не раз пайду ў катоўню, закаваны,  
Астрожнаю дарогай, і зноў — не раз яшчэ —  
Ты правядзеш мяне з душою разарванай  
Тугой заплаканых, мілуючых вачэй.

За ўвесьсь твой боль, з якім змагалася гадамі,  
І нас, дзяцей, нясла бадзячым бытам мукі, —  
У цішы вячэрній хаты з прыгоннымі слядамі,  
Матуля родная, цалую твае натруджаныя рукі.

*Гродненскі астрог.  
Снежань 1936 г.*

## ВОСЕНЬ КАНАЕ

Змрок апаў на прасцяг.  
Вечар па хатах агні запаліў,  
Агні ціха-цьмяныя, глуха-бяздомныя.  
Замерла дыханне жыцця.  
Вечер і холад скавалі палі  
У подыхі мокра-балотныя, цёмныя.

Восень канае. Захад крыавы, сухотны  
Цяжка, паволі ўвассала зямля,  
І чорная хмара павісла смяротна,  
Насуплена, глыбай  
небасхіл залягla.

Нікога нідзе. Касцяне душа. Вечер свішча.  
Бліскаюць лужы лапцюжнай слаты.  
Ветрыца змрок  
і хаваецца недзе ў зацішша,  
Як дзед падарожны, жабрачы, сляпы...

Пад нагамі шалешча. Б'юцца голыя з трэскам бя-  
розы.  
А над бродам дрыжаць панахілена вербы.  
І ў вечары цёмным і злёгку марозным,  
Здаецца, нікому ніхто не патрэбны.

— Падстрэшша, урослае ў крэкаць<sup>1</sup>,  
змерзлых доляй прымі,  
Распалі сваё вогнішча іскрамі быту,  
Хай грэюцца дзеці лахманнай сям'і,  
Хай цяплю стане песняй, для іх не забытай.  
Маці-парадніца, быль залатую  
Няхай табе хатнія цені спрадуць;  
Дум кудзельных цяплом сагрэй жудзь нематы,

<sup>1</sup> Крэкаць — разреджаная гразь.

Пад вечер лятуны  
Сядзь, распачні вечароў чараду,  
Доўгіх, як нітка твая, прытульных, як ты.

Расскажи аб тым курным жыцці, нам нязнаным,  
Аб тых войтах, аконамах, катых бізунных,  
Аб дзедаўскім ладзе старым гаспадарным,  
Аб словах маршчынна-гаротных, разумных;

Аб сваёй маладосці, што ягадным гаем  
Шумела да сонца расістаю песняй,  
Калі радасць гудзе, ў грудзі борам гукае  
І дзяўочыя сны бесклапотныя песціць.

Кажаш, потым прышла восень шэрай жыць,  
Пад замужнім ярмом смех надзеі замучаны.  
Сэрца ранілі дні — чорных здзекаў нажы,  
Плёўся сэрца dakor, ядам глуму атручаны.

Я гляжу, як патух твой затужаны зрок  
У дакорлівай, ціха-застылай задуме.  
Жартаваць перастаў смецюшок-аганёк,—  
Заглядзеўся на твар твой лагодны і сумны.

Дзе-ж я бачыў яго, так знаёмы мне твар?  
Ці ў вясёлкавых снах залатога дзяцінства  
Ліў на смехі мае жаль свайго хараства  
У пяшчотах і словах ласкава-квіцістых?

Ці ў радасці працы, ў дзень вясны гаманлівы,  
Як сяўцы багаславяць раллю  
сыпкім зернем?

Ці ѿ пошуме хваляў красуючай нівы?  
Ці ѿ заміраючай лесні вячэрняй?..

Ці ў згрызотных слязах, кроюю сэрца насякльх,  
У хворых стогнах начай пад выцё непагоды?  
Ці ў праклёнах, над цёмнаю доляй, заклякльх,  
Калі злыдні плялі свае сеці нязгоды?

Дзе ні бачыў!.. І цяпер тыя вобразы з дам  
Будзяць рэхам набухлую нетру души,  
Ценьмі чула варушаць прыціхлыя здані,  
Дзе лісцём ападаючым  
восень шуршыць...

У гэтым змроку жыцця ты ішла вартаўніцай,  
Пralа струджаных дум прамяністую байку  
І туліла наш быт у радзюжныя ніцы,  
Нам на шчасце складала сваю калыханку.

Што-ж, і песні канец? Аганёк-пестунок меркне ціха,  
За акном вечер шорахі туліць,  
І спеў верацёны дрыжыць заміраннем,—  
Гэта шэлты апошняя просяцца сцішна  
Канаючай восені, шэрай матулі,  
Калі твой спадарожнік жыцця дагарае...

Не патухне, — не бойся! Боль не будзе бясплодны:  
Гартам песні-любові ён нас надзяліў.  
Гэта-ж мы ад яго распаліж паходні  
І ідзэм да святла, новых дзён кавалі.

Заўтра іней зары зарумяніць зямлю,  
Сыпне смех серабрысты з дзён дзіцячых, далёкіх...  
Помню я, помню ўсё... Дум тваіх не прасплю,  
Галаву сваю ўскурч палажыўши на локаць.

*Гродненскі астрог*  
*Лістапад 1937 г.*

*БОЙ НАД НЯМІГАЙ*  
*(1920 год)*

Віхрам імчацца зорныя шлемы,—  
Шабляй—атакай—напорам!  
Конь у галопе пеніцца смелы,  
Ранены вострау шпорай.

Лесам віруеца строй эскадронны,  
Лавай, патокам кіпучым.  
Сокалам ясным бацька Будзённы  
Урэзаўся ў ворага гушчы!

Па балахоўской зграі нячыстай,  
Па чорнай сотні сатрапнай,  
Гэй, па падвойных карках мясістых  
Шляхты жупаннай, праклятай!


Сіла няволі курганам тут ляжа  
Да аднаго чалавека.  
Рабоча-сялянскае конніцы марша  
Ніхто не забудзе вавекі!

Віхрам здратуем варожую сілу,  
Нявольніцтва ганьбу пазбудзем;  
Полымем бухнуць краін небасхілы;  
Да гімну народы абудзім!

Зноў ажывяцца прасторы свабодай  
У беднай краіне заглохлай,  
Там, дзе праходзілі бітвы нарадаў,—  
Гэй, над Нямігай засохлай!

*Гродненскі астрог.  
Студзень 1938 г.*

**1939 — 1947**



## ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Краіна родная! Вітай зару збаўлення.  
Бо мы прышлі з астрожных брам,  
Скаваных дум прастор і радасць вызвалення  
Няsem сваім затужаным братам.

Хай песня зазвініцы! Ланцужныя аковы  
Насіла ты ў цямрычнай духаце,  
Складала ў барацьбе крыававых песень словы  
І бунтам сеяла,—і сцяг твой зіхацеў.

Хай згіне жаль тых вузенькіх палосак  
І песня сумная гаруючай жняі,  
Хай згіне крый души забітых, брудных вёсак  
І смерць над панам-катам хай грозна зазвініца!

Рассей, радзімая, па ўсім сваім прасторы  
Усю моц души і накіп буйных дум,  
Ужо нам не жаліцца аб нашым вечным горы,  
Збірайся ў шумную да працы грамаду.

Рубеж крыававы змыт. Дзяржаўны крок грыміць.  
Свабодных дзён краса у зорах пяцікутных  
Да сонца сцеле шлях для радаснай зямлі,  
Руйнуе ўсе сляды народнае пакуты.

Шукаю цёплых слоў. Мы вышлі з цёмных брам,  
І грудзі нашыя пяюць аб гібкай сталі,—  
Пароль на збор усім вызволеным братам,—  
На вуснах наших спеў і ў спеве родны Сталін.

Гродна.  
Верасень 1939 г.

### ВЯСНА МАЯ

Вясна мая! Цябе чакаў я доўга  
І плыў на хвалях вогненай тугі;  
Крамністаю была ўся нашая дарога,  
А рукі кволыя вязалі ланцугі.

Вясна мая! Прышла ты нечакана  
У дзень задухі, болю і трывог,  
Прышла ты пышная, прыветамі убрана,  
Што аж цябе зараз душой  
абняць не мог.

Іду я днімі, сню,—цябе ўбіраю ў душу,  
Іду праз людскіх мар цудоўны сад  
І на слядах сваіх не раз спыніца мушу  
Дарогай схіленых, задуманых прысад.

З усмешкай люд глядзішь на сонечнае ранне.  
Бывай, бяда,—ярэмны скрып тугі!  
Народных дзён прастор і сэрцаў ракатанне  
Нясе на шлях ударныя сцягі.

Мы не забудзем дня, калі шумлівым ходам  
Ішлі байцы... Як расцвіла зямля!..  
Вясна мая! Шумі-ж ты карагодам,  
Каб кожны міг цябе у песнях праслаўляць.

*Гродна.  
Красавік 1940 г.*

## МАЎЗАЛЕЙ

Асцярожна ідзі, чалавек,  
І схілі галаву ў цішы змроку,  
Глянь на думу закрытых павек  
І глядзі, не спусці свайго зроку.

Ты пачуеш: праз нетры-вякі  
Як ідуць, як шумяць пакаленні,  
Уюць сузор'ямі славы вянкі...  
Гэта-ж спіць... неўміручы спіць Ленін...

Ленін спіць... Ён жывы... Ленін вечны!  
Бо за ім расквітнеліся далі,  
У прах затоптан прыгнёт чалавечы,  
І на варце стаіць мужны Сталін!

Асцярожна ідзі, чалавек...  
Хай у цішы хвіліны замлеюць  
Пры свяtle ад заснуўшых павек,  
Што дрыжыць на сцяне маўзала.

*Масква.  
Лістапад 1939 г.*

ЗАШУМІ ТЫ, БОР...

(Думы аб Сталіне)

Зашумі ты, бор, дружным гоманам,  
Над краінаю зашумі,  
Ты развей наш боль ў сэрцах стомлэных  
Па шырокай па зямлі.

Расцвіла цяпер радасць нашая  
Квеццем-чырванию на прасцяг,—  
Доля нашая не пратапчая,  
Доля нашая—Сталін-сцяг.

З кветак радасці шыем сэрцамі  
Свайму Сталіну родны знак,  
Дзе узорамі пераплецены  
Думы нашыя зіхацяць.

Думы пешчаны, гадаваныя  
У цёмнай немачы хатніх сноў,  
Думы ў працы дзён апяваныя,  
У стогнах змучаных сыноў.

І абмытыя ранкаў росамі  
У час румянае зары,  
Як галодныя йшлі палосамі  
Гора чорнага змагары.

Сталін—дум прастор, Сталін—шчасця  
дар,  
Сталін—вольны шум родных ніў,  
Зямлі новае мудры гаспадар.  
Яму спеў плыве наших дум-крыніц:

«Ты прымі прывет бацькі знылага,  
Маці, сплаканай ад трывог,

Ад сыноў, дачок, каго выгнала  
Рука панская у астрог».

Мы за Сталіна-вызваліцеля  
Пойдзем з песняю на бой,  
За радзіму, за вялікую,—  
Зашумі, наш родны бор!

*Гродна.  
Снежань 1939 г.*

## АРМІЯ ЧЫРВОНАЯ

На шляхі зялёныя  
Йшла непераможная  
Армія Чырвоная  
Путы рваць вяльможныя.

Удалъ шумелі сцягамі  
Песні прамяністыя,  
Роднымі прасцягамі  
Ехалі танкісты.

Цераз боры шумныя,  
Рубяжы крывавыя  
Слала многадумныя  
Весткі волі слаўныя,

Беларусь Заходняя  
Расцвіла праменнямі,  
Беларусь народная  
Зашумела песнямі!

Сілы накіпейшыя,  
Сілы гартаўаныя  
Паліліся песнямі,  
Воляй раскаванымі.

Бацька прыгарунены  
Усміхнуўся сонечна,  
І маршчыны сумныя  
Прамянелі горача.

А слязамі радасці  
Маці абрасілася,  
І ў забітай старасці  
Сэрца маладзілася.

А дзяўчына любая,  
Прыгажуя спеўная,

Ішла вясельнай дружбаю,  
Птушкай перапеўнаю.

А хлапцы адважныя  
Ішлі атрадам з песнямі.  
Усе віталі радасна  
Армію прадвесную.

Бо астрогі панскія,  
Ланцугі кайданныя,—  
Усё разбіла брацкая  
Армія жаданая.

Помні, брат вызволены,  
Верасень семнаццаты:  
Быў ты абяздолены,  
Стаў ты найбагацейшы.

Дык красуй, прыгожая  
Армія Чырвоная,  
Ты—непераможная  
Армія народная!

Гродна. 1940г.

## ЕДУ Ў МІНСК

Еду ў Мінск! Ужо не раз мае вочы  
Аглядалі свабодны прастор,  
І мой сон доўгагетні, прадарочы  
Віўся шляхам між кветак і зор.

Вось палеткі бягучы прада мною  
І шырокія вабячы лясы,  
Вось бярозка над ціхай зямлёю  
Распускае свае валасы.

Рэчка стужкаю ўеца і кажа:  
«Ты прыдзі, я цябе завяду  
У край цудоўных нязведеных казак,  
Скарбы песенъ, уцехі знайду».

Беларусь! На тваіх на прасторах,  
Дзе вякамі імшары ляглі,  
Злыдні сеялі шэрае гора,  
Але сілы здущыць не змаглі.

Ты цяпер уздымаешся горда,  
Крочыш роўна дзяржаўнай ступой,  
На грудзях тваіх Леніна ордэн,  
А ў душы тваёй сілы прыбой.

Ужо не ходзяць сіротамі дзеци,  
Не брыдуць яны з торбамі ў свет,—  
Яны будуць змагацца да смерці  
За свой родны дзяржаўны Совет.

Нас мяжа раздзяляла крыавава,  
Польскі пан грасаваў на зямлі,  
А цяпер мы, з'еднаныя ў славе,  
У вялікай агульной сям'і.

Еду ў Мінск! Ужо не раз мае вочы  
Аглядаючы свабоды прастор,  
І мой сон доўгагетні, прадарочы  
Уеца шляхам між кветак і зор.

*Па дарозе ў Мінск.  
1940 г.*

## ДАЎНЫ ЗНАЁМЫ

Недзе быццам іх бачыў я—русыя вусы,  
Акуратны прабор галавы.  
Ён як быццам з павагаю кожнага вучыць,  
Голос рэзкі, крыху гарлавы.

Мо', сустрэўшыся з ім на дарозе жыццёвай,  
Я не раз падзяліўся куском,  
Узбадзёраны быў яго бацькаўскім словам,  
Яго ветлівым, ціхім смяшком?

Можа з Горкага кніг ён зазначыўся мігам,  
У души зданню ціхаю стаў?  
Можа вычытан мной з задушэўнае кнігі:  
«Як гарставалася сталь»?

Вось расказвае мне пра стаханаўцаў дзівы  
І пра тое, што ў нашым быту  
Шкодзіць часам народу вялікай Радзімы—  
Разгільдзяйства, прагул, пустату.

У будаўніцтве працуе мой даўны знаёмы...  
І цяпер за супольным сталом  
Сыпле іскры вачамі і кідае громы,  
Выглядае суроўым арлом.

Я люблю гэту моц, гэту ёмкасць размаху,  
Пад суровасцю—ласкі прастор,  
Ён—жыцця гаспадар, разважае без страху,  
Апускаючы руку на стол.

І закончыў: «А ўсё-ж такі мы збудавалі,  
Вырас дом, як палац, на суровай зямлі...»  
Гэта-ж мо' за яго выпіў зздравіцу Сталін  
На сустрэчы ў Москве, у Крэмлі?

Гродна. 1940г.

### АБ ЛЕНИНЕ ВЯЛІКІМ

Трывогай ціхаю, як даляў пераклікі,  
Звіняць акорды струн без назвы, без імя,—  
Яны пяюць аб Леніне Вялікім,  
Як пад яго ступою расцвіла зямля.

То поўняй дум яны набухнуць аж да краю,  
Як пройдуць па душы бадзячыя гады,  
То сурмай баявой, мяцежна зайграюць:  
«Каб жыў цяпер вялікі правадыр...»

Так лірнік песенны пахіліць свае думы  
І заглыбіцца ў быт далёкі і глухі,  
І ловіць, як у сне, аддаленыя шумы  
Лясоў і ніў, дзе сцелюцца шляхі.

А думы мераць даль, і сэрца кажа: Ленін!  
Бо з нетраў ѿмных, з-за сляпых акон,  
ЕН за сабой павёў да шчасця пакаленні  
Цяперашніх і будучых вякоў.

І сыпнуцца ад струн гарачыя прамені,  
І пойдуць маршам сніць аб долі залатой,  
Якую ўсім навек прынёс Вялікі Ленін,  
Якой не аддамо нікому ні за што!

*Гродна.  
Студзень 1941 г.*

\* \* \*

Цябе бачыў не раз і не два,  
А не знаю, з чаго тут пачаць,  
Бо стрыманая радасць твая  
Распраменена ў ціхіх вачах.

Як хавае прад зрокам людскім  
Почка ружы жывое лісцё,—  
Так нясеш маладое жыщё  
Ты, як тайну, у лоне сваім.

*Гродна.  
1940 г.*

## РЫЦАР АЙЧЫНЫ

Памяці генерала Даватара

Ноч і снег... І пажары... Віхурай—галоп...  
За плячым застаўся народ і Масква...  
«Гэй-жа, хлопцы мае, дык ударым на зло,  
Каб скацілася ў немца з плячэй галава!»

То не сосны над шляхам мяцежна шумяць,  
Не маланкі ўзрываюць навіслыя хмари,—  
Гэта гулка дрыжыць ад капытаў зямля,  
А навокал пажары, пажары...

Шлёмаў зорных імчыцца магутная раць;  
Перад імі—герой, на ім—бурка, папаха,  
Шабляў вострых клінкі жарам бітвы гарашь,  
А ў душы—ні сумненняў, ні страху.

Не відаць па-за хмарамі ззяючых зор...  
І куды-ж паляціць твая сіла героя?  
Зрокам сокала мерыш ты буйны простор,  
З бурай ў сэрцы, закованы ў зброю.

— Я змагацца лячу за Савецкі Саюз  
У сакалінай нястомнай пагоні,  
Я змагацца лячу за цябе, Беларусь,—  
Твой народ у жахлівым палоне.

Мы Крайне трывожныя клічи пашлем,  
Усіх узнімем на бой ўсенародны,—  
А ім вечер данёс голас Сталіна ўслед:  
«За Айчыну, адважна і горда!»

Гнецца лес. Ен на родных шуміць рубяжах,  
Шаблі тнуць, коні рвуць па руіне,  
Немцы покатам густа на снезе ляжаць,—  
На шырокай, на рускай раўніне...

Ужо народнае помсты агні паплылі  
Пад нагамі чужынцаў праклятых...

Сярод гукаў гарматных, дрыжання зямлі  
Мне легендаю сніцца... Даватар.

*Масква.  
Верасень 1943 г.*

## ПАЛКОЎНІК

Сонца пражыць.

Як варам зямлю аблівае,  
Пыл курыць у паветры  
Гарачай імглой,  
І атрады байцоў па пяску валяць валам —  
Усё злілося ў нянявісць  
над роднай зямлёй.

А, палкоўнік!.. Стaiш ты ў вачах,  
як асілак,  
Потам капае долу  
суроўы твой вус,  
Зорны шлем, шпаркі крок тваёй сілы  
Адзначаюць байцам  
Цяжкі струджаны пуць.

А з байцамі змяшаліся  
з клункамі людзі—  
Мужчыны,  
Жанчыны  
і дзеци,  
Па гарачым пяску  
памагалі іх грудзі  
Нянявісць  
супольную  
несці.

Ты аглядаешся часта, палкоўнік,  
Схіляешься, бачу,  
над белаю хусткай,  
І трэпет на твары тваім неспакойны,  
І лёгкая ўсмешка на вуснах.

Прамовіў: «Што, цяжка, мая маладзічка?  
А хлопчык не плача? А можа заснуў?  
Пакажыце яго мне... Ах ты, малышка...

Дайце...  
я вам паднясу...»

І дзіцятка маленькае,  
толькі ў пялёнках,  
Рукой загрубелай  
палкоўнік бярэ...  
«Ісці нам з табою, малютка, нялёгка,  
У бітвах за нашу свабоду гарэць».

Узняў над байцамі  
той скарб чалавечы  
Яшчэ і яшчэ раз... «Клянёмся, байцы,  
Што вынесем к сонцу  
Радзіму на плечах  
І ворагу лютаму  
зробім канцы».

І дзіўная ціша павісла ў паветры...  
«Клянёмся! Клянёмся!» — байцы пракрычэлі.  
І грознае рэха  
кацілася з ветрам,  
І твары байцоў,  
як ад шчасця, яснелі.

Ускалыхнулася ціша  
ўзбадзёранай хвалій...  
Пайшлі  
тым вялікім пратораным следам,  
Дзе продкі ішлі  
ў барацьбе небывалай,—  
Шляхам герояў—  
за сонечным шлемам.

Гомель.  
1944 г.

## НА ВАРЦЕ

Я з вінтоўкай на варце стаю  
З вострай пільнасцю сэрца і воч,  
А са мной толькі цёмная нач  
У майі партызанскім краю.

Прада мною балотаў імшар,  
Дзе паблісквае ў цемры вада,  
А як глянеш навокал у даль,  
І баліць і нямеє душа...

Рассявае і смерць і пажар  
Недзе вораг драпежнай рукой.  
Жахам дыхае край увакол,  
Небасхілы дрыжаць і дрыжаць...

Час-ад-часу ў далёкай глухы  
Пырсне немец ракетай у высь,  
Аглядзе лугі, паплавы,—  
Нас баіцца у чуйнай цішы.

Пад палётам агністым клубка  
Заіскрыцца жывая вада,—  
Гэта Прыпяць шырокая там  
У зялённых кустах лазняка.

І, здаецца, угледжу на міг,  
Як глыбокі асветлены вір  
Круціць хвалі варожай крыві,  
Беларусь мая у агні.

Небасхілы дрыжаць і дрыжаць...  
Я з вінтоўкай на варце стаю.  
За Краіну у крыўдзе сваю  
Думка вострыцца бліскам нажа.

*Партызанскі атрад.  
1943 г.*

### МАЦІ

Ноч снежная ў акно загадкаю глядзела,  
Па хаце палыхаў у ценях бляск лучыны,  
А ты, тужлівая, сядзела за кудзеляй,  
Нахмурыўши над бровамі маршчыны.

І дзіўным для мяне было тваё маўчанне—  
То восень так маўчыць, як сымлюцца лісты;  
Хвіліну кожную хацелася прызнання:  
Чаму-ж твой погляд у суроўасці застыў?

Я быў у зношаным, палатаным шынелю,  
А ногі мокрыя сагрэла цеплыня,  
І, абапершыся з вінтоўкай на калені,  
Я ціха думкаю у даль жыцця лунаў...

Гадзіны ўсё плылі, і падыхаў цяплом  
Лучыны камінок бяздомны, адзінокі...  
Вось поўнач за акном шарахнула крылом,  
А маці не рассталася з задумаю глыбокай.

— Скажы, скажы мне, маці, дзе-ж твая сям'я?  
Чаму так пуста, холадна у хаце?  
Ты не здзіўляйся, не, што так пытаю я,  
Я—свой табе, скажы, не бойся мне сказаці.

— Мяркую, што ты свой, хоць многа цяпер зброду  
Валочыцца у нас, палюе на людзей,  
І гіне шмат нявіннага народу —  
Жанок, мужчын, старых, дзяцей.—

Глыбокі ўздых растаў павольна па кутках,  
Маршчыны зноў над бровамі зышліся,  
Па нітцы павяла прывычная рука,  
І губы ў вострым болю зацияліся.

— Я мела трох сыноў, саколе мой,  
Малодшы спіць ужо ў сырой зямельцы,  
Яго, як партызана, жніўнаю парой  
Забралі і забілі немцы.

А двух другіх у Армії даўно.  
Калі прышоў ад Сталіна наказ,  
Дык зашумела нашае сяло,  
Сказала я:  
«Ну што-ж, сынкі, бывайце, ў добры час!»

Мінула восень, вось цяпер зіма,  
Душу туга і думка адалела,—  
Ні вестачкі, ні аднаго пісьма  
Я з таго часу ад сыноў не мела.

Скажу яшчэ... Хоць страшна мне самой...—  
І словы ў голасе старое задрыжалі.—  
Нядайна гэтаю марознаю зімой  
Нявестку з ўнучкам ворагі забралі.

Якою смерцю згінулі абоє,—  
Не ведаю... Не бачыла іх ран...  
Забралі-ж іх, сынок, за тое—  
Насілі яны есці ў лагер партызан.

Нявестка... божа мой!.. як кветка, маладзіца,  
І ўнучак рос. Не верне іх вясна.  
І дзе цяпер мне, беднай, прытуліцца?  
Як пень стары, сяджу, тужу адна.

І вось табе мой сказ.—Гаручая лучына  
Свой разлівала бліск па сценах, па кутках,  
Іграла ценямі па струджаных маршчынах,  
А нітку ўсё вяла прывычная рука.

Па ночы цемнай, ў інеі пушыстым  
Далёка затрашчай за вокнамі мароз,—  
То сівы бор ў цішы марознай і празрытай  
Пра быт дрымучы голас нам прынёс...

— Ідзі, сынок, бо стараста дазнае...  
Учора з немцамі паліція была...  
Чаму іх бог чумою не скарае?  
Чаму не прыбярэ іх нашая зямля?—

Ўлажыла мне ў кішэнь кавалак хлеба,  
Сказала пару слоў яшчэ пра здзек, пра глум.

Надходзіла світанне, ўжо віднела неба,  
І я пайшоў у белую імгу.

А потым быў ўсяк. Дзе Гомель, Магілёў  
І дзе шырокая хвалюючая Прыпяць,  
Я не забываўся ціхіх і суровых слоў,—  
Яны мяне й цяпер трывожаць і калышуць.

З баямі мы ішлі, грамілі гарнізоны,  
Мы прарываліся праз пушчы і палі,  
Масты ўзрывалі мы, спускалі эшалоны,  
І раз у вёску нейкую прышлі.

На скрыжаванні двух дарог мы бачым шыбяніцу,  
І труп вісіць, схіліўши галаву.  
Ці можа што падобнае прысніца?  
Я анямеў... І ў бездань цёмную плыву...

Здымаем труп з паshanай... Зрэбніай адзеты...  
І, глянуўши на твар, авеяны журбой,  
Я крикнуў мсціўцам: «Знаецце, хто гэта?  
За маці партызанскую—на бой!»

*Масква.  
Лістапад 1943 г.*

## ПРЫПЯЦЬ

Прыпяць шырокая і таямнічая,  
Маці балот і лясоў,  
Рэхам шуміць твая хваля крынічная,  
Як байка з нязнаных вякоў.

Імчыш свае воды у далі загадкаю  
І рвеш непрыступны прастор,  
Праз дзівы такія плывеш ты нязнайкаю,  
Якіх мо' не бачыў ніхто.

У месцах адных ты аброслай сёламі  
І тулюш к сабе гарады,  
А потым туды прарываешся лозамі,  
Дзе вечна шумяць чараты,

Дзе неба павісла над нетрай бязмежнаю,  
Прырода глухмяна маўчиць,  
Дзе птушка загублена кружыць над нетраю,  
Нішто не пяе, не крычиць.

І там ты ляніва, шырока-ўладарная,  
Здаецца, не хочаш плысці,  
У неба глядзішся адна, светла-хмарная,  
Дзяцінствам зямлі шалясціш...

Праз сівыя боры, паляны дубовыя  
У нязнаныя цягнеш канцы,  
Праз сенажаці квяціста-шаўковыя,  
Дзе косамі звоняць касцы.

З хвалямі шумнымі мова народная  
Лъеща ў лясістую шыр,  
Песня задумная, звонкая, гордая—  
Дума народнай души.

\*

Ворагі хцівя! Слава надзьмутая!  
Дарэмны сюды ваш прыход.  
Тут помста гняздзіца карэннямі лютая,  
Тут—беларускі народ!

Прыпяць чаўны свае гнала далёкія  
У дрымучых вяках напралёт  
Туды, дзе імчыць свае воды шырокія  
Сівы, магутны Дняпро.

Там на прасторах прывольнай Украіны,  
У бітвах за волі зару,  
Свае багатырскія грудзі расправіла  
У змаганнях Вялікая Русь.

Не, вы забыліся, орды тэўтонскія,  
Што і цяпер тая шыр  
Рэкамі нашымі мкнецца бясконцымі —  
Сілай народнай души.

\*

... Ты бачыла, Прыпяць, і чула, шырокая,  
Народу крывавы палон,  
Як плачы, праклёні і стогны прарочылі  
Лютаму ворагу скон.

Лес спахмурнеў, у цябе заглядзеўшыся,  
Як падалі дзеци ў крыві;  
У помсце святой над вітоўкай схіліўшыся,  
І я твае слёзы лавіў.

Шумна збиралася сіла народная,  
Тваёй шырынёю расла,  
А ты, панахмурана помстаю, гордая,  
Грозныя хвалі нясла.

Слухай ты, нечысьць прусацка-паганская,  
Ужо смерць пачала вас касіць.  
Слухайце! Прыпяць—рака партызанская—  
Яна вас затопіць усіх!

У бітвах кіпучых шуміць легендарная  
Слава герояў-сыноў,  
Як Прыпяць шырокая, неадгаданая,—  
Маці балот і лясоў.

Масква.  
Снежань 1943 г.

ПАВЕЙ, ВЕЦЕР...

Павей, вецер, павей, вецер,  
Ды з роднага краю,  
Я з другіх краёў на свеце  
Лепшага не знаю.

Там шумяць бары, дубровы,  
Нівы залатыя,  
А над хатай клён шаўковы  
Шуміць сіратліва.

Там расце у смутку-болю  
Адна сіраціна, —  
Я не знаю, што з табою,  
Любая дзяўчына?

Можа душу здратавалі  
Немцы-людаеды?  
Ці ў палон цябе загналі,  
Што няма і следу?

Ці зыйдуцца нашы сцежкі  
На прасторы вольным,  
Ці запахнуць зноў пралескі  
У бары зялёным?

Да цябе лячу ў трывозе  
У баях заўзятых,  
У змаганні, у паходзе  
Рыцарам крылатым.

Я гукну табе па лесе  
Вольнай Беларусі,  
Ці пачую тваю песню:  
«Ой, ляцелі гусі»?

Масква.  
Студзень 1944 г.

## ТКАЧЫХА

Ты тчэш неаглядныя мары  
У жаданнях сваіх залатых,  
Хоць лютая палаюць пажары  
Яшчэ на прасторах тваіх.

Усё тая-ж панадная постаць —  
У песнях аб ёй расказаць! —  
Усмешкі стрыманае роскаш,  
І щырая ў горы слязā.

Адважная ў працы ухватка,  
І ціхасць задумнай красы,  
І томная тая аглядка,  
І трэпет шаўковай касы.

Ізноў твае веі упалі  
На твой, сонцам тканы, узор,  
Ізноў, як у вершах Купалы,  
Ідзеш за сяўбою ў прастор.

Змагаеш наследкі няволі...  
Размахам сваім маладым  
Абнімеш шырокое поле  
І ў песні сальшесь ты з ім.

Я знаю, ты вытчаш на дзіва...  
За поступам лёгкай хады  
Я з вершам імкнуся щаслівы,  
Кажу: Беларусь, гэта ты!

Свой зрок задуменны і ціхі  
Вясною схілі нада мной, —  
Я поясам слуцкай ткачыхі  
Хацеў-бы бліснуць над зямлёй!

*Гомель.  
Красавік 1944 г.*

## ДЗЕНЬ ВЫЗВАЛЕНИЯ

У сонцы дзень вызвалення ірдзіцца,  
Нашай славай шуміць баявой,—  
Партызаны прышлі у сталіцу  
Беларусі свабоднай, жывой.

Праз тры жудасных годы ў палоне  
Адцярпела краіна мая,  
І крыбёю народа ў прыгоне  
Акрапілася лута зямля.

А цяпер, акрылёнай песняй  
Тых бліскучых сваіх перамог,  
Ужо шуміць Беларусь, як прадвесне,  
Па ўсіх ростанях бойных дарог.

Немцы густа ляжаць на разлогах,  
Так ганебна упаўши ў баю,  
А другія бягуць па дарогах,  
Як звярына, ў бярлогу сваю.

Мне шляхі і бярозы краіны  
Зноў расказваюць грозную быль,  
І пакрыўджаны Мінск у руінах  
Кажа мне: ні аб чым не забыць.

Наш народ—пераможны і горды,  
Наш народ—як граніту скала,  
Можа быць толькі мужным, свабодным  
І ўсіх ворагаў нішчыць датла!

У сонцы дзень вызвалення ірдзіцца,  
Нашай славай грыміць баявой,—  
Партызаны ідуць па сталіцы  
Беларусі свабоднай, жывой!

Мінск.  
Ліпень 1944 г.

### МАРШ РАКАСОЎСКАГА

Войскі ішлі у паход,  
Як бурунаў хвалі,  
Аж стагнала зямля,  
Аж дрыжалі далі.

Сцяг чырвоны зарой  
Узвіваўся ў хмары,  
І гудзеў небасхіл  
У дымах і пажарах.

Гром гармат, бой салдат,  
Танкі, аўтаматы...  
І віталі паход  
Гарады і хаты.

Вар'яцелі ў «катлах»  
Немцы-ліхадзеі...  
Расцвілі, Беларусь,  
Усе твае надзеі.

І на заход байцы  
Прашумелі віхрам,  
А народ ім услед:  
«Шчасця вам у бітвах!»

Зашумелі лясы,  
Ажылі паляны,—  
І насустрач байцам  
Вышлі партызаны.

І пайшлі, і пайшлі,  
Як бурунаў хвалі;  
Усіх на бой павялі  
Нашы генералы

Загудзелі ў раскат  
Гарады і вёскі:  
«Вось пайшоў, дык пайшоў  
Маршал Ракасоўскі!»

Крок у крок за ўрагом.  
Акрыляў прасторы,  
І грымелі ў адказ  
Яму долы-горы.

Так, пакрыты ў баях  
Негамеркнай славай,  
Сцяг бліскучага узніяў  
Ён аж над Варшавай!

*Мінск.  
Студзень 1945 г.*

### ПАМЯЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ

Твой дух лунаці будзе славаю вавек  
Над вольнымі палямі Беларусі,  
Імя тваё там кожны назаве  
І ў сэрцы закране найчулейшыя гуслі.

Праз гоман пушч і сінія туманы,  
Праз родны шлях ты з ліраю, ў бядзе,  
Праз ціхія, забытыя курганы  
Ішоў, прарочыў шчасця светлы дзень.

Ты дачакаў. Твой сон шчаслівы збыўся —  
Наш край парваў няволі кайданы,  
Сярод народаў вольных ты разліўся,  
Сваёю песняй сэрцы паланіў.

Зноў груганіё зляцела на Краіну,  
У пажарах топіць люд і не сабраць тых слёз, —  
Ты варты роднае ў сваім шляху не кінуў  
І да апошніх дзён свой дар народу нёс.

У цяжкіх баях з нямецкім акупантам  
Паўстаў народны, непрыступны шквал;  
Табе ў змаганне з ворагам заклятым  
Была апорай родная Москва.

Ты чуеш гром з палаючай Краіны, —  
То б'еца Беларусь, ідзе да перамог...  
І я прышоў адтуль, з далёкае пущіны,  
Твой меншы сын — аддаць табе апошні доўг.

Москва.  
Ліпень 1943 г.

*СЛУХАЙЦЕ, ПУШЧЫ, ПАЛЯНЫ...*

Цёмная ноч агарнула  
Пушчы, дарогі, палі,  
Але нідзе не заснула  
Нічога на роднай зямлі.

Там па лясах непраходных  
З позняй да ранній зары  
Полымя мсціўцаў народных  
Вялікаю помстай гарыць.

Слухайце, пушчы, паляны, —  
Тупаты ног паплылі;  
Гэта ідуць партызаны,  
Сыны беларускай зямлі.

Туліцца вораг агідны,  
Туліцца немец, як звер,  
Ноч для яго — гэта гібель,  
Яна для яго — гэта смерць.

Кроўю заплыўшыя хмары  
Стынуць над краем руін,—  
Гэта палаюць пажары  
У бунце народнай крыві.

За папялішчы, за раны —  
Слухайце ўэрывы ўдалі,  
Помсціць пайшлі партызаны,  
Сыны беларускай зямлі.

Мацеры нашы і дзеці...  
Нам не забыцца пра іх.  
Знішчым заразу на свеце,  
Прыкончым фашистаў усіх.

У помсце святой і магутнай,  
Выкаваць волі зару  
Ўзняўся народ беларускі  
За светлы свой край—Беларусь.

Пушчай, дарогай, палянай  
Рэха удараў шуміць;  
Гэта грымяць партызаны —  
Сыны беларускай зямлі.

*Масква.  
Снежань 1943 г.*

## СІНІЯ ТУМАНЫ

(Санет)

Застылі на дарогах сінія туманы,  
І здзіўлена ўзыходзіць сонца над зямлёй,  
Яно на росы траў, атуленых імглой,  
Калёрамі вясёлкі ўпала на паляны.

Удыхаю пах зямлі, іду зачараваны,  
А бунт яшчэ мацней шуміць ў маёй душы,  
Што чую, як сляза закапала ў цішы  
На мой ласкавы край, драпежнікам забраны...

О, людзі! О, зямля! Ўздымайце моц грудзей!  
Хай знае вораг сілу нашае трывогі,  
Хай ў памяці яму навекі стане дзень,

Дзень нашай страшнай помсты-перамогі,  
Калі з слязою радасці у громах мы прыдзем  
І вернемся на родныя дарогі!

Гомель.  
1944 г.

## ПАРТЫЗАНСКАЯ МАРШАВАЯ

Мы—племя шумнае,  
Адважна·бурнае,  
Мы — партизанскія сцягі.

Ідзем мы лаваю  
З народнай славаю  
За край наш родны, дарагі.

Мы б'ём з прыцэла  
Знішчальна, смела  
Па бандах дзікае арды.

Нямчуры подлай  
І нягоднай  
Ад нас не скрыцца нікуды!

Кат топча нівы,  
Наш дар щаслівы,  
У пажарах топіць наш народ,

У родным краю  
Усё знішчае,  
Што мы расцілі з году ў год.

За мукі родныя,  
За стогны слёзныя,  
За смерць дзяцей, жанок, бацькоў—

Мы помсцім страшна,  
Мы помсцім страсна—  
Смерць за смерць і кроў за кроў!

Па слову Сталіна  
На бой усталі мы,—  
Ні каплі катам не прасцім!

Народнай помстай,  
Паўстаўшай, грознай,  
За ўсё няшчадна адамсцім!

*Лагер партизан Сабурава.  
Красавік 1943 г.*

\* \* \*

Пад зорным небазводам  
Спей лъеца без канца:  
«Нішто не загародзіць  
Дарогу малайца...»

Ужо ноч задумай лёгкай  
Лягла на паплавы,  
Байцы пайшлі далёка  
У маўчанні баявым.

Гітары песні-зыкі...  
Нашто-ж прыгожа так?  
Нашто у мірах ціхіх  
Гарыць ва ўсіх душа?

За харство Краіны  
Пайшлі байцы на бой,  
За радасці Айчыны  
Сагрэтыя душой.

А песня ў небазводзе  
Дрыжыць услед байцам:  
«Нішто не загародзіць  
Дарогу малайцам!»

*Лагер партызан Сабурава.  
Май 1943 г.*

## ПЕРШЫ МАЙ

Першы Май сабірае мільёны  
Па крыавых дарогах-шляхах,  
Запаляе агонь у грудзях  
І гуртуе палкі, батальёны.

Першы Май б'е на бітву трывогі  
З дзікім, чорным, ліхім груганом,  
Што, скаваўшы народы ярмом,  
Людаедствам запоўніў дарогі.

І размах баявых пераклікаў  
Рэхам громкім, як хваля, гудзе,—  
Мы куем перамогу штодзень  
Нашай маці—Айчыны вялікай!

Знаем мы,—прашумяць аблакамі  
Наши дні—баявые труды,  
Будзе свята і ў нас, і тады  
Першы Май, прамянечь будзе з намі.

Слухай сэрцам, як весткі ляцяць,  
Аж з далёкай Масквы палымнеюць,  
Там пры строгай цішы маўзалея  
Клятвай вернасці сэрцы гарашь.

*Лагер партызан Сабурава.  
Май 1943 г.*

## ПЕРАСТРЭЛКА НАД РАКОЙ

(Апавяданне партызана)

... Аўтамат страчыў агніста...  
І вось гэтаю рукой,  
Помню я, касіў фашыстаў  
У перастрэлцы над ракой.

У вайне з фашыстам-гадам  
Трэба спрыту многа мець.  
Раскажу вам, як з атрадам  
Я прышоў да родных месц.

Мне здавалася, забыты  
Мною месц радзімых чар,  
Што у сэрцы, кажуць, скрыты  
І ляжыць, як вечны дар.

Усё бai і пераезды,  
Небяспекі, турбатня,  
Партызан вясёлых рэйды,—  
Вось была сям'я-радня.

Едзем конна, едзем ціха.  
Глуш дарожак і палян,—  
Што гатоў забыць пра ліха  
Вечна чуйны партызан.

Лес магутны—ў паднябессе;  
Ён вітае нас, як друг,  
Навявае ціхай песняй  
Думу, братцы, не адну.

Тут рака табе прасторна...  
Хваляй сіняй... проста—рай!..  
Не сказаць вам, як прывольны,  
Як прыгож наш родны край!

Нешта сэрца шавяльнула,  
Нібы лісце вецирок,  
Калі вёска мільганула  
За ракою пад гарой.

Там-жа ў вёсцы мая хата.  
Маці там мая адна.  
Эх, падумаў, будзе рада  
Сына роднага абняць.

За ракой імчалі рысю, —  
Пуль-дарожанька ў раскат.  
Раптам... скуль тут ні вазьміся,  
Залп раздаўся з-за ляска.

Ці вядзьмарскія тут змовы?  
Скуль нагнала тут чартоў?  
Гэй, разведка, у дазоры! ·  
Кожны к бою будзь гатоў!

Хлопцы з коней. Залп за залпам.  
Завязаўся жаркі бой.  
Клаў на землю акупантаў  
Нашых куль смяртэльных рой.

Фрыцы беглі ашалела,  
Густа падалі ў пясок,  
У вёску бандаю ляцелі,  
Падпалілі наш лясков.

Вылі, білі з аўтаматаў.  
Мы за імі уздагон;  
Палажылі многа катаў,  
Пару ўзялі у палон.

Задымела наша вёска...  
Шум і крыкі, плач і стогн  
Плылі з дымам па дарожках  
У лясны, глухі простор.

Колькі гора было потым...  
Не расскажаш да відна,—  
У трупе бледным калія плоту...  
Маці я сваю пазнаў...

Вось і ўсё. Расказ мой скончан.  
Дайце мне перакурыць...

Рэшту скажам цёмнай ночы,  
Як касцёр наш дагарыць.

І калі ўначы далёка  
Рвуць пажары увакол,  
Сніца родная мне вёска,  
Перастрэлка над ракой...

*Лагер партизан.  
Май 1943 г.*

## ДЗЯДЗЬКА-БЕЛАРУС

Сядзіш, мой дзядзька, добры, сівы,  
Яшчэ ў цябе нямала сілы,  
Сядзіш на прызбе ля парога,  
Гаворыш радасна і многа.

Праходзяць людзі міма хаты...  
Ідуць цывільныя, салдаты,  
На твой падворак заглядаюць,  
Ці можна адпачыць?—пытаюць.

У ільняным адзенні белым,  
У старэцкай шапцы прапацелай  
І з люлькай-піпкай у зубах  
Ты, ўесь загледжаны на шлях,  
Устаеш, з усмешкаю вітаеш,  
Людзей у хату запрашаеш:  
«Заходзьце, людцы, што-ж такое?  
Вайна на свеце—ліха злое...  
Як церпяць людзі, божа мілы,  
І дзе набраць тут столькі сілы?  
Іспі без ежы, адпачынку  
І дзень і нач без перапынку...  
Пракляты немец, што ён хоча?  
О, 'шчэ не так ён засакоча,  
Што косцю ў горле яму стане  
Усё яго заваяванне...  
... Салдацкі, за стол сядайце,  
Хвілінку, трохі пачакайце...»  
І дзядзька ў сені выбягае,  
Дае загады, памагае,  
Гаворыш жонцы-гаспадыні,  
Гаворыш дочекам, свайму сыну:  
«Ты вось нясі буханку хлеба,  
Нарэзаць ў міску сала трэба,  
Кваску зрабіць з гурком, цыбуляй,  
Каб хоць па лыжцы ўсе хлябнулі,

І з тога чорнага гляка  
Наліць, паставіць малака.  
Прыняць людзей, каб спаміналі,  
Заўсёды нам добра жадалі...»

Ідзе у хату прамяністы,  
Такі бадзёры, урачысты,  
Як-бы вяселле ён спраўляе.  
Людзей размовай ажыўляе.  
Каля байцоў прысеў на лаве,  
Дыміца люлька, голас жававы...  
... «А скуль, салдаці, вы самі?..  
Прыдзеца вам ісці лясамі,  
Яно і лепш. Я услужу,  
Я вам дарогу пакажу.  
Што зробіш? Цяжка... Знаю, брат,  
І сам я рускі быў салдат!  
Прайшоў вайну з праклятым немцам,  
А ён ізноў, нягоднік, прэцца...  
Ен дачакаецца свайго,—  
Дастане перцу — ого-го!..  
Вы толькі ешце, не шкадуйце,  
У дарогу-ж вам,—сябе шануйце.  
Мы тут як-небудзь пражывем,  
Як будзем жывы, нажывем.

Учора вось пасля вячэры  
Зайшлі у хату афіцэры;  
Яны у нас панаставалі,  
Мы іх таксама частавалі,  
Тымчасам, ёсьць дзе спаць, што есці...»  
І дзядзька горды з гэтай чэсці.

Байцы сядзяць,—ім так прыемна,  
Ім так зацішна і адменна,  
Бы чуюць матчыны напевы,  
Ці нівы роднае павевы.  
Любоў вялікая — Айчына  
Стаіць у сонцы прад вачымा,  
І распірае грудзі бурай  
Нянавісць-помста да нямчуры.

Байцы клянуцца, абяцаюць,  
Разбіць нямчуру прысягаюць,  
Выходзяць, — дзякуюць ласкава.  
Іх праважае дзядзька бравы,  
Ім дух бадзёрасці ўлівае,  
У добры путь благаслаўляе...

Бывай, мой дзядзька, добры, сівы,  
Няхай табе паслужаць сілы  
У нашых цягасных нягодах.  
Твая душа — душа народа,  
І я пайду з душою гэтай  
Да перамогі — нашай мэты,  
Я твой наказ з сабой бяру,  
Мой родны дзядзька-беларус!

Масква .  
1944 г.

## ЗАКОНЧАНА ДАРОГА

(Экспромт)

Вялікая закончана дарога  
У громе бітваў, гора і ахвяр,  
І прамяністая над светам перамога  
Усёй людскасці нясе шчаслівы дар.

Сканаў фацызм крывавы і пачварны...  
Цырвонай Армii нястрыманы паход  
У вяках запомняць ўсе народы, армii—  
І славаю уквецяць наш народ.

І ў гэтай святасці вялікай, пераможнай,  
Калі шуміць совецкая зямля,  
Я чую сэрца Беларусі роднай,  
Дзе свеціць Сталіна Вялікага імя.

Мінск.  
9 мая 1945 г.

## ІДЗЕМ

Не праішлі надарма песні і праклёны  
На з'аранай ў бітвах песенай зямлі,—  
Вораг люты, хцівы, крывасмок шалёны  
Ужо ляжыць, на век распластаны ў крыві.

Нам не раз прышлося сустракаць прадвесне  
Пасля бур, і сцюжы, і другіх нягод,  
Калі пышным цветам расцвітала песня  
І да славы—працы паўставаў народ.

Мы ідзэм шляхамі, лечым нашы раны,  
Наш глыбокі смутак аддаючы тым,  
Хто, Айчыне роднай верны сын адданы,  
Не прыдзе дадому—к нівам залатым.

Залатое зерне съплем поўнай жменяй...  
Бор шуміць таксама, і сінеге даль,  
І ніякі вораг нашых дум не зменіць,  
Бо мы знаем, знаем, як куецца сталь.

Бо над борам, полем песні не прапалі,  
Не здушыў іх чорны вораг з году ў год,  
Бо да працы вольнай з песнямі Купалы  
Паўстae магутны наш герой-народ!

*Мінск.  
Май 1945 г.*

## ПЕСНЯ АБ ВОЛАЦЕ

Як шумела каласамі  
Жыта на раўніне,  
Наляцелі груганамі  
Немцы на Краіну.

Як прыціхнуў бор высокі  
Пад варожай хмарай,  
Запалалі нашы вёскі  
У агні пажараў.


Забівалі каты дзетак,  
Гналі люд ў нядолю,  
Быў патоптан наш палетак  
Дзікаю ардою.

Выщаў волат наш магутны  
З пушчы на паляны,—  
У бой вялікі з катам лютым  
Вышлі партызаны.


Доўга біліся крывава  
На зямлі забранай,  
Лёг, распластаны ў няславе,  
Вораг здратаваны.

Зарунела ў вольным полі  
Маладое жыта,  
Немцу тут не быць ніколі, —  
Кат ляжыць забіты.

Мінск.  
Чэрвень 1945 г.



*З цыкла*  
*„ДАРОГАЮ ЛЯСНОЮ“*



## ДЗЯУЧЫНКА

Куды-ж ты ідзеш у сірочай задуме,  
Як казка лясное глушки,  
Вядуць цябе ў даль карагодныя шумы  
Праз бору магутнага шыр.

Ідзеш, азіраешся ў лес палахліва—  
Не бойся,—ніхто не кране,  
Дзяды нашы з ўнукамі страхі на нівах  
За цябе перажылі раней.

Ад маткі хусцінка і куртачка ў меру,  
А ў твары трывога-дума,—  
Гэта-ж ўсё тое, ў што моцна я веру,  
Чым свеціць мой край нездарма.

Ідзі, мая зорка, дарогай лясною,  
Хай казка з табою пльве,  
Мігнуцца, як даўний сірочай вясною,  
Мне босья ножкі твае.

## ВУЛЕЙ

Забыты... Здаецца, нікому нязнаны,  
Вулей пануры павіс на сасне,  
Ен шумам іглістых вяршынь калыханы,  
Нібы заслухаўся ў восеніскім сне.

Не чутна і пчолак руплівага рою...  
Ад грэчак мядовых, далёкіх прысад  
Цяпер не лятуць ціхазвонныя мроі—  
Пустуе тут маткі-царыцы пасад.

Тут дрэмле зацишша. А зночаў украдкам  
Следюць туманы ў блакітную рань,  
Дазорам глядзіць апусцелая хатка,  
І побач павалены плот у бур'яні.

Ну што-ж, не сумуй, мой забыты таварыш,  
Беларусь наша ўслана не толькі касцьмі,  
Яна нас лугамі пуховымі дарыць  
У дні поўнаводныя кожнай вясны,

У пушчы народзяцца новыя пчолкі—  
Яны прыляцяць на сялібу сваю,  
І шум баравы, ранніх росаў вясёлкі  
Падаўняму зноў прывітаюць сям'ю.

Знаю, расстанемся з кожнай бядою,  
І росамі раны залечыць зара,  
І бабчыну байку аб рэках мядовых  
Дзеци палёу будуць зноў паўтараць.

## ЛЯСНИК

Вітаю, Даніла, як вестку-надзею,  
Сустрэць тут цябе не чакаў,  
Я знаю скрыпача-чарадзея,  
А бачу цяпер лесніка.

І што-ж гэта сталася, мілы Даніла,  
Зусім ты зрабіўся стары,  
І дзе-ж тваё вухарства, сіла,  
Якімі ты щуды тварыў?

Без ліку найграў за жыщё ты вяселляў  
І колькі найграў вечарын,  
Дзе моладасць шумна кіпела  
Праз ночы да самай зары.

Цяпер вас жыве толькі троє,  
Як у казцы якой, щі ў сне,—  
Ты і руж'ё драбавое,  
І скрыпка твая на сцяне.

Няма тваёй жонкі і дзетак—  
Іх знішчыў зачумлены смок,  
І ты, як вандроўнік без мэты,  
Душою утраты не змог.

Пустэльнікам стаўся, жывеш, як бяздомнік,  
Чаму-ж ты адрокся сяла?—  
У бор многадумны, таёмы  
Мо' скрыпка цябе прывяла?

У вачах тваіх ціхасць цяжкая застыла...  
Яшчэ, знаць, твой смутак вялік,  
Бо, вусы спусціўши, Даніла,  
Ты сівай чупрынай панік.

Пакіньма, Даніла, ўсю гэту задуму,  
Хай камень ў грудзях не ляжыць,  
Я знаю таксама, не думай,  
Як цяжка на свеце без радасці жыць.

Не нам розным смуткам карыща,  
Ты-ж катам зямлі не аддаў—  
Над сэрцам тваім серабрыща  
Баявы, партызанскі мяdalъ.

Раскіданы, ведаеш, у полі магілы,  
Прасочана кроўю зямля,  
І ўсё-ж такі нашай народнае сілы  
Лютая нечысць ніяк не змагла.

Вазьмі сваю скрыпку, вазьмі ты, Даніла,  
Няхай загаворыць яна,  
Каб сэрцу ўzechі прасіла  
У восені ціхай струна.

Зайграй-жа пра новыя дні маладыя,  
Пра наш адваёваны край,  
Пра пошумы ніваў і былі лясныя  
Зайграй-жа, Даніла, зайграй!

Хай слухае ціхі, задуманы бор  
І гукі нясе па дарогах  
У бяздомныя ночы, пад яснасцю зор.  
Каб не свяцілі гарачай слязой  
Перажытыя болі-трывогі!

## ДУБ

Як волат-асілак каронай шырокай  
Схіліўшыся долу ад дум,  
На пусташы ціхай стаіць адзінока  
Магутны, галіністы дуб.

I хто-ж сіратою пакінуў асілка —  
Мо' гэта не быў чалавек?  
Пакінуў для вока ў самоце вялікай  
Сцюjam і слотам на здзек.

Дзе-ж стромкія сосны, красуні-бярозы? —  
Няма іх ля дуба, няма,  
Не граюць на лісцях вясёлкаю росы —  
Слязамі сцякае імгла.

{ I пусташы ціхі прастор і задумны  
Раскінуўся ўшыр навакол —  
Пявучыя шумы — парваныя струны  
Чужынца драпежнай рукой.

Глыбей-жа карэні, шырэй свае грудзі  
На моладасць — шумны прыбой,  
Парукай зямля табе родная будзе  
I песня мая прад табой!

## ЖУРАУЛ!

(Санет)

Станьма. Цішыня. Як адпачын зямлі.  
Ледзь чутны дзятла стук у гушчыні далёкай.  
Як толькі можа ўзяць напружанае вока,  
У вырай цягнуць ў небе жураўлі...

Усё чуе тут асеннюю пару:  
Бяроз на ўскрайне задума расставання,  
У някошанай траве вужакі шалястанне  
І сумнае пад небам: кру-кру-кру.

Ляціце, родныя! І я-б хацеў мець вашы крыллі,  
Аб чым у цяжкі час не раз душой згараў,  
Мне і цяпер к палёту мары не астылі—

Я-ж мушу тут адкрыць нязнаны рай!  
І што-б нам лёсы не судзілі,  
Я не пакіну родны край!

## ГОЛАС У ПУШЧЫ

Памяці сакратара антыфашысцкага камітэта  
Брэсцкай вобласці ў часе Айчыннай вайны, пер-  
шага арганізатара партызанска групу па воб-  
ласці, кіраўніка партызанска груху ў лясах:  
Гута-Міхалін, Ружанская пушча, Свіслацкая да-  
ча, Белавежская пушча, арганізатара атрада імя  
Кірава,—Іосіфа Паўлавіча Урбановіча, трагічна  
загінуўшага 10-га ліпеня 1944 г.

Расступіцеся, сосны!  
І, лес, схіліся да зямлі,  
Каб сэрцам прывітаць мне  
Ціхія пагости,  
Рады уквеченых магіл.

Не збягае ў сэрца  
мне  
Непатрэбная сляза,  
О, не,  
    У ім гордасць б'еца  
За вас, палёгших тут  
За радзіму партызан.

Ціхаю ступою  
Праходжу між радоў  
І бачу ўсюды  
Чулую руку,  
А сам я, турзаны  
Лёсамі гадоў,  
Прышоў к вам з даўнасці,  
Як быццам  
Невядома скуль.

Прышоў з дарог вайны,  
Ад патаптаных  
Ніваў залацістых,  
Дзе чумнай пошасцю  
Крывавіліся дні,

Дзе партызанка-помста  
Кавала меч агністы.

Як ціхім і забытым стаўся лес!..  
Скrozъ толькі ціш-дазор  
Шырокая паляны...  
Я знаю, храбрыя,  
    вы марыце ў сне,  
Як рэхам бітваў  
    кроначь партызаны...

Прыцішаны, суровы,  
Як на старонкі баявых трудоў,  
Гляджу на кожны надпіс новы,  
Як на знакі слядоў, —  
А вось і ... Урбановіч.

Прывет, прывет, нястомны барацьбіт,  
Ты чуеш, як ў вырай  
Адлятаюць гусі,  
Ты сын вялікай Ленінскай сяўбы,  
Непакорнай пану,  
Заходнай Беларусі.

Ці чуеш ты, пад помнікам прыкрыты,  
Гоман слоў любві,  
    народнае пашаны, —  
Як па табе, так здрадніцкі забітым,  
Заплакалі<sup>1</sup>  
    усёй брыгадай  
    партызаны...

Тут многія ляжаць...  
Сярод іх спамінаеца  
Талочка Косця,  
Як некалі з дарог падпольных  
Ён пачынаў рукою мне махаць,  
Як да таварыша і госця.

Я Косцем ганаруся асабліва,  
Бо гэта вучань мой з турэмных сцен, —  
Сядзеў ён за столом уважлівы, імклівы  
І слухаў аб вяліччы часаў-змен.

Аб цудоўным сэнсе  
Ленінскага слова,  
Дзе будучыні светлай  
вее сцяг,

Аб карысі дзён  
Кайданных і суроных,  
Аб тайніках паэзіі жыцця.

Была у камеры  
Прытоеная ціша,  
Кожнаму свяціўся  
У далях небасхіл,  
І зоры ясныя, як шчасце,  
нам ліліся,  
На наш стаптаны край  
Ад паншчыннай сахі.

Аб днях пакут і мужнай барацьбы  
Ніколі нам... ніколі не забыць.

Любоў вялікая,  
крылатая, як сокал,  
Казала стукацца  
у родную душу, —  
Праз ночы цёмныя  
не сплющылі вы вока,  
Душой узброенай гатовыя на штурм.

Што подыхам было  
варожай хмары чорнай,  
Што пошасцю цвіло  
На нашай на зямлі, —  
Крок сталёвы Армii Чырвонай  
І храбрасць вашай пачвару разгнялі...

Я клятую над вамі сёня  
Үздымай Партыі сумленныя скрыжалі  
І бачу — над айчынным пантэонам  
Пад сцягам Леніна схіліўся родны Сталін.

*Косаўскі раён,  
Брэсцкай вобл., Пушча «Гута-Міхалін».  
Верасень 1945 г.*

### НАД НЕМАНАМ

Гляджу з абрыва, як з кургана,  
На горад даўнасці свой,  
Дзе не адна крывавіца рана...  
Гляджу на родны горад свой.

Здаецца, ўсё мне тут знаёма:  
Задума ўзгоркаў, звон крыніц...  
Насустроч пушчам сіні Нёман  
Шырокай хваляю шуміць.

Я знаю час, мы не забылі,  
І наша дума не маўчиць,  
Як тут не раз чужынцаў білі,  
Як крываваліся мячы.

Тут не адзін разбіўся вораг,  
Свайму набегу быў не рад,  
Цябе глуміў, мой родны горад,  
І польскі пан і немец-кат.

О, Нёман, Нёман, родны Нёман,  
Мне многа хочацца сказаць...  
Як ціхі і задумны променъ,  
Тут і мая пльве сляза.

Мінулі часы знемажэння,  
Народ пакінуў нам завет,  
Як ты яго жальбу, цярпенне  
Вякамі нёс ў шырокі свет.

Не раз мне, Нёман многаводны,  
Павееш ласкаю сваёй,  
У праменні сонца стане Гродна,  
Наш горад даўнасці свой.

Квітней, красуй, мой родны горад,  
І слухай слаўных часаў звон,—  
Народ наш моцны стаў, як волат,  
На варце новых, шчасных дзён!

*Гродна.  
Снежань 1945 г.*

### *ПРАВАДЫРУ*

Як хваля за хваляй у пошуме ніў,  
Як рокат ракі быстраецнай, шырокай,  
Шуміць за табою народны прыліў  
І ўзносяцца песняй магутнай далёка.

Палеткі шумяць і шумяць гарады,  
І сэрцы у рытме адзіным імкнуцца,—  
Любоўю народнаю ты, правадыр,  
Абдораны чыстаю і неўміручай.

З руінаў узносіцца ў спеве зары  
Наша Краіна, табою узніята,  
Бешчая мудрасць, натхненна  
Усё перадольваюць сілай крылатай.

Сталінскіх вёсен ці мала прайшло...  
Кожная з іх—гэта гімн лепшай долі,  
З табою ў змаганнях не страшна нішто,  
Ні ўчора, ні сёння, ні заўтра,—ніколі.

*Мінск.  
1 лютага 1947 г.*

## ЗАХОДНЯЙ

Калі-ж ты дарасцеш? Я знаю, гэта будзе,  
І кожны ў сэрцы для цябе збярог  
Свой дар, бо ты ў вясняным гудзе  
Ішла таксама ад задуманых бяроз.

Глыбокі твае раны. Ты ўсе прайшла прымусы,  
У няроўнай долі білася за край,  
Твой летапіс—Заходній Беларусі,  
Крывёй запісаны, не выцвіце ў вяках.

Да роднага гнязда вярнулася праломам,  
Прапраўшы межы к Ленінскім палям,  
Каб пад адзіным бацькаўшчыны сховам  
Квітнела нашых прадзедаў зямля.

Прышлі палкі чырвоныя з Усходу,  
Як волаты у байках ці у снах,  
І на вялікай урачыстасці народу  
Прайшла з усмешкаю шчасліваю вясна.

Ні польскія паны, ні немцы-ліхадзеі  
Не вырвалі тваёй адданае душы,  
Пранесла ты ў баях вялікія надзеі  
Пра вольны шлях да сонечных вышынь.

Збірай тваіх сыноў на подзвігі, як даўна,  
Няхай ідуць ганцамі на прасцяг.  
Каб палымнеў агонь душы ўладарнай  
Прасторам вольнага, здабытага жыцця.

Мінск. 1945 г.

## НА РУІНАХ

Як-жя ціха і гола на свеце—  
Зноў дарогі, крыжы і бярозкі,  
І расхлестаны вецер  
Над руінамі спаленай вёскі.

Весь стаяць, як забытыя, грушы  
І нічым не прытулены клёны—  
Гнеў у сэрцы варушиць,  
Сэрда лічыць і лічыць праклёны.

Ні платоў ля зямлянак, ці весніц,  
Ціхай вуліцы—ў поле залом...  
Ці знайду свае песні  
Каля студні з даўгім жураўлём?

Ці махне мне рукой з маладосці  
У вяночку вясны кучараўай  
Тая, што вырасла ў вёсцы  
З усмешкай ружова-бялявай?

Праходжу прыцішаным крокам...  
Пад галіністым, ветраным клёнам  
Стаю у задуме глыбокай  
Над пражытым, зарослым, займglёнym.

Цішыню спалахнуў стук сякеры,  
Гоман слоў, незвычайны ў зацішшы,  
Недзе скрыпнулі дзвёры,  
І людзі на вуліцу вышлі.

Сягоння, як здаўна, заўсёды  
Бервяно на руінах заложыць  
Сваёй сілаю горды  
Чалавек наш — нягод пераможац.

Гродна — Мінск.  
1946 г.

### ПАМЯЦІ М. І. КАЛІНІНА

Вялікі выхаваўца!  
Любоў к народу—  
Была твая душа  
І твой пачэсны шлях.  
На tryбунах шумных  
У ярасныя годы  
Мы бачылі цябе  
    ў кастрычніцкіх сцягах.

І старастай сваім  
Празваў цябе народ,  
Працягваў руکі  
    ў шчырым адабрэнні—

Пачуцці, воклічи,  
Як шум вясны—гарой  
Услед за табой плылі  
    ў парыве-захапленні.

У навале год,—  
У радасці  
І крыўдзе,  
Сярод бурлівай  
І клапотнай плыні  
Заўсёды ў пошуме любvi народнай прыдзе  
Усерасійскі стараста Калінін!

Мінск.  
5 чэрвеня 1946 г.

ЯКУБУ КОЛАСУ

Здаецца, чуў цябе у полі  
Яшчэ маленькім пастушком,  
Сярод бярозаў і таполяў  
У песнях ранкаў над лужком.

Ішоў жыццёваю дарогай  
І гэты скарб у сэрцы нёс  
Сярод маны, няпраўды многай,  
Чым так багаты быў наш лёс.

У вёсках цёмных і галодных,  
Дзе панавала слота, гразь,  
У бунце і жальбе народнай  
Мы сустракаліся не раз.

У кветках мараў тваіх песенъ  
Наш вольны край душой багат,  
Дзе ў водах шумнага прадвесня  
Над галавой не скогліць кат.

Твой зрок над вольнаю старонкай  
Любою бацькаўскай імгліць —  
У шуме ніў, у ранках звонкіх,  
У сказах роднае зямлі.

Мінск. 1946 г.

### ПА ЛЕНИНСКІХ ЗАВЕТАХ

Ужо не адзін грымотны шквал  
У цемры бур загінуў —  
Скажы, каторы перавал  
Праходзіш ты, краіна?

Скажы, хто змерыць тваю моц  
У змаганнях небывалых,  
Цану крыві і перамог  
І неўміручай славы?

Бо з года ў год ідзе народ  
Па ленінскіх заветах,  
І свеціць яснаю зарой  
Шляхі да нашай мэты.

Гарыць Каstryчніка маяк,  
І ворагі разбіты,  
І не памогуць ім ніяк  
Пагрозы і малітвы.

Фашызму — ліху наших дзён,  
Што свет тапіў у горы,  
Падрыхтавалі вечны скон  
Совецкія прасторы.

Натхненнем ленінскіх вышынь  
І Сталіным сагрэты  
Да сонца вынесем з руін  
Рэспубліку Советаў!

*Мінск.  
Каstryчнік 1946 г.*

## НОВЫ ДОМ

Сядайце, дзеци, за сталом.  
У вокны раніца шуміць  
І з сонцам лье ў наш новы дом  
Дыханне нашае зямлі.

Сядайце, дзеци... Колькі нам  
Прышлося сілы палажыць,  
Як давялося патужыць  
Да ўсходу радаснага дня.

Была вайна... Быў страшны час,  
У агні глуміўся добраўт,  
Быў смелым, мужным кожны з нас,  
Народны мсцівец-барацьбіт.

Не ўсе між намі засталом...  
Дзесь на пабоіщах ляжаць  
Сыны мае... І вечным сном  
Пад шум вятроў спакойна спяць.

Бяссмертна іх святая кроў,—  
Праз іх жывем мы, сеем, жнём,  
Мы значым працай кожны крок,—  
Вось... збудавалі новы дом.

Умейце, дзеци, шанаваць  
Сваю Радзіму, свой куток,  
Калгас для щасця будаваць,—  
За нас не зробіць нам ніхто.

Багаславён будзь той, хто ў час  
Прышоў, ў нядолі дапамог,  
Хто з думай сталінскай між нас  
У дні нягод і перамог.

*Мінск. 1946 г.*

## НОВАГОДНІЯ АГНІ

Над снягамі агні залуналі сягоння святочна,  
У неба ціхае водблеск дрыжыць, прамяніць,  
І руіны атульвае ўёмная, ціхая ночка,  
А па вуліцы мерна натоўп... шуміць...

Я стаю, як пасля перажытае крыўды,  
Як плыву ў шуме дзіўнага дзеся карнавала,—  
Людзі ў мараж ідуць, беллю снежнаю, тонкай пакрыты,  
Праз руіны сталіцы, разбітай тэўтонскай навалай.

І далёкае нешта прыйшло к сэрцу блізка,  
Як перамога пасля злоўжывання жыцця,—  
Прад вачымі стаіць воблік нашага новага Мінска,  
Сэрца нашай краіны, як щасція народнага сцяг.

Гляджу ў даль на шляхі... Шлях адзін да Масквы—нашай  
гордасці, славы,  
Дзе па Ленінскіх вехах прайшлі пераможцы вякоў,  
Шлях другі да разбуранай немцамі польскай Варшавы,  
Вырванай намі з фашысцкіх, тыранскіх акоў.

Праз вёскі, руіны... і раны зямлі, і магілы  
Шлях з агнямі праз Мінск аж на заход далёка бяжыць,  
Гэта нашы агні, нашай гордасці, славы і сілы,  
Хараство наших дум за далёкія мкне рубяжы.


Мне цёпла ад гэтага... Мару я, мару сягоння...  
З агнямі паплыў-бы, здаецца, ў нязнаны прастор,  
Каб увечар сягонненшні, ціхі ў снягах, новагодні  
Мне дар свой камусьці, як чару, паставіць на стол.

Быць даўно перастала мая Беларусь незнамкай—  
Манументам уздыме з руін свае скарбы народ,  
Як казкай квяцістаю—нашай щаслівай старонкай  
Ен пад Сталінскім клячам зыдзецца на песенны сход.

Так я мару... Натоўп ўсё шуміць... І плывуць па снягу яго цені,  
Дымкай мяккаю ноч у прасторах далёкіх імгліць,  
І толькі ў руінах маўчаць задумённыя сцены,  
А ў даль па шляху паплылі ўсё агні і агні...

*Мінск.  
2 студзеня 1946 г*

*З цикла*  
**„ШУМ МОРА“**



\* \* \*

Пад начной калматай цемрай,  
Мора, мора, ты шуміш,  
Адзінокае аб бераг  
Белай penaю шуршыш.

Хмара чорная апала,  
Як над полем вараннē,  
І шалеючаю хвяляй  
Быццам цягнецца на дно.

І, здаецца, ў віхры гучным  
Дапатопны вось стаю,  
Цудаў скарб, нідзе нячутны,  
Для вякоў зямлі таю.

### *ЗЕЛЕNNЮ ШЧАСЛІВЫ*

Зеленню шчаслівы,  
Сонцам край уцешан,  
Восенню маўклівай  
Дагарае снежань.

Сонечнае мора  
Лашчыць бераг ціхі,  
І чутны з прастору  
Хваль марскіх уздыхі.

У ліловай дымцы  
Горы анямелі  
І з іх снежнай беллю  
Хоча сонца зліцца.

О, Каўказ, табою  
Я не надзіўлюся,  
Дык вазьмі з сабою  
Ласку Беларусі!

---

### АГАНЕК

Хвалі пеняцца з задорам,  
Б'юць буруны у прастор,  
Аганек блішчыць над морам,  
У цемры шумнай і густой.

Аганек гарыць, як свечка,  
Над стыхіяю дрыжыць,  
Быццам там старожыць вечнасць,  
Першабытны голас — жыць!

Мо' таму бяздомным мора  
Так здаецца унаучы,  
І трывогаю гавораць  
Весткі хваляў з далячынь.

За кагосыці вось баюся—  
Мо' хто ў моры адзінок?  
І таму стаю, гляджуся  
На збаўлення аганек.

ЛЯ ПОМНІКА ЛЕРМАНТАВА

Спльвае вечар ў цішыні  
На горныя прасторы, —  
Аб чым, паэт, у смутку сніш,  
Аб чым душой гаворыш?

Уначы таполі нам з журбой  
Усё аб табе гутораць,  
У вянок сплялося над табой  
Далёкае сузор'е.

Калі над сонмам ціхіх гор  
Устасе ў пракладзе ранак,  
Ты, ў сонцы ўвесь, глядзіш ў прастор  
Душой зачарараванай.

Мо' хочаш песеньку пачуць,  
Дзе сэрцам дакрануўся,  
Рукой прыветна махнуць  
Да снежнага Эльбруса?

Мне так знаёмы смутак твой  
У зроку распалёным  
І дум глыбокіх хараство,  
Адвагай акрылёных.

Знявагі, здзеку ў сэрцы нож  
Тых царскіх, сільных свету, —  
Жыццёвы ветразь цябе нёс  
Самотна, без прывету.

Плывем цяпер мы к новым дням  
У шумным карагодзе,  
І як-бы не прышлося нам,  
Цябе, паэт, знаходзім.

Усюды, там, дзе здзек павіс  
Над нашым лёсам плённым,  
Ты паўстаеш, як баявік,  
Пратэстамі натхнёны.

І сколькі будзе жыць наш свет  
З пабеднай барацьбою,—  
Ці хто паэт, ці не паэт,  
Панікне прад табою!

Кіеводск.  
Верасень 1947 г.

## ГОРЫ

Горы... Я гляджу на вас  
І сам, як вы, нямею,  
Хачу вось нешта вам сказать  
І ўсё... і ўсё не смею.

Бо только тут арлам кружыць  
У паднябеснай далі  
І ветру вольна без мяжы  
Свае расхлёстваць хвалі.

Гляджу — суровыя плывуць  
Грамадамі курганы,  
Як-бы да новых мэт брыдуць  
Пад небам караваны.

Чуцён з далёку шум і гром...  
Дзесь родзяцца цясніны...  
Бурляць з маланкаю-агнём  
З-пад хмараў ручайні.

Так адыходзяць ў неба муць  
Грымоты ў шквалах рытма,  
Як-бы душу маю бяруць  
Да новых, новых бітваў...

К'славодск.  
Верасень 1947 г.

### *СЯБРЫ*

Няспынна шум плыве з імглы  
З цяжкім салёным ветрам,  
Імкне да сонечнай зямлі,  
У зелені адзетай.

А я задуманы сяджу,  
Прад мною даль марская,  
На хвалі светлыйя гляджу,  
Сваіх сяброў чакаю.

З-за небасхілу будзе знак,  
Устане з хвалаў кропка,  
А потым мачта  
На маяк  
Скіруеца таропка.

Сябры прыедуць з далячынь,  
У сэрцы столькі свята!  
Нам ёсць пагутарыць аб чым,  
У дружбе дні багаты.

Сябры—мой родны рускі брат,  
Сын шчырай Украіны,  
Масква, Батумі, Ленінград,—  
З усіх куткоў краіны.

У нас усіх адзін узлёт  
Душы крылатай, шчырай,  
І мары смелае палёт  
У роднай вольнай шыры.

Для нас не здолее нішто  
Закрыць прыгожых даляў  
І закаваць той дум прастор,  
Які мы раскавалі.

Бо наш гартоўны карабель  
Да новых мкне падзеяў,  
Натхнення поўны ў барацьбе  
Ад ленінскіх ідэяў...

... Сябры мне будуць гаварыць,  
Як лесний менестрэля,  
Пра мора, што ўдалі шуміць,  
Пра ўсё, што дзе сустрэлі.

Аб палыханні ціхіх зор  
У цішыні світальныай  
І што казаў марскі простор  
У магутным калыханні.

Пра спеў, з якім у свет плылі,  
Пад сцягам славы, дружбы,  
Сыны суровае зямлі,—  
Совецкія Калумбы.

... У думках пройдзем па зямлі  
Вялікай, прамяністай,  
Дзе штурмы волатаў прайшли  
У зброі комуністаў.

Зямля мая, дзе я узрос,  
Прайшла праз паланенне,  
У шляхах развесістых бяроз  
Співае адраджэннем.

Сябры, нам радасна ісці  
Дарогай прамяністай,  
Свой край любіць, гарэць ў жыцці  
Душою комуніста.

Мы ўсіх адважных сабярэм,  
Сыноў сям'і крылатай  
І паплылем пад спеў сірэн  
Шляхамі арганаўтаў.

*Сочы.  
Снежань 1946 г.*

### НА ЗАВОДЗЕ

Бачу, пільна працуеш—  
Працуй.  
Хай жалезныя стружкі  
Паддаюцца  
Стальному разцу  
І ўюцца і ўюцца,  
Як стужкі.

А я,  
Тут заслуханы ўпотай  
У цэха прыглушаны грук,  
Не магу не зірнуць  
На тваю, на дзяўочую посташь  
І на спрыт  
Тваіх рук.

І на тое,  
Як звісла над скронню  
Залацістая  
Пасма валос,  
І на выраз  
Вачэй тваіх скромных,  
Што ўзялі сабе  
Сіні з нябес.

Мне уцеха  
Плыве  
Хвалай к сэрцу,—  
Толькі ў песнях  
Яе апяяць,—  
Гэта наша вясна  
К сонцу рвецца,  
Гэта песня  
Твая і мая.

Пазнаю  
Гэты позірк і скроні,  
Як дыханне палёў,  
Як зару,—  
На заводзе  
З табою сягоння  
Аднаўляем з руін  
Беларусь.

*Мінск.  
14 лютага 1947 г.*

### НЕ ЗАБЫВАЙ

Я так хацеў  
Цябе сустрэць,  
Суровай казкаю гарэць,—  
І вось, цярлівіца мая,  
Ізноў з табою я!

Ты недзе ў полі  
Між вятроў,  
Я за табой ісці гатоў,  
Як некалі ў няволі,  
Як некалі ў падполлі,

Дзе горда мы  
Няслі пару,—  
Адзіны шлях праз Беларусь,  
Пад змрокамі турмы,  
У песнях без журбы.

Я помню скроні,  
Шоўк валос,  
Цярпенне за народны лёс,  
Любоў к свабодным гоням —  
К нашаму «сягоння».

Ты ўспамінай  
І Пінск, і Гродна,  
І шумны Нёман сіневодны,—  
Кайданы шлях праз край—  
Глядзі, не забывай.

Цяпер мне сніца  
Вёска, гай,  
З табою выснены калгас,—  
Як жыцця крыніца,  
У марах ён ірдзіца.

Табе ізноў  
Я заспываю,  
Хай рэхам паляціць па краю  
Купальскі гучны звон:  
«На свеце жыў Лягон»...

Ты не маўчы...  
Шляхі свабодны —  
Без кайданоў, без слёз народных, —  
З усмешкай прашапчи:  
«Ад сонца ў нас ключы»...

*Мінск.  
Красавік 1947 г.*

## КВЕТКА

Я слядоў сваіх прагна шукаю  
Па лясістых палескіх шляхах  
І цяпер вось яе сустракаю,  
Кветку, знаную ў думах і снах.

Яна вырасла гожа, высока  
Між нягодаў і слотаў жыцця,  
І глядзіць яе зорнае вока  
На палескі задумны прасцяг.

Бор шумеў між чаротаў над ёю  
І тулілі туманы ўначы,  
Як-бы зналі, што з гэтай красою  
Можна ўсе непагоды змагы.

Яе водбліск у тварах іграе,  
У дзявочых усмешках гарыць,  
Струны сэрца музыкай кранае,  
Што над водамі ў даліх дрыжыць.

Гэта вее вясна — наша госьця,  
Нам расшыла вянкі на грудзях,—  
Дык заліся, гармонь маладосці,  
І глыбей нашых вёслаў размах!

Я-ж казаў — гэтай думы аб кветцы  
На прасторах балот не згублю —  
І цяпер гляджу з песняю ў сэрцы,  
Як кагосці завочна люблю.

Будзе кветка гарэць на прыволлі  
І расскажа, што шэпча чарот, —  
Ведаў, што гадаваць у бяздоллі  
Тут, вякамі прыбіты народ.

Сярод пушчаў, пяскоў і балотаў  
Выпіў горкую чару да дна, —  
Вось і выпесціў долю ў журботах,  
Кветкай шчасця завецца яна.

Пінск.  
Снежань 1947 г.

## ПОУНАЧЧУ

Памяці Янкі Купалы.

Вось сосны мне шумяць на ростані  
І клічуць да сябе паўночнаю парой.  
Аб чым яны шумяць? Ці то аб песні гора,  
Ці то аб долі слáунай пройдзеных шляхоў,  
Калі жывучыя ў народным моры сілы  
Вядуць да шумных сосен, песенных крыніц  
Краіны стомленай. Там чуйна спіць пясняр...  
Сівы туман шгоночы над курганам  
Нашэптвае быліны сказ  
Аб бітвах і шляхах сыноў зямлі змагарскай,  
Зямлі, не раз забранай.  
Плыве ў души падземнай ручайнай  
Любоў і гнеў, як светлых зор наказ,  
Каб светачам быў вечна Сталінград,  
Каб не забыліся пра бітвы пад Москвою,  
На Курскім полі, ля Смаленскіх брам,  
Аб Кіеўскіх баях і тут, на роднай ніве,  
Калі з пачварай біўся мужны Мінск,  
У руінах непакорны.  
Так чуйна спіць пясняр, як волат пад курганам,  
І струни сэрц зямлі трываючы ў руках,  
Ён слухае народныя прызнанні  
Аб перажытым ўсім ў мінуласці і сёння.  
Купальскай кветкаю гарыць курганны зніч  
І росамі прастор ў туманах серабрыца...  
Шуміць наш край, пад зорамі шуміць,  
Дзе кожнаму ірдзіцца кветка шчасця.  
Яны ідуць, народа пакаленні,  
К табе, пясняр, тваіх паслухаць сноў,  
Каб несці ў будучыню свой найбольшы дар  
Для бацькаўшчыны мілай.

Мінск,  
27 чэрвеня 1947 г.

*I. У МАСКВЕ*

*З паэмы «Сын Кастрычніка».*

Хаджу па вуліцах Масквы,  
Хаджу задуманы і ціхі,  
Як-бы ў душы юнацтва сны  
Навеяў мне жыццёвы віхар.

Бо толькі ўчора самалёт  
Прымчаў мяне з краіны роднай,  
І думак неспакойны лёт  
Яшчэ з парадкам не узгоднен.

Шукаю я сваіх слядоў,  
Дзяцінства ў даліх я шукаю,  
І далягляд сваіх гадоў  
Як-бы спачатку сустракаю.

Адкуль ў душу запала мне  
Такая шчасная часіна,—  
Ні то на яве, ні то ў сне  
Вядзе к далёкім успамінам?

Ідзе вось трэці год вайны...  
І там на заходзе, далёка  
Мой край у бітвах, у агні  
Змаганнем поўніца широкім.

У вачах майх яшчэ стаіць  
Пажараў полымя начное,  
Над небасхіламі дрыжыць,  
Да помсты кліча агнявое.

І вось Масква... І дзіўна тут  
Глыбокай думай я абвеян  
І чую— споведзю цвітуць  
Жыцця далекія падзеі.

І чую—ля майго пляча,  
Здаецца, ціха ходзіць нехта,  
І на ўсё кладзе пячаць  
Майго душэўнага прывета.

Любоў і гордасць у души  
За дзень Масквы знаёмы, шумны,  
За мары смелыя, за шыр,  
За іх—за Сталінскія думы!

За маладосць і за сяброў,  
Што йшлі ў навуку з цёмных хатаў,  
За таварыства, за любоў  
У сценах мудрай «альма матэр». \*)

У даль мінулага іду,  
Сябе знаходжу на разлогах,  
Алкуль ад ранніх рос і дум  
Пайшла у свет мая дарога.

\* \* \*

Мая радзіма — Беларусь,  
Мой ціхі, бедны кут прытульны!  
Адтуль пачатак свой бяру,  
Ад ніў, лясоў і хатніх будняў,

Дзе сцежку школыную таптаў,  
І як пад свіст снягоў-заносаў  
Я пры лучыне прачытаў,  
Кім быў вялікі Ламаносаў.

Мяне палоніў гэты лёс—  
І бачыў я Маскву сівую,  
Куды рыбак з сабой прынёс  
Для Русі славу векавую.

У снах сваіх я йшоў туды,  
Ішоў далёкімі шляхамі  
І бачыў вуліцы, сады,—  
Маскву з наўкольнымі лясамі.

Так пастушок ад бедных ніў  
Пачуў душой падобнасць долі,

\*) Традыцыйная студэнцкая назва універсітэта. Слова лацінскае.  
У даслоўным перакладзе азначае: «старая маці».

І першы раз у даль агні  
Мне залуналі на прыволлі.

Прышла нямецкая вайна,  
Тапіла край ў агні і горы,  
Прымус вайны усіх пагнаў  
У невядомыя прасторы.

То быў чатырнаццаты год...  
Асенні смутак над палямі  
Праводзіў нас ад нашых гнёзд,  
Дзе гараваў наш люд вякамі.

Цягнуўся бежанскі абоз,  
Абоз ад Брэста да Бабруйска,  
Адтуль цягнік усіх павёз  
На раўніны зямлі рускай.

Чырвоны доўгі эшалон  
Звіваўся стужкаю прывольна,  
І вось прастор праз многа дзён  
Дыхнуў нам Волгаю раздольнай.

Там маладосць расла мая  
Сярод таварышаў шумлівых,  
І шчыра руская зямля  
Карміла нас з багатай нівы.

Не раз віталі мы зару  
У спрэчках шумных і шырокіх  
І клапаціліся за Русь  
З тугой і радасцю глыбокай.

І з намі кожнаю парой  
Быў Пушкін, Гогаль, Чэрнышэўскі,  
Некрасаў, Горкі і Талстой,  
Тургенеў, Чэхаў, Дастаеўскі...

І з намі ён зару вітаў,  
Як промень светлы, сэрцу блізкі,  
Душой кіпучай трапятаў —  
Любімы геній наш — Белінскі.

Пара, пара маёй вясны,  
Кахання зорныя прыметы! —  
Мы ўсе адной сям'і сыны,  
Былі мы — рускія студэнты!

II.

І вось прышлі яны—сцягі,  
Сцягі жаданай доўга змены,  
Калі на новыя шляхі  
Павёў усіх вялікі Ленін.

І што здавалася глухім  
У шляхах гісторыі народа, —  
Паўстала з клічам агнявым  
У сцягах семнаццатага года.

У стэпах снежных ажылі —  
Народнай хвалю адразу  
У віхурах грозна паплылі  
І Пугачоў і Сценька Разін.

А моладзь шчыраю была,  
З імпэтам бурным ваявала  
І для народнага добра  
Души сваёй не шкадавала.

У змроках сіверных начэй  
На вартах збройных нам Айчызна  
Свяціла зорамі вачэй  
Аб ідэалах комунізма.

Нам грамадзянская вайна  
Адкрыла вольныя прасторы, —  
Душа — народная вясна  
Будзіла рэхам долы-горы!

Любіў ісці я ў людскі шум  
У дзень, заліты яркім сонцам,  
І чалавека, як душу,  
Ласкаць, смяяцца з ім бясконца.

На стол мы клалі кнігі том  
У сценах універсітета,  
І кожны з нас быў мудрацом,  
У сваіх імкненніях быў паэтам.

Мы рыхтаваліся к сяўбе  
На новай ніве пераможнай,  
І кожны компас браў сабе,  
Каб не зблудзіць ў далі дарожнай.

Шумела Волга ў берагах,  
І плыў народны шум далёка  
На палымнеючых сцягах,  
На крыллях ленінскіх узлётаў.

Мне тых прастораў не забыць.  
Дзе дума буйная адзеку,  
Дзе навучыўся я любіць  
Яго — ў змаганні чалавека.

Прастор, праходжаны не раз  
Людзьмі — асілкамі ідэі  
Для чалавечага добра —  
Вялікіх сейбітаў надзея!

То-ж тут прасторы азіраў  
На Волгі беразе высокім,  
Душой вялікай сумаваў  
Збральнік дум — вандроўнік Горкі.

Як той агністы Праметэй,  
Свой дар разносіў для народа  
Ад вехаў ленінскіх ідэй  
Дарогай шумнага пахода.

Ускалыхнулася зямля,  
Няволі трэснулі заставы,  
І час вялікі выпраўляў  
Сваіх байкоў на поле славы.

Імкненні кожны гартаваў...  
У народнай творчасці магутнай  
Ты стала блізкаю, Масква,  
Ты стала яваю даступнай.

Мы' хадакамі да цябе  
Ішлі і ехалі снягамі  
І радасць спраў няслі табе,  
Здзіўленне заўтрашнімі днямі.

\* \* \*

І ў гэтых шумных, бойных днях,  
У размовах таварыскіх  
Мне думка ціхая адна  
Часамі падплывала блізка.

Адкуль яна? Чаго? На што  
Так стала ўцешнай таямніцай,  
Урывалася за шумны стол,  
Журчэла ціхаю крыніцай.

То ціха пошумы плылі,  
Плылі жалейкай над жытамі  
І ў сінь шырокую вялі  
Мяне пастушымі слядамі.

У душу ўрываўся зелен-бор  
Сваім таёным калыханнем,  
Звінеў ў души лясны прастор  
Пераліўным рэхам граннем.

Ці-ж гэта ты... ты, Беларусь,  
Завеш ўзгадованага сына?  
Нясці туды вызвольны рух,  
Нясці у кожную хаціну.

Каб не было і там, як тут,  
Памешчыка, буржуя-пана,  
Каб сілаю народных рук  
Была зямля ўся адабрана.

Хацелася паглянуць мне  
Хоць-бы адным здалёку вокам,  
Як у якім далёкім сне,  
На прасторы родных вёсак.

Сваім таварышам кажу,  
Што больш мне нельга заставаца,  
У кожнай гутарцы тужу:  
«Прыдзеца з вамі развітацца...»

Юнак, загледжаны ў прастор,  
Вярнуўся к хатам, як сіrotам,  
Прышоў да ціхіх, сумных зор  
Над лесам, полем і балотам.

Пыліла снежная імгла,  
Свісталі віхры над курганам:  
Мая жаданая зямля  
Была ў журбе пад польскім панам.

### III.

І вось цяпер знайшоў прыпын  
У палоне ціхага натхнення  
Я — вольнай Беларусі сын,  
Якая зноў у паланенні.

У Маскве мне вее цеплыня  
І кажа позіркам знаёмым,  
Што, Беларусь, ты не адна,  
Усе чуюць, чуюць твае громы.

Даходзіць кожны боль зямлі  
У змаганнях ярых і нягодах  
Да нашай братняе сям'і,  
Да сэрца рускага народа.

Аб гэтым Пушкін мне казаў,  
Світальнай дымкай ахілёны,  
Як ціха плошчу азараў  
Сваёй задумаю натхнёнаі.

Гляджу на вуліцаў размах —  
У сэрца вернасці скрыжалі  
Табе, Масква, Чырвоны сцяг,  
Табе вялікі, мудры Сталін!

Грыміць баямі Беларусь  
За шчасце роднага світанку,  
За Свет-Маскву, за наш Саюз —  
Грыміць краіна-партызанка.

Хоць шум і рух, куды ні глянь,  
А думкі роем палымнеюць, —  
Уздоўж старыннага Крэмля  
Вядуць да сценаў маўзалея.

І там з паніклай галавой  
Стаю, і час на міг знікае...  
І тчэцца ціхаю душой  
Мне быль знаёмая такая...

*Масква.  
1943—1944 гг.*

## ЛЕНІНГРАДУ

Здаеща мне, что помню ўсё, —  
Цябе, вялікі Ленінград,  
Дзе новы час для ўсіх прышоў  
Пад сцягам збройных барыкад.

Я там не быў, а помню ўсё,  
Няучы ў сэрцы з барацьбой  
Той жэст, что ўсім ў вякі прасцёр  
Вялікі Ленін над табой.

Хоць Беларусь, мая зямля,  
Была калісьці сіратой,—  
Яна ў гісторыю прышла  
Народнай ленінскай ступой.

У дні баёў, у дні трывог,  
На акрываўленых шляхах,  
Нам Ленінграда веяў сцяг —  
І вораг там бяssлаўна лёг.

Блакада... сцюжа і пажар...  
Грымучай эпапеі шлях...  
Нам не забыць тваіх ахвяр  
Навек, бяssмертная зямля!

Жнівень—1947 г.

## У ПЕТРАПАУЛАУСКАЙ КРЭПАСЦІ

Казематы,  
Адзіночкі —  
Адна за другой,  
Адна за другой...  
А ў іх  
Заржаўленыя краты,  
Заржаўленыя ложкі  
І ўспамін  
Аб звоне ланцугоў.

Цяпер  
Там пуста ў змроку...  
І тонка сонца  
За акном  
Трапецацца ў лістах —  
Ведаю,  
Да смерці пазнаю  
У tym клёне і бярозы  
Дрыжанне сэрца чалавечага ў цісках.

І часам  
Вось здаецца,  
Што нехта ў глушыні  
У задуме мерыць крокам за дзвярыма,  
Што нехта сэрцам  
Марыць-сніць,  
Пахілены над думамі сваімі.

Іду.  
За мною карыдора рэха.  
І пусташ,  
Адзінокая, як сон —  
Ці думаў я,  
Што дарасту да ўцехі,  
Каб слухаць без знямогі,  
Як рэвалюцыі набатны звон  
Плыў да перамогі.

Чэсць шляхам  
У народныя збунтованыя віры,  
Да руднікоў  
Кайданных і крывавых,  
Да дальніх тундраў  
Царскае Сібіры,  
Да цытадэлі  
Польскае Варшавы!

I дума ціхая плыве,  
Як водгалас жыцця  
Далёка за сцяною,  
Што мо' таксама сонца, як прывет,  
Трапяцала лістам,  
Калі, зняволеных турмою,  
Вялі на смерць  
Ix першых—дзекабрыстаў?

Ульянаў Аляксандр,  
Бауман  
І Горкі,  
А вось яна  
. У вянку цярністым — Фігнер...  
У вачах усіх гарыць  
Чалавечая  
Любячая праўда,  
І чую толькі,  
Як недзе шум ў задуме ціхне.

Бо бачу іх—знаёмыя імёны —  
Яны прышлі з глыбінь  
Шырокое Радзім  
Праз сіверы-нягоды,  
Каб Леніна законы  
На сцягах барацьбы  
Шчасце ўсім насілі,  
Яснелі назаўсёды.

Адыходжу,  
Як быццам расстаюся  
З даўним, перажытым.  
Я ведаю, не раз яшчэ  
Душой сюды вярнуся,  
Як рэха у глушы забытай,  
З сардэчным словам: Чэсць!

Верасень — 1947 г.

## НЯВА

Мерна калышацца шум,  
Ветраны, вольны, шырокі,—  
Нехта кранае душу  
Недзе аб нечым далёкім.

Ціха туманы плывуць  
Недзе ад гор і азёраў...  
З ласкай глядзяць на Няву  
Ціхія позіркі зораў.

У гэтым імкненні ракі  
Даўная сага мне сніцца,—  
Знаю—плылі рыбакі,  
Беглі алені напіцца.

Знаю,—шумеў навакол  
Бор адзінокі, суровы,  
Знаю, як з думай вякоў  
Пётр тут нахмурываў бровы.

Потым ўздыбіў яго конь  
З прасцёртай рукой над лясамі  
Потым быў віхравы скок  
Над заімшэлымі снамі.

У люстры амшалых азёр  
Глянула ў квеці адвага,  
І палілася да зор  
Новая дзіўная сага.

Слухаю цэлую  
Сагу Нявы многаводнай,  
Бачу у светласці воч  
У горадзе новым, свабодным.

Мерна калышацца шум...  
У подыхах дальних прыліваў  
Думы свае калышу —  
Нашага часу шчаслівец.

*Верасень — 1947 г.*

\* \* \*


У небе многа, многа зор,  
Яны мігцяць і вабяць вока  
І клічуць недзе у прастор,  
У свет няведамы, далёка.

На свеце многа, многа з'яў,  
Красы, рассеянай без ліку,  
І хто? Які паэт сказаў,  
Што ўсё аддана чалавеку?

Цячэнне рэк і шум марэй  
І шэпты траў і шчэбет птушкі  
Ты прывядзі у сэнс ідэй  
І чалавеку дай у рукі.

Тады ён стане ўладаром,  
Зямлей уцешаны, сагрэты,—  
Шуканне сэнсу—ёсьць пралом  
Да чалавечай светлай мэты.

Мінск.  
Чэрвень 1945 г.



## З М Е С Т

Стар.

Піліп Пестрак — уступны артыкул П. Глебкі . . . . . 3  
 1927—1939

Паэзія . . . . .	13
Дні . . . . .	15
Маячэнні . . . . .	16
Наперад, гэй... . . . . .	18
Над намі віхры выюць... . . . . .	20
Мацуіся! . . . . .	22
*** (3 паэмы «Ганцы») . . . . .	23
Моладзі . . . . .	25
Мы не памрэм! . . . . .	26
Наш марш . . . . .	28
Гадзіна муکі . . . . .	29
Голад . . . . .	30
Развітанне . . . . .	32
На волю . . . . .	34
*** Іграе вечер на скрыпцы... . . . . .	35
*** Гоман ночы... . . . . .	37
Мы з табою ідзем . . . . .	38
Дарожка . . . . .	40
Нёман . . . . .	42
*** Ты збудзі мяне... . . . . .	44
*** Ты і я на возе... . . . . .	46
Агурэчны укроп . . . . .	47
Грэчка . . . . .	49
Каласы . . . . .	51
Сасна . . . . .	54
Песня аб дубе . . . . .	56
Ты і я . . . . .	58
На ветры . . . . .	60
Пад роднай страхой . . . . .	62
Мой раманс . . . . .	64
Першы снег . . . . .	65
Ціхі зрок . . . . .	67
Марш . . . . .	68
Сон аб аграноме . . . . .	70
На фронце . . . . .	72
На смерць барадзьбіта . . . . .	75
Пасля прысуду . . . . .	77
Бярозап'яка . . . . .	79
Бура . . . . .	80
Ля Пасіянарыя . . . . .	82
Пад Новы год . . . . .	84
Восень канae . . . . .	87
Бой над Нямігай . . . . .	90
1939—1947	
Заходній Беларусі . . . . .	93
Вясна мая . . . . .	94
Маўзалей . . . . .	95
Зашумі ты, бор... . . . . .	96

Армія Чырвоная	98
Еду ў Мінск	100
Даўны злёмы	101
Аб Леніне Вялікім	102
*** Цябе бачыў не раз...	103
Рыцар айчыны	104
Палкоўнік	106
На варце	108
Маці	109
Прыпяць	112
Павей, вецер...	114
Ткачыха	115
Дзень вызвалення	116
Марш Ракасоўскага	117
Памяці Янкі Купалы	119
Слухайце, пущчы, паляны...	120
Сінія туманы	122
Партызанская маршавая	123
*** Пад зорным пебазводам...	125
Першы май	126
Перастрэлка над ракой	127
Дзядзька-беларус	130
Закончана дарога	133
Ідзэм	134
Песня аб волаце	135

З цыкла «Дарогаю лясною»

Дзяўчынка	139
Вулей	140
Лясник	141
Дуб	143
Жураўлі	144
Голос у пушчы	145
Над Нёманам	148
Правадыру	150
Заходній	151
На руінах	152
Памяці М. Г. Калініна	153
Якубу Коласу	154
Па Ленінскіх заветах	155
Новы дом	156
Новагоднія агні	157

З цыкла «Шум мора»

*** Пад начной калматай цемрай...	161
Зеленю шчаслівы	162
Аганёк	163
Ля помніка Лермонтава	164
Горы	166
Сябры	167
На заводзе	169
Не забывай	171
Кветка	173
Поўначчу	174
У Москвے	175
Ленінграду	182
У петрапаўлаўскай крэпасці	183
Нява	185
*** У небе многа, многа зор...	187


Рэдактар *П. Глебка*  
Тэхнічны рэдактар *Я. Карпіновіч*  
Карэктар *А. Даніловіч*


---

АТ 01690      Падпісана да друку 16/III 48 г.      Тыраж 4.000 экз.  
Папера 60×92/16.      Вуч. аўт. арк. 6<sup>3</sup>/4.      Друк. арк. 12.      Заказ 376.

---

Друкарня імя Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55.





1964 L

\*L

+

*a*

Цена 5 руб. 60 кап.  
Переплёт 60 кап.

Бел. 0-11-2  
1994 г.



В0000002728601

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ  
Филипп Пестрак  
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
Государственное Издательство БССР  
Минск 1947